

—Людзьмі звацца!
Янка Купала

ГАЗЕТА ТВОРЧАЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫІ БЕЛАРУСІ

ПЯТНІЦА

29

ЛІСТАПАДА
1991 г.
№ 48 (3614)

ВЫХОДЗІЦЬ
з 1932 г.

КОШТ — 15 кап.
(Па падпісцы —
10 кап.)

ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА

СВЯТА—ЧАС ВЯЛІКАЙ РАБОТЫ ДУШЫ

Ніл ГІЛЕВІЧ: «...Больш за 70 гадоў назад быў узят курс на выцясненне з жыцця, на выкараненне такіх традыцыйных народных свят, як Каляды, Вялікдзень, Купалле і некаторыя іншыя. І што ж мы бачым! А тое, што намаганні былі дарэмныя: людзі ў пераважнай большасці ўсё адно святкавалі гэтыя святы — толькі ў панявечанай форме, іншы раз амаль у падполлі...»

СТАРОНКА 3

УНІВЕРСІТЭТ УСЁ ШУКАЕ СВАЁ МЕСЦА

Беларусізацыя ў БДУ: першыя крокі — не апошнія.

СТАРОНКА 5

«І КРЫЎДЫ ЎСЕ ПЯШЧОТАЙ ЗАГАЦЬ...»

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ пра новую кнігу Таісы БОНДАР.

СТАРОНКІ 6—7

ЗЗЯННЕ СМЕРЦІ

Апавяданне Мікалая СЕРДЗІЮКОВА.

СТАРОНКІ 8—11

СТАЎСЯ ЧАСЦІНКАЙ АГУЛЬНАЙ ПРАСТОРЫ

Нататкі пра Першы міжнародны фестываль сучаснай камернай музыкі «Мінск-91».

СТАРОНКІ 10—11

«ХАЙ БАГОЎ ТАМ НЕ БУДЗЕ НІКОЛІ...»

З нагоды 95-годдзя з дня нараджэння Міхася ЧАРОТА.

СТАРОНКА 16



Светач.

Фота А. КЛЕШЧУКА.

Кола Дзён

Днямі рэдакцыя атрымала пакет з газетай «Радикальные новости», якая выдаецца ў Італіі, а цяпер — з дапамогай «Комсомольской правды» — і ў Маскве. Гэтае выданне прапагандае Новую партыю, поўная назва якой вартая кнігі рэкордаў Гінеса: «непримусова-гандыска-кая, транснацыянальная, транспартная, дэмакратычная, акалагічная, лаіцыска (пазаканфесійная), еўрапейска-федэраліска, ліберал-дэмакратычная, ліберал-сацыялістычная, ліберальная, антыаўтарытарная, антыпрагібіцыйская» і г. д. і да т. п. А што, можа, кінучь усё і запісацца ў Новую партыю? (Уступны ўнёсак 25 рублёў). Усё-такі вяселье, чым назіраць за палітычнымі гульнямі з удзелам «ініцыятыўнай групы па аднаўленні дзейнасці КПБ». Тая партыя хаця б — новая...

21 ЛІСТАПАДА

пасля рібелі экіпажа і пасажыраў верталёта «Мі-8Т» у Нагорным Карабаху (сярод загінуўшых былі прадстаўнікі Азербайджана, Казахстана, Расіі) рэзна ўзрасла напружанасць ва ўзаемаадносінках Азербайджана і Арменіі. Сарваліся перагаворы аб аднаўленні падачы газу з Азербайджана ў Арменію. Заблкіраваны чыгуначны рух.

Б. Ельцын прыбыў у сталіцу ФРГ. Пачаўся першы афіцыйны візіт Прэзідэнта РСФСР у замежную дзяржаву.

А Прэзідэнт СССР М. Гарбачоў, які, відаць, памяняўся са сваім даўнім сапернікам ролямі, накіраваўся ў ваяж у Іркуцк і Бішкек — на сустрэчу з «простымі выбаршчыкамі».

22 ЛІСТАПАДА

апублікаваны распараджэнні СМ Беларусі, згодна з якімі ўсе разлікі паміж юрыдычнымі асобамі цяпер праводзяцца толькі ў безнаўзнай форме праз банкаўскія ўстановы. Грашовыя пераводы, якія паступаюць з-за мяжы рэспублікі, аплачваюцца ў памеры да 500 рублёў. Праматвары ноштам звыш 500 рублёў рэалізуюцца жыхарам Беларусі па чэнавых кніжках. Гэтыя і падобныя меры накіраваны супраць так званай «рублёвай інтэрвенцыі».

23 ЛІСТАПАДА

аб'яўлена аб чарговым перапіс'і паміж Сербіяй і Харватыяй. Па звестках ТАНЮГ, у баях за горад Вукавар (яго называюць цяпер Харваціям Сталінградом) загінула ад 3 да 5 тысяч чалавек. Тым часам пачалася канцэнтрацыя войскаў Югаслаўскай арміі вакол горада Осіек.

24 ЛІСТАПАДА

на выбарах Прэзідэнта Таджыкістана перамогу атрымаў Рахмон Набіёў. Яго галоўны сапернік, якога падтрымлівае апазіцыя, — кінарэжысёр Даўлат Худаназару аспрэчвае вынікі галасавання. Ёсць звесткі, што выбары праходзілі са шматлікімі грубымі парушэннямі закона. Як тут не ўспомніць мінулагоднія выбары ў Вярхоўны Савет БССР!

25 ЛІСТАПАДА

запланаванага парафіравання Саюзнага дагавору ў Нова-Агарове не адбылося. Замест гэтага Дзяржсавет прыняў калектыўную пастанову аб перадачы тэксту дагавору на разгляд парламентаў суверэнных дзяржаў. (Дарэчы, на Дзяржсавете гэтым разам былі прадстаўлены ўсяго сем рэспублік.) Хутчэй за ўсё, гэта азначае, што дагавор не будзе падпісаны. Ва ўсякім выпадку — да канца гэтага года. Раней Прэзідэнт СССР М. Гарбачоў абяцаў падаць у адстаўку, калі дагавор не будзе падпісаны ў снежні...

26 ЛІСТАПАДА

надзвычайная сесія Вярхоўнага Савета Азербайджана прыняла рашэнне ліквідаваць статус аўтаноміі Нагорна-Карабахскай вобласці і перайменаваць Сцепанакерт.

У Вярхоўным Савеце Беларусі прайшла рабочая сустрэча з дэпутатамі Еўрапарламента.

АДРАДЖЭННЕ

Сябры «Пагоні» вернуцца на Беларусь...

Апошнім часам актывізуецца рух беларускай моладзі. У Менску дзейнічаюць Задзіночанне беларускіх студэнтаў і Хаўрус беларускамоўных студэнтаў універсітэта.

Нядаўна нашай рэдакцыі стала вядома, што ўзнікла таксама Згуртаванне беларускай моладзі ў Маскве (ЗБММ). Мае яно найменне «Пагоня». Што сабой уяўляе новы асродак беларушчыны, які яго мэты — аб гэтым наш карэспандэнт распытаў сябра ЗБММ «Пагоня» студэнта сацыялагічнага факультэта МДУ імя М. Ламаносава Міхаса ЧУЧКЕВІЧА.

— Нядаўна даведаўся, што ў Маскве створана Згуртаванне беларускай моладзі «Пагоня». Калі ласка, Міхас, раскажы пра «Пагоню» падрабязней.

— ЗБММ «Пагоня» існуе яшчэ з 1988 года. У сваім цяперашнім выглядзе яно ўтварылася месяц таму. Галоўнае адрозненне новага Згуртавання ад старога ў тым, што змяніўся характар нашай дзейнасці. Зараз мы жадаем існаваць як асобная грамадская арганізацыя. Акрамя таго, прыйшло шмат новых людзей. Гэта — самае галоўнае. У асноўным гэта людзі, якія з нейкіх прычын прыехалі ў Маскву і навукаюцца ў найбольш вядомых ВНУ. Ёсць і тыя, хто працуе, пастаянна пражываючы ў Маскве. Іх, праўда, няшмат.

— Якімі сродкамі вы карыстаецеся?

— У статуте Згуртавання акрэслены асноўныя крыніцы нашых сродкаў: добраахвотныя ахвяраванні грамадзян, калек-

тываў, арганізацый ды ўстаноў, прыбытак ад культурна-масавых мерапрыемстваў, гандлю літаратурай з Беларусі, камерцыйнай дзейнасці. На жаль, пакуль мы яшчэ толькі чакаем рэгістрацыі, сродкі з'яўляюцца, галоўным чынам, ад добраахвотных ахвяраванняў. Вядома ж, іх недастаткова — дай Бог, каб хапіла на рэгістрацыю (за рэгістрацыю грамадскага аб'яднання ў Маскве трэба плаціць 3 тысячы рублёў).

Мы хацелі б наладзіць сувязі з тымі, каго цікавіць нашае Згуртаванне ды перспектыва доўгатэрміновага ўзаемакарыснага супрацоўніцтва.

— Чым адрозніваецца дзейнасць беларускай арганізацыі ў Маскве?

— Калі я параўноўваю нашу арганізацыю з існуючымі на Беларусі, дык пераконваюся ў тым, што ёсць значныя адрозненні. Па-першае, у Маскве ўсё больш шчыльна трымаюцца, лепей разумеюць адзін ад-

наго. Нават беларускую мову ведаюць лепей, чым на Беларусі. Па-другое, мы не ўцягнулі ў гульні розных палітычных групавак, як гэта часта здараецца з арганізацыямі моладзі тут. І, нарэшце, спецыфіка працягваецца ў высокім адукацыйным ды інтэлектуальным ўзроўні сябраў нашае арганізацыі. Масква, якая і зараз застаецца бурлівым скрыжаваннем цікавых і павучальных падзей, ёсць вялікая школа не толькі навукі, але і палітыкі, любові да сваёй Радзімы. Сябры «Пагоні», большасць з якіх жадае сюды вярнуцца, сваю свядомасць і веды будучы выкарыстоўваць дзеля лабудовы незалежнай і моцнай Рэспублікі Беларусь.

— Якія ёсць мэты ў вашае арганізацыі, акрамя тых, што ўжо былі названыя? Ці зроблена што-небудзь канкрэтнае?

— У нашым статуте гаворыцца пра сувязі з беларускімі арганізацыямі па-за межамі Рэспублікі, кантакты і ўсталяванне сяброўскіх адносін з іншымі нацыянальнымі арганізацыямі Масквы. Акрамя таго, прадугледжаны меры сацыяльнай аховы нашых сяброў, у асноўным — студэнтаў. Трэба адзначыць, што канкрэтныя справы па гэтых напрамках ужо дзеюць пэўныя вынікі.

Цікавыя і карысныя знаёмствы ёсць у нас таксама на Беларусі сярод сяброў Задзіночання беларускіх студэнтаў «Чырвонага Жонда», Хаўруса беларускамоўных студэнтаў універсітэта, некаторых іншых арганізацый. Адрас для кантактаў: 101000 Масква, вул. Б. Хмяльніцкага, д. 17/2, для «Пагоні».

друкаваным на інстытуцкім рапартажы «Кароткім беларуска-рускім слоўніку хімічнай тэрміналогіі» (наклад 125 асобнікаў). У яго аснову пакладзены тэрміны, распацаваныя ў 20-х гадах Інстытутам беларускае культуры.

Уладзімір СЛАБІН, асістэнт кафедры хіміі ВДП імя С. М. Кірава.

новай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.

У канферэнцыі прынялі ўдзел шматлікія госці — прадстаўнікі свабодных прафсаюзаў, Беларускага Згуртавання Вайскоўцаў, Беларускай сялянскай і Нацыянал-дэмакратычнай партыі, Лігі жанчын.

Адкрыў і вёў канферэнцыю народны дэпутат Рэспублікі Беларусь Алег Трусаў.

НАШ КАР.

НАША ХІМІЯ

На біялагічным факультэце Віцебскага дзяржпедінстытута імя С. М. Кірава ўведзены новыя курсы «тэрміналагічныя практыкум па хіміі» і «тэрміналагічныя практыкум па біялогіі». У канцы курсу кожны па-

цікурснік мусіць здаць залік, патрабаванні да якога наступныя: здольнасць весці дзесяціхвілінную нязмушаную гутарку на хімічную тэму і звёрдавае веданне хімічнае лексікі. Пералік апошніх пададзены ў ад-

МЫ МАЕМ ПРАВА МЕЦЬ ПРАВЫ

23 лістапада ў Доме літаратуры адбылася чарговая канферэнцыя Мінскай гарадской філіі Беларускай Сацыял-Дэмакратычнай Грамады, гэтым разам прысвечаная праблемам абароны правоў чалавека.

Удзельнікі абмеркавалі шчырокі комплекс пытанняў, звязаных з правамі чалавека як у шырокім сэнсе (права на жыццё і чалавеча існаванне), так і ў больш вузкім (права на ўласнасць, на нармальнае медыцынскае абслугоўванне і г. д.). Сябры БСДГ выказалі думкі і меркаванні па праекце

ЗАЯВА

выканкома Цэнтральнай Рады Беларускай сацыял-дэмакратычнай Грамады па праблеме раздзяржаўлення і прыватызацыі

Кіруючыся праграмай заяваў БСДГ і разумеючы, што неабходна паскорыць эканамічныя пераўтварэнні ў народнай гаспадарцы Рэспублікі Беларусь, каб пераадолець крызіс у эканоміцы і вывесці яе на нармальны шлях далейшага развіцця, выканком Цэнтральнай Рады БСДГ разглядае раздзяржаўленне народнай гаспадаркі як праблему даўно наспелую і неадкладную. Толькі праз раздзяржаўленне можна пазбавіцца манопалізму ў эканоміцы, які прывёў да затухання гаспадарчай дзейнасці і своеасаблівага яе паралічу на Беларусі і ў былым Саюзе.

Сусветны вопыт сведчыць, што раздзяржаўленне можна ажыццявіць толькі праз перадачу дзяржаўнай маёмасці ў рукі непасрэдных вытворцаў — калектываў, кааператываў, асацыяцый і прыватных асоб. Гэта будзе служыць станаўленню змешанай эканомікі, эфектыўнасць якой даказана ў шмат-

лікіх краінах свету. Раздзяржаўленне мае дзве ўзаемаабумоўленыя задачы. Адна з іх — праз прыватную, група-прыватную, калектывна-прыватную ўласнасць абудзіць прадпрымальніцкі дух народа, творчую ініцыятыву, працавітасць і адказнасць працоўнікаў за вынікі сваёй працы; другая — дасягненне сацыяльнай справядлівасці. Кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь павінен атрымаць сваю законную долю таго багацця, якое набыта дзяржавай за кошт яго працы.

Галоўны напрамак раздзяржаўлення — прыватызацыя. Яе трэба паскараць, але не спяшаюся. Трэба прывесці вялікую, галосную падрыхтоўку да гэтага працэсу, а менавіта:

1. Зрабіць інвентарызацыю і эканамічную ацэнку ўсіх асноўных і абаротных фондаў у народнай гаспадарцы Рэспублікі, уключаючы і эканамічную ацэнку зямлі. Ацэнку неабходна

зрабіць у доларах, рублях, і тых грашах, якія будуць уведзены ў Рэспубліцы, з улікам іх валютнага курсу.

2. Ажыццявіць перапіс працаздольнага насельніцтва і пенсіянераў — грамадзян Рэспублікі Беларусь з улікам працоўнага стажу і ўкладу ў народную скарбонку.

3. Вызначыць долю ўласнасці і сферы народнай гаспадаркі, якія не падлягаюць прыватызацыі.

4. Навукова ўстанавіць, якую частку належачай да прыватызацыі ўласнасці перадаць народу бясплатна ў выглядзе каштоўных папер з правам прысваення часткі будучага прыбытку, а якую — за выкуп.

5. Прывесці грашовую рэформу (увесці грошы Рэспублікі Беларусь), без якой народнае дабро «паплыве» не ў рукі рабочых, сялян і інтэлігенцыі, а да махляроў і здабытчыкаў грошай не толькі з ліку грамадзян Рэспублікі Беларусь, але

З ПОШТЫ «ЛІМА»

Ці трэба крыўдзіцца на мадам д'Анкос?

У «Народнай газеце» Анатоля Майсена ў адным са сваіх артыкулаў абурася тым, што супрацоўніца Французскай Акадэміі навук Хелен Гарэр д'Анкос піша, што Беларусь прыдурмалі бальшавікі, Аўтар раіў мадам д'Анкос пачытаць працы У. Ігнатоўскага, М. Ермаловіча, М. Ткачова, У. Ластоўскага, Л. Лыча...

Магчыма, і сапраўды вярта было б даць аргументаваны артыкул у газету «Фігаро» і растлумачыць яе чытачам, што Беларусь з'яўляецца ў нейкім сэнсе правапераемніцай Вялікага княства Літоўскага, хаця б па мове і культуры. Але задамо сабе пытанне: ці так ужо не мае рацыі мадам д'Анкос?

Я не спецыяліст па гісторыі, але мяркую, што ва ўсіх французскіх, англійскіх, нямецкіх гістарычных падручніках нічога няма аб гісторыі Беларусі. Там, пэўна, нічога няма і аб «вызваленчых паходах расійскіх, украінскіх і беларускіх войскаў супраць польскіх і літоўскіх захопнікаў».

Магчыма, асабліва для Хелен д'Анкос тоеснасць старажытнай Літвы і сучаснай Беларусі з'яўляецца сакрэтам. А вось звычайнага французца (нем. ангельца ці амерыканца) гэтая тоеснасць — як адкрыццё Калумба. А хіба не ўсім нам усялякі думка аб тым, што сваю дзяржаўнасць Беларусь атрымала толькі пры савецкай уладзе? І трэба мовіць, усялілі стала. Можна, трэба пачынаць з нас саміх?

Ці знайшоўся такі дэпутат у Вярхоўным Савеце, які прапанаваў бы назву Рэспублікі — Літва? Пэўна, не. А калі б нехта і прапанаваў, дык яго б не зразумелі. І баюся, што зразумеюць не вельмі хутка. Амаль дзвесце гадоў расійскі імперыялізм, а потым «розум, гонар і сумленне» вытручвалі з памяці людской само разуменне «літвін» і небеспаспыхова. Нас амаль прывучылі да ролі «малодшага брата», які не мае ні сваёй гісторыі, ні культуры, ні мовы, якога заўсёды «тапталі польскія і літоўскія магнаты», у якога нават імя не было.

Відаць, не трэба крыўдзіцца на мадам д'Анкос. Спачатку трэба аднавіць гістарычную справядлівасць у свядомасці людзей, і не толькі праз сродкі масавай інфармацыі. У першую чаргу трэба навукоўцам пераадолець псіхалагічны бар'ер і ўнесці змены ў падручнікі па гісторыі нашай Радзімы. І не апошняе слова за літаратурай і мастацтвам...

Тады не прыйдзеца нічога тлумачыць ні мадам д'Анкос, ні чытачам газеты «Фігаро».

Лаўрэн ЖАЛЕЗНЯКОУ, г. Гомель.

іншых дзяржаў, дзе ўводзяцца свае грошы і існуе імкненне «сплавіць драўляныя грошы» на Беларусь, якая і да гэтага часу анія не абаронена ад валютнай інтэрвенцыі.

6. Заканадаўча размеркаваць уласнасць на дзяржаўную (усёй рэспубліцы) і муніцыпальную (абласцей, гарадоў, раёнаў, гарадскіх пасёлкаў і г. д.). Да прыватызацыі муніцыпальнай уласнасці трэба падыходзіць вельмі асцярожна. Напрыклад, ці мае сэнс прыватызаваць зямлю і нежылы фонд, якія знаходзяцца ў камунальнай (муніцыпальнай) уласнасці?

Выканком БСДГ заяўляе пратэст супраць явачнай, падзаконнай (названай у народзе «дз'кай») прыватызацыі ў адпаведнасці з «Часовым парадкам раздзяржаўлення эканомікі і прыватызацыі дзяржаўнай уласнасці Рэспублікі Беларусь», зацверджаным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 23 верасня 1991 года № 360. Гэтая пастанова ёсць нішто іншае, як спроба былой наменклатуры цішком расцягнуць народнае дабро, а працоўных пакінуць ні з чым. Стыхійная прыватызацыя павінна быць прыпынена, а ўказаная пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь неадкладна адменена.

АРХІПАСТЫРСКАЕ ПАСЛАННЕ БЕЛАРУСКАМУ НАРОДУ

З нагоды аб'яўчэння незалежнасці Беларускае Рэспублікі 25-га жніўня г. г. Мітрапаліт і Першагерарх Беларускае аўтакефальнае праваслаўнае царквы Ізяслаў звярнуўся з пасланнем да беларускага народа.

З радасцю, падобнай да той, якую адчувалі Хрыстовыя вучні на навіну пра Ягонае ўваскрасенне з памёршых, прамаўляючы часова на чужыне ад імя духавенства і вернікаў Беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы, вітаем усіх беларусаў у сучасных дзяржаўных межах нашага роднага Краю, як і на землях ад яго адарваных і рассяяных па ўсім свеце з узнёўленнем тысячагадовае дзяржаўнасці Беларускага Народу праз абвешчанне незалежнасці Беларускае Рэспублікі 25-га жніўня 1991 года.

Мы вельмі цешымся, што Госпад Бог выслухаў вашыя і нашыя малітвы ды дапамог нашаму народу пачаць свой шлях да поўнага духоўнага і палітычнага разнаволення. Гісторыя Беларускага Народу агічная і павучальная. Яшчэ да поўнай загібы нашай старой дзяржавы, Вялікага княства Літоўскага, у 1795 г., наш народ перажыў вялікія нягоды і

здэкі захопнікаў з Захаду і Усходу, а апошнія 70 год больш шавіцкае тыраніі перавысілі сваёй жорсткасцю ўсё дасюль ведамае, нават Вавілонскую няволю юдэяў. Сваім цяжкім лёсам наш народ апраўдаў сябе перад Богам і заслужыў на Яго вялікую Ласку.

Настаў час адраджэння сваю Беларускаю Аўтакефальную Праваслаўную Царкву на Бацькаўшчыне, Царкву нашых слаўных продкаў, якая накіроўвала наш Народ да вялікіх чынаў у рэлігійным і дзяржаўным жыцці, але ў 1596 г. была знішчана нашымі ворагамі і адраджэння толькі ў 1922 г. Гэты перыяд адраджэння не трываў доўга, бо Маскоўская камуністычная дыктатура знішчыла ўсю герархію, святарства і нават вернікаў у турмах, закланых і расстрэлах.

Беларуская Аўтакефальная Праваслаўная Царква змагла ўтрымацца за межамі Бацькаўшчыны па сённяшні дзень. Спадзяёмся, што знойдуцца на

Бацькаўшчыне людзі, якія з энтузіязмам падтрымаюць адраджэнне свае Беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы на зямлі прадзедаў. Свае родная Беларускае Праваслаўнае Царква з сваёй герархіяй ёсць неабходнай перадумовай духоўнага адраджэння і ўздыму ў нашым Народзе, які цягам доўгіх вякоў няволі глыбока заняпаў.

Любыя ў Хрысці Браты і Сёстры, праваслаўныя беларусы, што не маеце яшчэ доступу да Беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы — далучайцеся да яе, арганізуючы Братствы і Сястрыцтвы Святых Беларускае Зямлі, а ўслед на іхняй аснове і парафію роднае Царквы. Гэтакім чынам вы выканаеце Волю Тварца, што пусціў наш Народ на свет, каб роўна з іншымі народамі сваёй уласнай мовай славіў Яго ў непаслушной нікому хрысціянскай супольнасці...

Будзем шчыра маліцца, каб Госпад Бог дапамог нам хутчэй адраджэння нашу родную Праваслаўную Царкву ў сваёй незалежнай Беларускай Дзяржаве.

Божая любоў, ласка і супакой няхай будуць з усімі вамі!

Дадзена лета Божага 1991 у месяцах кастрычніку Бруклін Нью-Ёрк, ЗША.

Мітрапаліт Ізяслаў,
Першагерарх
Беларускае Аўтакефальнае
Праваслаўнае Царквы.

ПА-ТАВАРЫСКУ

Сустрэліся ў Мінску сацыял-дэмакраты Беларусі і Ніжняй Саксоніі

Ужо некалькі месяцаў, бадай, у сценах нашага парламента не чуваць слова «таварыш». Таму, шчыра кажучы, трохі нечакана прагучала паўзабытае «камрад» у выступленні Егана Брунса — старшыні зямельнай арганізацыі Сацыял-дэмакратычнай партыі Германіі і фракцыі СДПГ ў ландтагу Ніжняй Саксоніі на сустрэчы з лідэрамі Грамады ў Вярхоўным Савеце. Але ж гэта — традыцыйны зварот сацыял-дэмакратаў ва ўсім свеце. І хіба ад усіх традыцыйных тэрмінаў адмаўляцца? І чым кепскае, напрыклад, слова «таварышасць»?

Дарчы, старшыня Рады БСДГ Міхась Ткачоў у сваім выступленні гаварыў таксама аб партыйных традыцыях. Беларускае Грамада ў самым пачатку сваёй дзейнасці ўстанавіла цесныя кантакты з нямецкімі сацыял-дэмакратамі. Але пасля таго, як большавікі ў 18-м годзе разарвалі БСДГ, усялякія адносіны з еўрапейскай сацыял-дэмакратыяй былі спынены на доўгія гады. За сувязь з «сацыял-здэраўнікамі» (як велічалі сацыял-дэмакратаў у сталінскія часы) можна было расплаціцца

жыццём.

Цяпер, нарэшце, прыйшоў час адраджэння беларускай сацыял-дэмакратыі, а значыць — і міжпартыйных сувязей.

У дэлегацыі сацыял-дэмакратаў, большасць членаў якой прыехалі на Беларусь упершыню, — намеснік старшыні зямельнай партарганізацыі, віцэ-прэм'ер і міністр унутраных спраў Ніжняй Саксоніі Герхард Глагоўскі, ужо названы Еган Брунс, дэпутаты ландтага (францыя СДПГ), партыйныя актывісты, журналісты.

Партнёрамі на перамовах з імі былі сябры фракцыі БСДГ у Вярхоўным Савеце Беларусі народныя дэпутаты А. Трусаў, М. Крыжановскі, А. Вярцінскі, Я. Цумараў, В. Малашка, кіраўнікі Грамады, рэдактар партыйнага выдання А. Сідарэвіч, прадстаўнікі малага прадпрыемства.

Прафесар Ткачоў расказаў аб палітычнай сітуацыі на Беларусі, аб адносінах Грамады з іншымі партыямі, з Беларускай народным фронтам. В. Малашка пазнаёміў нямецкіх таварышаў з раскладам сіл у Вярхоўным Савеце, даў ацэнку эканамічнага становішча ў рэспубліцы. Ён сфармуляваў пытанні, у якіх старэйшая ў свеце сацыял-дэмакратыя Германіі магла б падзяліцца вопытам з маладой сацыял-дэмакратыяй Беларусі. Гэта, на яго погляд, распрацоўка прававога забеспячэння рынчнай эканомікі, узаемаадносіны з прафсаюзамі, сацыяльнае партнёрства.

Закрываўся пытанне прыватызацыі. Госці падрэсплівалі, што тут няма нейкай абсалютна дасналай мадэлі. Але практыка падказвае перспектыўнасць стварэння змешаных форм уласнасці, калі саўладальнікамі прадпрыемства выступаюць рабочыя і прадрымальнікі.

Нямецкіх гасцей, як выявілася, трывожыла і такое пытанне: ці пагражае Беларусі голод? Адказваючы на яго, М. Ткачоў падрэспліў, што сёння Беларусь забяспечвае мясам больш як 24 вобласці Расіі, а малочнымі прадуктамі — два ваенна-марскія флоты. Так што гаварыць пра харчовы крызіс тут не даводзіцца. Рэспубліка, аднак, адчувае востры недахоп медыкаменту і спадзеяцца на гуманітарную дапамогу ў гэтай галіне.

Старшыня зямельнай арганізацыі СДПГ Брунс запэўніў, што сацыял-дэмакратаў Ніжняй Саксоніі прывітаў на Беларусь не толькі партыйны інтарэс, але і жаданне рэальна дапамагчы яе народу ў цяжкі час. І перш за ўсё — нашым дзецям, якія пацярпелі ад Чарнобыля.

Віталь ТАРАС.

ны да рынчных адносін. Іх лёс у далейшым вырашаць самі сяляне. Што да прыватызацыі калгасаў і саўгасаў, якія церпяць банкруцтва пры адмене цяжкіх для грамадства дадаткаў, то пры прыватызацыі не павінны нішчыцца фермы, двары, майстэрні, склады, ёмістасці для паліва і г. д. Усе яны павінны быць прыстасаваны для аслугоўвання фермерскіх гаспадарак, стаць элементамі новай вытворчай інфраструктуры.

Ведаючы пра абмежаванасць крыніц прыватызацыі, выканком БСДГ лічыць, што ні частка прыбытку для пашырэння вытворчасці, бо пры арганізацыйнай перабудове яе неабходна толькі павялічыць, ні сродкі амартызацыйных адлічэнняў, прызначэнне якіх — рэнавацыя, ні заработная плата, узровень якой быў і ёсць жабрачы, не могуць быць крыніцай прыватызацыі. Выйсце адно: выкарыстоўваць для прыватызацыі зберажэнні працоўных, іпатэчны і камерцыйны крэдыт, а таксама тую частку прыбытку, якая належыць да размеркавання па акцыях і іншых каштоўных паперах.

г. Мінск.
1 лістапада 1991 г.

На сёмай сесіі Вярхоўнага Савета Рэспублікі сярод іншых абмяркоўваўся і праект Закона аб святочных (нерабочых) днях у Беларусі. З дакладам па гэтым пытанні выступіў старшыня Камісіі па адукацыі, культуры і захаванні гістарычнай спадчыны Н. Гілевіч. Абмеркаванне праходзіла вельмі зацікаўлена, часам — аж занадта эмацыянальна, а ў выніку... Закон агулам пакуль што не прыняты, і сесія, якая перарвалася, не завяршыўшы працу, вернецца да яго зноў. Трэба ж давесці справу да канца!

Прапануем увазе чытачоў даклад Н. ГІЛЕВІЧА (з невялікімі скарачэннямі).

СВЯТА — ЧАС ВЯЛІКАЙ РАБОТЫ ДУШЫ

Пытанне аб святочных, нерабочых днях — зусім не дэмакратнае ўжо хаця б таму, што датычыць літаральна ўсіх людзей, усіх жыхароў Рэспублікі. Гэта толькі здаецца, што яно не такое ўжо і важнае, каб разглядаць яго менавіта на гэтай сесіі.

Мы прынялі Закон аб дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. Закон, які вельмі і вельмі да многага нас, усіх грамадзян Бацькаўшчыны, абавязвае. Мала абвясціць незалежнасць. Яе трэба зрабіць рэальнай. Калі яна стане рэальнасцю, тады іншай, лепшай рэальнасцю стане і само наша жыццё. Зрабіць жа гэта можа толькі чалавек добры і мудры, чалавек, які ўпэўнена чуецца на гэтай зямлі, чалавек, душа якога не абкарнана і не знявечана. Чалавек, які ўсведамляе сябе працягам шматвяковага духоўнага развіцця народа. Чым багацейшы будзе духоўны свет нашых людзей, тым скарэй і лягчэй мы зробім сваё жыццё такім, каб яно нам падабалася; іначай сказаць — тым больш паспяхова будзе вырашацца ў нас эканамічныя, сацыяльныя і іншыя задачы. Гэта — ісціна, даказвае якую няма патрэбы. Не ўсе, аднак, усведамляюць, што чалавечай душы, для таго, каб яна была багатай і прыгожай, апрача многага іншага, патрэбна свята. Абавязкова! Для гэтага яшчэ спрадзеква і былі ўсталяваны ў народным побыце нерабочыя святочныя дні. Так, гэтыя святы ўводзіліся не толькі для адпачынку пасля цяжкіх дзён працы. У святочных нерабочыя дзень адпачывала цела, затое больш актыўна працавала душа. Свята — гэта — час вялікай работы душы. У дзень свята чалавек знаходзіцца ў коле сям'і, сярод родных і блізкіх, або ў коле сяброў, сярод песень і забаў, або на ўлонні прыроды, або сама-сам са сваімі запаветнымі думкамі, і — у залежнасці ад свята — сам-часам з усёй гісторыяй свайго народа. Чалавек святкуе не толькі пэўныя паваротныя моманты ў жыцці прыроды — скажам, Новы год ці прыход вясны, але і дарагія яму даты ў гісторыі краіны, а таксама і іншае асабліва дарагое і любое яму, ну, скажам, свята ў гонар маці, або свята ўшанавання продкаў.

Чаму ўзнікла патрэба нова паглядзець нам на нашы святы і ўзаконіць пэўныя перамены ў іх календары? Таму, што мы ўступілі ў новую гістарычную рэальнасць, адбываецца пэўная пераацэнка духоўных і маральных каштоўнасцей, дакладней — мы вяртаемся да некаторых сапраўдных каштоўнасцей, якія былі абсячэнены і заняпаданы, ад чаго ўсім нам стала горш жыць. Нарэшце мы схамянуліся і агледзеліся, што далей так нельга. Што ёсць няпісаныя законы, традыцыі і звычкі, якія трэба шанаваць. А найлепш яны будуць шанавана тады, калі іх узаконіць. З векавымі традыцыямі абавязкова трэба лічыцца — інакш выходзіць нешта ненатуральнае і нават пачварнае, нешта такое, што не на здароўе душы чала-

вечай. Напрыклад, больш 70 гадоў назад быў узят курс на выцясненне з жыцця, на выкараненне такіх традыцыйных народных свят, як Каляды, Вялікдзень, Купалле і некаторыя іншыя. І што ж мы бачым? А тое, што намаганні былі дарэмна: людзі ў пераважнай большасці ўсё адно святкавалі гэтыя святы — толькі ў панявечанай форме, іншы раз амаль у падполлі, і не на ўсю — як мае быць — шырыню душы. Гэта быў, калі хочаце, здэк і над святам і над душою. Законна спытаць: а дзеля чаго? У імя якой высакароднай мэты? Адказу няма. Апраўдвалі гэта барацьбой з г. зв. «рэлігійным дурманам». Цяпер усім зразумела, што гэта была вялікая памылка. Або: узяліся былі адчуваць і ад традыцый павіннага продкаў, наведання іх магіл у спецыяльна вызначаны дзень. Гэта была ўжо не проста памылка, а сапраўднае злачынства; дзякуючы такой барацьбе з рэлігіяй, з міфалагічнай даўнінай, якую абзывалі забабонамі, са старымі адвечнымі звычкамі, чарсцвела душа чалавечая, людзі ўсё больш трацілі ў сабе тое, што траціць святасці памяці. І людзі не змярліся; вы ведаеце, што ўвесь гэты час усе мы хадзілі на могілкі — каб ушановаць памяць дарагіх і блізкіх нам людзей: або на Радаўніцу, або на Сёмуху (Троіцу), або на трэці дзень па Вялікадні, або на ўсіх Святых восенню. Людзі вымушаны былі хлуціць, каб атрымаць права на адгул, выдумлялі прычыны, чаму не могуць быць на працы, — адным словам, ставілі сабе ў няёмкае, прыніжанае становішча. У апошнія гады гэты ўсенародны звычай стаў асабліва прыкметны. І дзякаваць Богу! Дык чаму ж у такім разе не ўзаконіць дзень павіннага продкаў — каб усё рабілася па-людску, па-чалавечы?

Вось чаму наша камісія, пры падтрымцы некаторых іншых камісій і асобных народных дэпутатаў, прапануе ўзаконіць і Каляды (як праваслаўныя, так і каталікі), і Вялікдзень (таксама для абедзвюх канфесій), і Дзень павіннага продкаў. Для вернікаў іншых канфесій парадак святкавання іхніх галоўных рэлігійных свят павінен распрацаваць урад рэспублікі. Натуральна, святочнымі нерабочымі днямі камісія прапануе пакінуць у календары Першае студзеня — першы дзень новага года, восьмае сакавіка — Дзень жанчын, 25 сакавіка — Свята Рэспублікі, 1 Мая — Свята працы, 9 Мая — Дзень Перамогі, 27 ліпеня — Дзень Незалежнасці... Паступілі ад дэпутатаў прапавы зрабіць святочнымі, нерабочымі, некаторыя іншыя дні года, звязаныя са значнымі гістарычнымі датамі; напэўна, узнікнуць яшчэ і іншыя прапановы. Усе яны, спадзяюся, будуць спакойна тут абмеркаваны — з усведамленнем таго, што ўрэшце рэшт прымусяць чалавек святкаваць — калі сам ён не хоча гэтага — нельга, але яму можна і трэба даць права на святкаванне. Для гэтага і патрэбен Закон.

СТАТУТ

ЛІТАРАТУРНАГА ФОНДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Паважаныя таварышы!

Праўленне Беллітфонду прапануе вашай увазе праект Статута Беллітфонду. Паколькі вельмі прыспешвае час (трэба зарэгістраваць Статут у Міністэрстве юстыцыі, каб у 1992 годзе ў нас была самастойная арганізацыя «Літаратурны фонд Рэспублікі Беларусь», скарачана «Беллітфонд»), пераканаўча просім вас у самы кароткі тэрмін пасля апублікавання (на працягу тыдня) выказаць свае заўвагі, меркаванні, прапановы, што будзе афіцыйным абмеркаваннем гэтага документа замест канферэнцыі членаў Літфонду, на правядзенне якой не застаецца часу.

ПРАЎЛЕННЕ БЕЛЛІТФОНДУ.

1. Агульныя палажэнні

1.1. Літаратурны фонд Рэспублікі Беларусь (у далейшым — Беллітфонд) — добраахвотная грамадская дабрачынная і гаспадарчая арганізацыя Саюза пісьменнікаў Рэспублікі Беларусь, якая ўваходзіць на падставе федэратыўных сувязей у Літаратурны фонд СССР.

1.2. Дзейнасць Беллітфонду распаўсюджваецца на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь і будзе на падставе самакіравання, галаснасці і раўнапраўя яе членаў. Беллітфонд таксама можа мець свае прадстаўніцтвы ў іншых рэспубліках і краінах.

1.3. Беллітфонд з'яўляецца правапераемнікам Беларускага аддзялення Літаратурнага фонду СССР у адносінах сродкаў і маёмасці, якія належалі апошняму.

1.4. Беллітфонд ажыццяўляе сваю дзейнасць адпаведна з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь дзейнымі заканадаўствам, а таксама палажэннямі гэтага Статута.

1.5. Беллітфонд валодае правам заканадаўчай ініцыятывы ў Вярхоўным Саветае Рэспублікі Беларусь, а таксама правам вылучэння кандыдатаў у народныя дэпутаты.

1.6. Умяшальніцтва дзяржаўных органаў і іншых структур дзяржаўнага кіравання, а таксама палітычных партый і іншых грамадскіх арганізацый, якія ажыццяўляюць палітычныя мэты, у статутную дзейнасць Беллітфонду не дапускаецца, а таксама не дапускаецца ўмяшальніцтва Беллітфонду ў дзейнасць апошніх.

1.7. Беллітфонд з'яўляецца юрыдычнай асобай, валодае адасобленай маёмасцю, мае самастойны баланс, адкрывае разліковы і валютныя рахункі ў банкаўскіх установах. Мае пячатку і штамп са сваім найменнем, эмблема і іншую сімволіку.

1.8. Месца знаходжання Беллітфонду — г. Мінск. Паштовы адрас: 220034, г. Мінск, вул. Фрунзе, 5.

II. Мэты, задачы і формы дзейнасці Беллітфонду

2.1. Беллітфонд створаны з мэтай умацавання і развіцця матэрыяльнай базы Саюза пісьменнікаў Рэспублікі Беларусь, стварэння спрыяльных умоў для павышэння творчага патэнцыялу і прафесійнага майстэрства пісьменнікаў, забеспячэння іх сацыяльна-прававой абароны і павышэння жыццёвага ўзроўню, садзейнічаючы дапамогі пачынаючым літаратарам, а таксама аховы літаратурнай спадчыны.

2.2. Для дасягнення сваіх мэтай Беллітфонд:

2.2.1. Аказвае сваім членам і іх сем'ям матэрыяльную дапамогу шляхам выдачы дапамогі, пазык, фінансавання творчых камандзіровак і ў іншых формах, якія прадугледжвае дзейнае заканадаўства і ў адпаведнасці з гэтым Статутам;

2.2.2. Арганізуе для сваіх членаў і іх сем'яў медыцынскую дапамогу і санаторна-курортнае лячэнне;

2.2.3. Арганізуе культурна-бытавое абслугоўванне сваіх членаў і іх сем'яў, садзейнічае паляпшэнню іх жыллёвых умоў;

2.2.4. Прымае на сябе ахову аўтарскіх правоў пісьменнікаў;

2.2.5. Аказвае падтрымку пачынаючым літаратарам шляхам умяшэння спецыяльных стипендыяў і фондаў, аказання ім матэрыяльнай і іншай дапамогі;

2.2.6. Вырашае іншыя задачы, якія выцякаюць з гэтага Статута.

2.3. Для паспяховага вырашэння пастаўленых задач Беллітфонд самастойна, а таксама сумесна з дзяржаўнымі органамі і грамадскімі арганізацыямі, у тым ліку і замежнымі:

2.3.1. Будзе і ўтрымлівае дамы творчасці і адпачынку, пансіянаты, паліклінікі, прадпрыемствы бытавога абслугоўвання і грамадскага харчавання і іншыя ўстановы і прадпрыемствы для абслугоўвання членаў Беллітфонду і іх сем'яў;

2.3.2. Ажыццяўляе выдавецкую дзейнасць;

2.3.3. Набывае і саступае аўтарскае права на літаратурныя творы;

2.3.4. Наладжвае кантакты з літаратурнымі фондамі і аналагічнымі арганізацыямі ў іншых краінах;

2.3.5. Арганізуе і праводзіць лекцыі, семінары, канцэрты, выстаўкі, аўкцыёны і іншыя мерапрыемствы культурна-асветніцкага і дабрачыннага характару;

2.3.6. Ва ўстаноўленым парадку стварае ўласныя і сумесныя прадпрыемствы, установы і арганізацыі, у тым ліку: ўласныя магазіны, магазіны-салоны, у якіх рэалізуе ўласную прадукцыю, а таксама прадукцыю іншых прадпрыемстваў, арганізацый, кааператываў, у т. л. замежных. Стварае і развівае кантакты з замежнымі фірмамі, устанавівае супрацоўніцтва з арганізацыямі, дзеячамі культуры і асобнымі грамадзянамі.

2.3.7. Ажыццяўляе іншую не забароненую законам

гаспадарчую і сацыяльную дзейнасць, якая садзейнічае рэалізацыі статутных мэт і задач.

III. Члены Беллітфонду, іх правы і абавязкі

3.1. Членамі Беллітфонду з'яўляюцца члены Саюза пісьменнікаў СССР і Літаратурнага фонду СССР, якія стаяць на ўліку ў пісьменніцкай арганізацыі Рэспублікі Беларусь, плацяць уступны ўнёск і членскія ўноскі, прызнаюць Статут і прымаюць удзел у дзейнасці Беллітфонду.

3.2. У выключных выпадках, з улікам асаблівых заслуг у развіцці літаратуры, па прадстаўленні прэзідыума праўлення Беллітфонду, у лік яго членаў могуць быць прыняты прафесійныя літаратары, якія не з'яўляюцца членамі Саюза пісьменнікаў Рэспублікі Беларусь.

3.3. Прыём у члены Беллітфонду ажыццяўляецца яго праўленнем.

3.4. Член Беллітфонду мае права:

3.4.1. Выбіраць і быць выбраным у любы выбарны орган Беллітфонду;

3.4.2. Уносіць прапановы ва ўсе органы Беллітфонду па пытаннях, звязаных з яго дзейнасцю;

3.4.3. Удзельнічаць ва ўсіх мерапрыемствах, якія арганізуе Беллітфонд;

3.4.4. Звяртацца ў Беллітфонд па абарону сваіх правоў і законных інтарэсаў;

3.4.5. Мае іншыя правы, у адпаведнасці з палажэннямі гэтага Статута.

3.5. Член Беллітфонду абавязаны:

3.5.1. Плаціць уступны і членскія ўноскі;

3.5.2. Актыўна садзейнічаць вырашэнню задач, што стаяць перад Беллітфондам;

3.5.3. Захоўваць патрабаванні гэтага Статута, а таксама рашэнні і пастановы кіруючых органаў Беллітфонду;

3.5.4. Аказваць неабходную дапамогу і садзейнічаючы іншым членам Беллітфонду ў рэалізацыі статутных мэт і задач.

3.6. Членства ў Беллітфондзе спыняецца ў выпадках:

3.6.1. Выхаду з Беллітфонду па ўласным жаданні;

3.6.2. Выключэння з Беллітфонду за грубае парушэнне Статута і сістэматычнае ўхіленне ад удзелу ў дзейнасці Беллітфонду, а таксама за няўплату членскіх уносаў без уважлівых прычын больш за адзін год;

3.6.3. Выключэнне з Саюза пісьменнікаў аўтаматычна цягне за сабой выключэнне з членаў Беллітфонду.

3.7. Выключэнне і афармленне выхаду з членаў Беллітфонду ажыццяўляе праўленне;

3.8. Рашэнне аб выключэнні на працягу месяца можа быць абскарджана ў вышэйстаячы орган.

IV. Арганізацыйная будова, кіруючыя і кантрольны органы Беллітфонду

4.1. Беллітфонд з'яўляецца цэласнай, без мясцовых структур, грамадскай арганізацыяй, якая мае членамі прадстаўнікоў усіх рэгіёнаў рэспублікі.

4.2. Вышэйшым кіруючым органам Беллітфонду з'яўляецца канферэнцыя, якая склікаецца не радзей за адзін раз у 5 гадоў.

Члены Беллітфонду апавяшчаюцца аб скліканні канферэнцыі не пазней, чым за 30 дзён;

4.3. Пазачарговая канферэнцыя можа склікацца:

4.3.1. Па рашэнні праўлення;

4.3.2. Па патрабаванні не менш 1/3 членаў Беллітфонду;

4.3.3. Па патрабаванні рэвізійнай камісіі.

4.4. Канферэнцыя членаў Беллітфонду;

4.4.1. Вызначае асноўныя напрамкі дзейнасці Беллітфонду;

4.4.2. Зацвярджае Статут, уносіць у яго змены і дапаўненні;

4.4.3. Выбірае праўленне і рэвізійную камісію;

4.4.4. Заслухоўвае і зацвярджае справаздачы праўлення і рэвізійнай камісіі;

4.4.5. Разглядае іншыя пытанні дзейнасці Беллітфонду.

4.4.6. Парадак і форма галасавання вызначаюцца ўдзельнікамі канферэнцыі. Канферэнцыя правамоцна пры ўдзеле ў яе рабоце не менш за 2/3 членаў Беллітфонду.

4.5. Праўленне Беллітфонду:

4.5.1. Кіруе дзейнасцю Беллітфонду ў перыяд паміж канферэнцыямі;

4.5.2. Арганізуе выкананне рашэнняў канферэнцыі;

4.5.3. Зацвярджае на пасаду дырэктара Беллітфонду і яго намеснікаў;

4.5.4. Зацвярджае статуты і палажэнні ствараемых Беллітфондам прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый і каардынуе іх дзейнасць;

4.5.5. Фарміруе структуру штатнага апарату і грамадскіх органаў, зацвярджае каштарыс даходаў і выдаткаў Беллітфонду;

4.5.6. Вырашае пытанні аб прыняцці ў члены Беллітфонду і аб выключэнні і выхадзе з яго;

4.5.7. Вырашае іншыя пытанні дзейнасці Беллітфонду.

4.6. Праўленне Беллітфонду са свайго складу выбірае прэзідыум і дэлегуе яму частку сваіх паўнамоцтваў.

4.7. Пленум Беллітфонду праводзіцца не радзей за адзін раз у год. Парадак і форма галасавання вызначаюцца на пленуме.

4.8. Старшыня праўлення (ён жа старшыня прэзідыума Беллітфонду) прадстаўляе інтарэсы Беллітфонду ў зносінах з дзяржаўнымі органамі і грамадскімі арганізацыямі, у тым ліку іншаземцамі, кіруе работай праўлення.

4.8.1. Старшыня робіць справаздачу перад канферэнцыяй за дзейнасць Беллітфонду.

4.8.2. У адсутнасць старшыні яго абавязкі выконвае прызначаны ім намеснік.

4.9. Дырэкцыя Беллітфонду — пастаянна дзейны выканаўчы орган, які забяспечвае вырашэнне надзвычайных пытанняў дзейнасці Беллітфонду. Дырэкцыя складаецца з дырэктара і яго намеснікаў, якія зацвярджаюцца на пасады праўленнем, а таксама апарату дырэкцыі.

4.9.1. Дырэктар Беллітфонду з'яўляецца намеснікам старшыні праўлення па пасаде і на час работы карыстаецца правамі члена Беллітфонду.

4.9.2. Валодае правам прыёму, пераводу, звальнення работнікаў апарату дырэкцыі (з наступным зацвярджаннем праўленнем), вызначае іх абавязкі;

4.9.3. Прымае рашэнні аб прад'яўленні ад імя Беллітфонду прэтэнзій і іскаў да юрыдычных асоб і грамадзян у абарону парушаных інтарэсаў Беллітфонду;

4.9.4. У межах прадастаўленых яму паўнамоцтваў вырашае іншыя пытанні, звязаныя з гаспадарчай дзейнасцю Беллітфонду.

4.10. Кантрольны органам Беллітфонду з'яўляецца рэвізійная камісія:

4.10.1. Рэвізійная камісія выбіраецца на канферэнцыі Беллітфонду.

4.10.2. У склад рэвізійнай камісіі не могуць уваходзіць члены праўлення і супрацоўнікі дырэкцыі Беллітфонду.

4.10.3. Члены рэвізійнай камісіі са свайго складу выбіраюць старшыню, яго намеснікаў і сакратара.

4.10.4. Праверка дзейнасці Беллітфонду праводзіцца па меры неабходнасці, але не радзей за адзін раз на год.

4.10.5. Рэвізійная камісія мае права патрабаваць ад службовых асоб і кіруючых органаў Беллітфонду прадастаўлення ёй усіх неабходных матэрыялаў, бухгалтарскіх і іншых дакументаў і асабістых тлумачэнняў.

4.10.6. Рэвізійная камісія інфармуе канферэнцыю Беллітфонду і яго праўленне аб выніках праверак і ўносіць прапановы па выкараненні недахопаў.

4.10.7. Члены рэвізійнай камісіі прымаюць удзел у рабоце выбарных органаў Беллітфонду з правам дарадчага голасу.

V. Сродкі і маёмасць Беллітфонду

5.1. Сродкі Беллітфонду фарміруюцца з:

5.1.1. Уступных і членскіх уносаў, а таксама адлічэнняў ад аўтарскага ганарару за творы мастацкай літаратуры ва ўстаноўленым урадам памеры.

5.1.2. Добраахвотных уносаў і ахвяраванняў, адлічэнняў прадпрыемстваў, кааператываў, фірм і арганізацый, створаных пры Беллітфондзе, прыбытку ад знешнеэканамічнай дзейнасці Беллітфонду.

5.1.3. Адлічэнняў Саюза пісьменнікаў Рэспублікі Беларусь;

5.1.4. Паступленняў ад мерапрыемстваў, што праводзяцца ў адпаведнасці са Статутам і накіраваны на рэалізацыю мэт і задач Беллітфонду;

5.1.5. Даходаў ад выдавецкай дзейнасці;

5.1.6. Даходаў ад вытворча-гаспадарчай, гандлёвай, гандлёва-пасрэдацкай, камерцыйнай і іншых відаў дзейнасці Беллітфонду, што ажыццяўляюцца ва ўстаноўленым парадку і адпаведна з гэтым Статутам;

5.1.7. Іншых не забароненых заканадаўствам паступленняў.

5.2. Акрамя таго, Беллітфонд можа атрымліваць грашовыя сродкі і іншую маёмасць, якая паступае з-за мяжы, у адпаведнасці з мэтай і задачамі Беллітфонду і ў парадку, які вызначаецца заканадаўствам.

5.3. Для забеспячэння сваёй дзейнасці і выканання статутных мэт і задач Беллітфонд можа мець ва ўласнасці будынкі, збудаванні, жыллёвы фонд, інвентар, маёмасць вытворчага, культурна-асветнага і аздараўленчага прызначэння, акцыі і іншыя каштоўныя паперы, якія выпускаюцца ва ўстаноўленым парадку, іншую маёмасць, неабходную для матэрыяльнага забеспячэння дзейнасці Беллітфонду.

5.4. Сродкі Беллітфонду выкарыстоўваюцца для ажыццяўлення статутных мэт і задач і не могуць размяркоўвацца ў якасці даходаў паміж яго членамі.

5.5. Беллітфонд адказвае па сваіх абавязальствах сваёй маёмасцю, на якую, згодна дзейнага заканадаўства, можа быць накладзена спяганне.

5.6. Члены Беллітфонду не адказваюць па абавязальствах Беллітфонду, Беллітфонд не адказвае па абавязальствах яго членаў.

VI. Спыненне дзейнасці Беллітфонду

6.1. Дзейнасць Беллітфонду спыняецца па рашэнні канферэнцыі, прынятым не менш чым 2/3 галасоў прысутных дэлегатаў, ці па рашэнні суда.

6.2. Для вырашэння пытанняў аб маёмасці і сродках Беллітфонду ствараецца ліквідацыйная камісія.

6.3. Маёмасць і сродкі Беллітфонду, што засталіся пасля разлікаў з крэдытарамі, выкарыстоўваюцца на мэты, прадугледжаныя Статутам.

БЕЛАРУСКІ дзяржаўны ўніверсітэт 30 кастрычніка г. г. адзначыў свой 70-гадовы юбілей. І ўсё ж далёка не святочным настроём ён жыве. Зрэшты, не выклікае задавальнення, тым больш радасці, і другая святочная дата — хуткае двухгоддзе «Закона аб мовах у Беларускай ССР». Шаноўны чытач, пэўна, не ўгледзіць якой-колічы сувязі паміж згаданымі падзеямі. А яна ёсць, і прытым надта яскравая.

Час паказаў, што выкананне Закона аб мовах не забяспечана дэ-факта: ён проста ігнаруецца. І для БДУ яго як бы не існуе. Хоць, відаць, будзе правільнай

ПУЦЯВІНЫ АДРАДЖЭННЯ

нікі беларусізацыі як сярод студэнтаў (некаторыя з іх гатовыя нават на 5 курсе перайсці на беларускую мову), так і паміж выкладчыкаў (ёсць такія, хто належным чынам падрыхтаваны і можа ўжо зараз выкладаць на роднай мове). Так што жыццё тут не замерла. Карацей, патэнцыяльныя магчымасці ёсць, але на першым этапе яны не выкарыстоўваюцца.

КАР.: — Усё гэта крыху агульна. Хацелася б пачуць што-небудзь канкрэтнае...

А. Ш.: — Ну, перш за ўсё, недастат-

на Беларусі. Але ж тут працуе больш за 2 тысячы выкладчыкаў — гэта вялікі духоўны і навуковы патэнцыял рэспублікі. Ёсць і суб'ектыўны, і аб'ектыўны фактары, але ўсё-такі пераважае суб'ектыўны.

КАР.: — Вучоны савет прайшоў. Што на ім канкрэтнага вырашылі наконт беларусізацыі БДУ?

А. Ш.: — Чыста чалавечы ўражанне склалася аб вучоным савете не вельмі добрае... Як чалавека, чыё дзіця вучыцца ў беларускамоўным класе, мяне хвалюе, ці зможа яно працягнуць нека-

вы катэгорычна, але таксама шукаюць аб'ектыўныя фактары, якія дазволілі б адцягнуць беларусізацыю ўніверсітэта. А гэта ж змена, выхаваная БДУ. Каго ён выхоўвае?! І тут ужо на першае месца варта паставіць нават не праблемы беларускай мовы, а пытанне, ці будуць, ці змогуць гэтыя хлопцы стаць дастойнымі грамадзянамі Беларусі?

Але як бы там ні было, а прыняты канкрэтныя рашэнні. І гэта адзінае, што абнадзейвае.

Дазволю сабе прывесці некаторыя вынікі з афіцыйнага дакумента, зацверджанага вучоным саветам 21 кастрычніка г. г., поўная назва якога «Меры па выкананні «Закона аб мовах у Беларускай ССР» і «Дзяржаўнай праграмы развіцця беларускай мовы і іншых нацыянальных моў у Беларускай ССР».

Цытую:

«Стварыць у складзе навукова-метадычнага савета ўніверсітэта секцыю па метадычным забеспячэнні пераходу да выкладання на беларускай мове. Да 1 снежня 1991 г.

У 1992 годзе стварыць беларускамоўныя плыні на географічным, юрыдычным, фізічным, матэматычным, біялагічным, хімічным факультэтах.

Да 1995 года перавесці на беларускую мову выкладанне ўсіх вучэбных дысцыплін на педагагічных аддзяленнях, факультэтах журналістыкі, юрыдычным.

У 1991-92 навучальным годзе кафедрам беларускай мовы, літаратуры, метадыкі выкладання беларускай мовы і літаратуры сумесна з кафедрамі факультэтаў распрацаваць неабходныя тэрміналагічныя руска-беларускія слоўнікі.

Разгледзець пытанне аб неабходнасці стварэння для вырашэння гэтых жа задач лінгвістычнай лабараторыі пры філалагічным факультэце.

Да 15 лістапада 1991 г. распрацаваць праграму выдання на беларускай мове падручнікаў, вучэбна-метадычных дапаможнікаў.

З 1 студзеня 1992 г. перавесці справаводства на беларускую мову.

З 1992 н. г. увесці курсавы экзамен на валоданне беларускай мовай на ўсіх педагагічных аддзяленнях.

Распрацаваць план перападрыхтоўкі выкладчыкаў з мэтай пераходу іх на выкладанне сваіх дысцыплін на беларускай мове. Групу па перападрыхтоўцы стварыць з улікам стану валодання беларускай мовай. Пры атэстацыі і праходжанні па конкурсе ўлічваць валоданне беларускай мовай».

Наколькі гэта сур'ёзныя намеры, пакажа час. Не хацелася б толькі, каб працэс беларусізацыі расцягвалі, як гуму, да бясконцаці.

Юрыя ДУБІНА.

Універсітэт усё шукае сваё месца...

Журналіст даследуе праблему

ужыць мінулы час: не існавала. Бо й праўда: амаль што ніводзін прадмет не выкладаецца ў гэтай установе па-беларуску, апроч, натуральна, мовы і літаратуры і адной-двюх іншых дысцыплін. Ці трэба яшчэ аб чым гаварыць, калі нават гісторыя Беларусі і тая падаецца студэнтам па-расейску (абсурд — і толькі!). А, між іншым, не пераводзячы ўсё навучанне на беларускую мову, пра беларусізацыю лепш не гаварыць.

Не маю такое мэты, ды і не хачу рабіць закіды ў бок аднаго БДУ. Гэта, прынамсі, было б несправядліва: уся нашая сістэма адукацыі хварэе на комплекс нацыянальнага нігілізму. Але каму, як не вядучай ВНУ рэспублікі, паказаць прыклад у беларусізацыі?

Нацыянальная alma mater да апошняга часу захоўвала гордае маўчанне. Такое гаротнае становішча спраў, пэўна, цягнулася б да гэтага часу, калі б не адно «але»: з 8 па 12 кастрычніка ў БДУ працавала група па правярцы выканання Закона аб мовах. Менавіта яна зрабіла першую спробу разбудзіць універсітэт ад летаргічнага сну. Група здзейсніла праверку па заданні Камісіі Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь па адукацыі, культуры і захаванні гістарычнай спадчыны. У складзе групы працавалі выкладчыкі іншых ВНУ рэспублікі, члены гарадскога бацькоўскага камітэта беларускамоўных школ і класаў г. Мінска.

Афіцыйныя высновы, зробленыя пасля 5-дзённай праверкі, варты асаблівай увагі. Іх выклаў у нашай гутарцы кіраўнік групы, старшыня гарадскога бацькоўскага камітэта Аляксей Анатольевіч Шамак.

КАР.: — Аляксей Анатольевіч, раскажыце, калі ласка, аб ходзе праверкі.

А. Ш.: — Група сустрэлася з дэканамі ці іх намеснікамі практычна ўсіх факультэтаў. Мы прагледзелі дакументацыю, планы, сустрэчаліся з рэктаратам. Мелі месца сустрэчы групы са студэнтамі беларускамоўных плыняў, выкладчыкамі, якія вядуць свае прадметы па-беларуску. Адбыліся таксама і незапланаваныя сустрэчы...

КАР.: — Якую карціну ўяўляе сабой беларусізацыя ўніверсітэта?

А. Ш.: — Папраўдзе, універсітэт недастаткова займаецца пытаннямі выканання Закона аб мовах. Хоць і зроблены пэўныя крокі ў гэтым накірунку, ды на фоне іншых ВНУ сітуацыя тут куды горшая. Ёсць, безумоўна, прыхіль-

ная колькасць беларускамоўных плыняў на факультэтах. Не з шэрагу апошніх і праблема кадраў. Нават тым выкладчыкам, якія ўсё-такі выкладаюць свае прадметы на мове нацыянальнай, не выплачваецца даплаты. Няма актыўнага ўкаранення ва ўніверсітэце жыцця Закона аб мовах, на момант праверкі адсутнічаў дэтальны план яго нага ажыццяўлення. А БДУ, як ніяк — галоўная ВНУ рэспублікі. Гэта прэстыж, узровень. Калі ж ён недастаткова сябе праяўляе, дык не трэба забываць: на яго глядзяць усе астатнія.

КАР.: — Сітуацыя, такім чынам, крызісная. Што ці хто даў універсітэт да такога стану?

А. Ш.: — У цэлым сярод выкладчыцкага саставу склаўся такі агульны маральна-псіхалагічны клімат, пры якім людзі, у нейкім сэнсе нават свядомыя, не праяўляюць актыўнасці. Вось і на прайшоўшым 21 кастрычніка вучоным савета БДУ адбываліся цікавыя рэчы. Многія члены савета, якія добра валодаюць беларускай мовай практычна выступалі супраць беларусізацыі, абгрунтоўваючы сваю пазіцыю «аб'ектыўнымі» цяжкасцямі.

Недагляд у справе беларусізацыі БДУ ёсць і з боку рэктарата. Не здымаючы віны з самога рэктара Ф. Капуцкага, але ў той жа час разумеючы, што кіруючы такой складанай і вялікай установой, як універсітэт, ён не можа паспець асабіста кантраляваць усе пытанні жыцця БДУ, трэба ўскласці большую частку віны на яго памочнікаў — прарэктараў. Напрыклад, даклад на вучоным савета П. Брыгадзіна, прарэктара па навучанні, успрыняўся як фармальнае справаздача незацікаўленага чалавека. Можа, таму на гуманітарных факультэтах, якім, здавалася б, трэба было першымі ўзяцца за справу нацыянальнага адраджэння, нічога падобнага не назіраецца, за выключэннем хіба што гістарычнага факультэта. Тут, пэўна, самы час нагадаць, што яшчэ ў лютым г. г. на сустрэчы бацькоў, дзеці якіх вучацца ў беларускамоўных класах і школах, і грамадскасці Мінска з супрацоўнікамі Міністэрства народнай адукацыі і прадстаўнікамі ВНУ беларускай сталіцы згаданы вышэй П. Брыгадзін даваў пэўныя абяцанні наконт рэалізацыі Закона аб мовах ва ўніверсітэце. Але сітуацыя да гэтага часу не змянілася.

Варта яшчэ сказаць і пра інертнасць БДУ, які, як я лічу, не знайшоў сваё месца ў тых працэсах, што адбываюцца

лі сваё навучанне ў ВНУ. Па-другое, уражанні як кіраўніка групы па правярцы выканання ва ўніверсітэце Закона аб мовах: большасць членаў вучонага савета не мае шчырай зацікаўленасці ў беларусізацыі. У нейкай ступені іх можна зразумець — узрост, вузкая спецыялізацыя, вялікі стаж служэння навуцы на рускай мове. Але больш за ўсё мяне ўразілі студэнты, што прысутнічалі на вучоным савета. Маладыя, прыгожыя хлопцы з прэтэнзіяй на нейкую выключнасць, мабыць, не без наяўнасці таленту, якіх цікавіла ў першую чаргу пытанне аб недаплачаных 10 рублях стыпендыі. Гэтыя ж студэнты выказвалі зацікаўленасць у пераходзе на беларускую мову навучання. Яны не супраць беларускай мо-



Беларусізацыя пачалася тут...

Фота А. КЛЕШЧУКА.

ХАЦЕЛІ Б Вывучыць...

Сацыёлагам адказваюць студэнты

Беларуская служба «Грамадская думка» па просьбе «ЛіМа» правяла даследаванне сярод студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў рэспублікі наконт іх адносінаў да выкладання на беларускай мове. Было апытана 920 чалавек па выбарцы, якая прадстаўляе студэнцкую моладзь Беларусі.

Вынікі (у працэнтах) размеркаваліся наступным чынам:

1. Ці валодаеце вы беларускай мовай?
 1. Так, добра — 32,1
 2. Слаба валодаю — 53,3
 3. Не валодаю — 14,6
2. Які вы паставіліся б да пераводу выкладання ў вашым інстытуце на беларускую мову?
 1. Так, добра — 12,9
 2. Станоўча, але толькі ў тым выпадку, калі гэта датычыць грамадскіх дысцыплін — 19,5
 3. Хутчэй адмоўна, бо для мяне гэта звязана з пэўнымі цяжкасцямі — 31,8
 4. У любым выпадку адмоўна — 35,8
 3. Калі вы недастаткова

1. Станоўча — 12,9
2. Станоўча, але толькі ў тым выпадку, калі гэта датычыць грамадскіх дысцыплін — 19,5
3. Хутчэй адмоўна, бо для мяне гэта звязана з пэўнымі цяжкасцямі — 31,8
4. У любым выпадку адмоўна — 35,8
3. Калі вы недастаткова

ва валодаеце беларускай мовай, то ці хацелі б вы яе вучыцца?

1. Так — 38,6
2. Не — 33,5
3. Цяжка адказаць — 27,9
4. Як вы лічыце, ці ёсць у вашай ВНУ неабходныя ўмовы для пераводу выкладання на беларускую мову?
 1. Так, ёсць усе ўмовы — 5,3
 2. Ёсць не ўсе ўмовы, будуць, канечне, цяжкасці, але іх можна пераадолець — 31,5
 3. Неабходных умоў

4. Цяжка адказаць — 1,9
5. Калі выкладанне будзе пераводзіцца на беларускую мову, то якому варыянту вы аддаеце перавагу?
 1. Перавесці на беларускую мову ўсе прадметы — 8,4
 2. Фарміраваць групы студэнтаў, якія навучаюцца на беларускай і рускай мовах на добраахвотнай падставе — 51,0
 3. Прадаставіць студэнтам магчымасць самім

выбіраць прадметы, якія яны хацелі б вучыцца на беларускай мове — 40,6

Ад рэдакцыі. Як бачна з вынікаў апытання, больш частка студэнтаў лічыць недастаткова валодаюць мовай, хацелі б яе вучыцца, але умоў для гэтага ў сваіх вучэльнях не маюць. Ёсць над чым задумацца кіраўнікам ВНУ...

Дадамо, што ў аніцэ удзельнічала паруноў юнакоў і дзяўчат, прадстаўнікоў розных сем'яў (у 28 працэнтаў бацькі — рабочыя, у 9 — служачыя і інш.).

Анкета «ЛіМа»

У анкетце, распачатай аддзелам крытыкі і бібліяграфіі «ЛіМа», прынялі ўдзел Л. Галубовіч, К. Шэрман, І. Чарота. Працягваем друкаванне адказу і запрашаем да ўдзелу ўсіх зацікаўленых.

1. На што, па-вашаму, абавязана творца, у прыватнасці, пісьменніку ва ўмовах «міжчасся», няўхільнага насоўвання рынку? Ці можна сёння пісаць, як раней, — як бы па інерцыі?

2. Як вы ставіцеся да спробаў стварэння беларускай масавай культуры, да жадання некаторых маладых літаратараў здабыць вядомасць, спадабацца чытачам «любой цаной»?

3. Ці дапускаеце вы, зноў жа ўлічваючы «рыначныя» густы, свядомую эксплуатацыю той ці іншай «моднай» формы? Ці дапаможа нам арыентацыя на фармальны пошук і чужыя знаходкі ў вырашэнні моўных, чытацкіх і іншых праблем?

Лідзія АРАБЕЙ

Мець свой уласны погляд

1. На што абавязана творца? Як і ва ўсе часы — на жыццё. А прадмет даследавання — чалавек. Бо ў наш страшэнна нестабільны час больш за ўсё стабільнай застаецца чалавечая асоба са сваім космасам душы, які змяшчае дабро і зло, любоў і нянавісць, рэўнасць, каханне і смерць. Але чалавек жыве не ў пустой прасторы, а ў пэўных сацыяльных умовах, у пэўным грамадстве. Вось тут і найбольшая цяжкасць для творцы — паказаць усю праўду адносінаў чалавека і грамадства.

Усёй савецкай літаратуры страшэнна шкодзіла ідэалагізацыя, імкненне дагадаць ідэі, якую спавядала кіраўніцтва краіны. Адкінуць ідэю? Наўрад ці гэта магчыма, бо пустым застаецца твор без думкі, без пэўнай філасофіі. Толькі гэта філасофія павінна быць свая, аўтарская, не ва ўгоду сённяшняму моманту. Пісьменнік павінен выпактаваць свой, уласны погляд на жыццё, сваю філасофію як ратунак для чалавечства.

Некалі нас вучылі, што ўсе ранейшыя філасофіі толькі тлумачылі свет, а філасофія марксізму-ленінізму паказвае, як яго перайначыць. Аказалася, што і філасофія марксізму-ленінізму свет на лепшае не ператварыла, толькі нашкодзіла яго заканамернаму развіццю. Наўрад ці могуць перайначыць свет і літаратура, мастацтва, але ставіць перад сабою такую задачу, напэўна, неабходна, які ставіў яе перад сабою вялікі Леў Толстой.

Некалі Іван Паўлавіч Мележ

у размовах на літаратурныя тэмы гаварыў, што ніякія пастановы, артадаксальныя крытычныя артыкулы не могуць уздзейнічаць на літаратурны працэс, ён будзе развівацца разам з грамадствам, па законах грамадства. Відаць, гэта так, пад уладу пастаноў альбо артадаксальнай крытыкі могуць падпаўзаць толькі кан'юнктурышчыкі, над сапраўднымі пісьменнікамі яны не маюць улады, як не мелі яны ўлады над нашым Васілём Быкавым.

Кожны пісьменнік, калі ён сапраўдны пісьменнік, не можа загадаць сабе — вось раней я пісаў так, а цяпер буду пісаць іначай. Бо ён іначай пісаць не можа, не ўмее, рынак там насоўваецца альбо не рынак. Іншая справа, што цяпер ён можа пісаць больш свабодна, не азіраючыся на цензуру, але з сябе, як той казаў, не выскачыш.

2. Ёсць розныя чытачы. Адны шукаюць у літаратурных творах «клубнічкі», другіх вабяць дэтэктывы, трэціх — меладраматычныя сюжэты, а чацвёртыя шукаюць у літаратуры адказу на пытанне — як жыць. А ёсць катэгорыя аўтараў, якія здабываюць сабе хлеб, даджаючы густам іншых чытачоў. Ці вінаваціць іх за гэта? Напэўна, не трэба. У сучаснай рускай літаратуры некаторыя пісьменніцы здабылі сабе імя ў спарорніцтве — хто з іх больш бессаромна напіша пра самыя інтымныя бакі жыцця. Магчыма, доўгая забарона на пэўныя тэмы цяпер сарвала спружыну, якая іх стрымлівала, спружына адпусцілася, не

вельмі клапоцячыся пра тое, ці не параніць каго-небудзь. Але ва ўсёй гэтай літаратуры трэба адрозніваць, дзе мастацтва, а дзе яно пакідае межы прыгожага пісьменства. Наўрад ці аўтар, які хоча «спадабацца чытачу любой цаной», можа захаваць сваю творчасць у межах мастацтва. А калі няма мастацтва, то няма і гаворкі пра такія творы.

Мне вельмі шкада, што адзін наш таленавіты пісьменнік, які пачынаў глыбокімі, сур'ёзнымі творамі, раптам пачаў разменьваць сябе, іменна даджаючы густам не вельмі сур'ёзных чытачоў. Гэты пісьменнік мог бы стварыць нешта эпахальнае, каб не спяшаўся, каб не траціў свой талент на пустое.

І глыбокую павагу выклікаюць аўтары, якія пісалі свае творы, не азіраючыся на тое, можна іх надрукаваць ці не. Мы некалькі гадоў чыталі аповесці, раманы, аповяданні, якія сядома пісаліся «ў стол». Публікацыі сваіх твораў гэтыя аўтары так і не дачакаліся. Затое мы далучыліся да сапраўднай літаратуры. Гэтыя творы пасведчылі, што не ўсіх магла зламаць таталітарная сістэма, сапраўдныя таленты ёй не паддаліся.

Сітуацыя, у якой мы цяпер апынуліся, нарадзіла шмат Астапаў Бэндараў у камерцыі, народзіць іх, магчыма, і ў літаратуры, і ў выдавецкай справе. На іх у нас не хапае сваіх Ільфаў і Пятровых. Ускласці надзею хіба на Дранько-Майсюка, творчасць якога мне падабаецца.

3. Уладзімір Караткевіч некалі сказаў, што свае дэтэктыўныя раманы ён пачаў пісаць таму, што яму надакучыла чытаць: «Ганна завіхалася каля печы». Ён адчуваў неабходнасць у беларускай літаратуры новых сюжэтаў, новых формаў. І дзякуючы творам Уладзіміра Караткевіча беларуская літаратура набыла новых прыхільнікаў. Але дэтэктыўныя раманы Караткевіча будаваліся на нацыянальным матэрыяле, з глыбокім веданнем гісторыі Беларусі. І мне здаецца, што новыя формы ў беларускай літаратуры могуць мець поспех толькі тады, калі ў іх будзе выкарыстаны нацыянальны матэрыял, калі яны будуць напоўнены нацыянальным зместам.

А як нам вырашаць чытацкія і моўныя праблемы, то гэта ўжо праблема з праблем і стаяць яна павінна на першым

месцы. Баюся, што ніякія анкетныя не знойдуць адказу на гэта пытанне, пакуль яно не стане прадметам дзяржаўнага клопату, і не фармальна, а па сутнасці. Не магу стрымаць абурэння — як магло так здарыцца, што дарослыя дзядзі і цёці абакралі дзяцей, адабралі ў іх «Вясёлку»? Няма паперы... Ды зірніце вы ў любы кіёск, колькі там газет, часопісаў невядома для каго і невядома кім выдадзены! На іх ёсць папера, а на «Вясёлку» няма, рэдакцыя павінна жабраваць, каб выдаць чарговы нумар. Куды глядзіць Саюз пісьменнікаў, куды глядзіць Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь? Калі з маленства дзеці не будуць чуць роднага слова, то надалей яно зробіцца для іх зусім чужое, як для тых вучняў, з якімі я нядаўна сустракалася.

Не так даўно мяне запрасілі ў бібліятэку імя Цёткі, каб я расказала чытачам пра пазтэсу, імя якой носіць бібліятэка. На сустрэчу са мною прыйшлі вучні дзесятых класаў адной са школ. Я ім расказвала пра жыццё і творчасць Цёткі, пра яе грамадскую дзейнасць, пра тое, як імкнулася яна абудзіць нацыянальную свядомасць беларусаў. А калі ў канцы спыталася, ці ёсць пытанні, то першае пытанне задала настаўніца рускай мовы: — Скажыце, пожалуйста, а чому нашых вучняў прыступленні в вузы заставляюць здаваць беларускі язык?

А потым пайшлі пытанні і ад вучняў:

— Пачому нас заставляюць изучаць беларускі язык?

Вось і думай, як іх сёння захаваюць да чытання беларускіх твораў, якімі формамі і знаходкамі, моднымі ці не моднымі.

Не думаю, што могуць існаваць нейкія спецыфічныя «рыначныя» густы. Увесь цывілізаваны свет жыве пры рыначнай эканоміцы, і жывуць, твораць там пісьменнікі, розныя па поглядах і па таленту. І кожны піша ў меру свайго таленту і згодна свайму погляду на жыццё.

У нас, на вялікі жаль, да ўсіх творчых праблем дадаецца вельмі прыкрая — адносіны грамадзян нашай рэспублікі да сваёй мовы. Вельмі мала ў нас чытачоў, прыхільнікаў беларускай літаратуры, і каб ва ўмовах рынку яна не загінула, без дзяржаўнай падтрымкі, без спонсараў і мецэнатаў нам не абысціся.

менш вартага ўвагі твора.

Наконт «моднай» і ўвогуле формы... Мне здаецца, што сапраўдны пісьменнік якраз менш за ўсё сядома дбае пра форму, — проста піша, як Бог на душу паклаў, і ў выніку форма, нечаканая і свежая, з'яўляецца сама сабою.

За ўсе вякі існавання літаратуры сапраўдны мастацкі твор узнікаў як альтэрнатыва густам большасці, «у піку» гэтым густам. Улічвалі ж густы, выконвалі заказы не мастакі, а г. зв. літаратурныя «закройшчыкі». Бывала, што хваля вядомасці ўздымала іх досыць высока, але для таго толькі, каб у наступны момант безнадзейна пахаваць.

Разам з тым нельга не бачыць, што ў цяперашняй беларускай нашай літаратуры, акрамя хіба што «ёўрапейскай», чаго не папытайся — нічога няма. Няма цікавай фантастыкі, няма прыгодніцкай, дэтэктыўнай аповесці і, што самае крыўднае, няма сатыры і гумару. Зразумела, што гаворка ідзе пра беларускамоўнае. Як ні дзіўна, у нас слаба распрацаваны нават нармальныя псіхалагічны рэалізм (сац-рэалізм) і распаўсюджанага апошнім часам антысац-рэалізму гэтае выказанне не тычыцца).

Вось гэтыя ўсе жанры пакуль чакаюць сваіх пісьменнікаў.

ПАД гэтым небам ёсць два светлы, два космасы, дзве аўтаномныя рэальнасці: тая, якую мы ўспрымаем органамі пачуццяў, і тая, што ў нас; яна завецца чалавечай душой. Каторы са светаў разнастайнейшы і багацейшы? На пытанне няма адказу, хай яно застанецца рытарычнай фігурай.

А мы звернемся да паззіі — да віду мастацтва, што дазваляе душы выяўляцца найпаўней. У гэтым сэнсе творцы — шчаслівыя людзі. Было б што выяўляць...

Увогуле пазтэсу можна ўмоўна падзяліць на дзве катэгорыі: у творчасці адных пераважае эмпірычны, апісальны пачатак, другія ж арыентуюцца ў асноўным на субстанцыю душы і на аснове двух светаў ствараюць трэці — пазтычны. Таіса Бондар, відэавочна, адносіцца да апошніх, што пацвердзіла яе новая пазтычная кніжка «Хачу назваць цябе каханым».

Ніякі іншы стан не вызначаецца такім букетам эмоцый, як каханне. Яно, як пісаў А. Адамовіч у «Апошняй пастаралі», у чалавеку выпявае і абрыньваецца звычайна на таго, хто трапіўся на шляху. Тэрміны выпявання строга індывідуальныя. У некага за жыццё саспее ўсяго адно — затое вялікае — каханне, у другога — дзесяць меншых (не бытаць з блудамі). А букет усё той жа — непаўторны, гэтак жа адчувацца баліць у грудзях, калі немагчыма быць шчаслівым, г. зн. — быць разам.

Бол — дамінанта ў любоўным цыкле Т. Бондар, які і склаў цэльную, цэласную кніжку.

Сады лятункаў... Колькі іх згарэла 3 нарэннем і да тла ў маёй душы!

Іх прах, іх попель, Мёртвы, пачарнелы, Спяціў мяне, святло вакол тушыў.

Таіса Бондар. «Хачу назваць цябе каханым». Вершы, лісты розных гадоў. Мінск, «Мастацкая літаратура», 1991.

НАЙПЕРШ — пра «Польмя», а ў ім — пра нізку вершаў Г. Бураўкіна. Ён і раней не надта часта друкаваўся, а тым больш цяпер, калі «служыць» гэтак далёка ад роднага дому. Таму, думаецца, з'яўленне старонак новай пазтэвай кнігі «Узмах крыла» — сапраўдны, як жакуць, падарунак прыхільнікам таленту Г. Бураўкіна. Вершы, відэавочна, напісаны там, у ЗША, але, як відаць з публікацыі, аўтар іх кожным радком сваім з Бацькаўшчынай. У іх — турботны роздум аб сучаснасці: «Адгудуць гады перабудовы, адляцяць расчараванія дні. І, калі не скруціць нам галовы, мы яшчэ збяжымся пры агні» ці: «Хоць ты ў Антарктыку бяжы, калі па ўсім вясновым краі ідуць кіслотныя дажджы». І, вядома ж, пра Адраджэнне, сведкамі і актыўнымі ўдзельнікамі якога мы з'яўляемся. І пра гэта Г. Бураўкін піша «без крайнасцяў», цяроза. Славачы сваё, крэўнае, шануе і чужое, не адбірае права ў іншых мець таксама сваё крэўнае:

Я слаўлю мову, Што аднайна дар Дала і анадзіміну, і цеслю. І ў думках нават я не Чужую споведзь і чужую песню, Якія зразумець мне лёс не даў.

Як і раней, Г. Бураўкін не ўсёдаравальны (прыгадайма яго ранейшыя творы, яго ці не ўсе кнігі), асабліва калі справа тычыцца абароны сваёй чалавечай і мастакоўскай годнасці, сваіх меркаванняў, калі знаходзяцца ахочыя за перакананасць «біць». Пра гэта красамоўна сведчыць верш, свецычаны «заяцкім крытыкам»: «Зайздросце, любя, зайздросце, што ў гэты невясёлы час я прыязджаю толькі ў госці — і, зразумела, не да вас, — што ў мітынгавай калатнечы я дараванніў не прашу і маю гонар чалавечы і незламаную душу, што мілай бацькаўшчыны справа дае мне ра-

Андрэй ФЕДАРЭНКА

Беларускай маскультуры не прадбачыцца

1. Паспрабуем адказаць таксама пытаннімі: «А на што абавязана пісьменнік М. Булгакаў, пішучы ў часы куды горшыя за сённяшнія свайго «Майстра...»? Няўжо ён наіўна спадзяваўся, што пасля забароны «Сабачага сэрца», п'есаў «Бег» і «Барвовы востраў» у канцы трыцятых гадоў, ягоны раман будзе надрукаваны і прынясе яму грошы, славу? Чаму, калі яго справы — і літаратурныя, і матэрыяльныя — былі ў катастрафічным стане, ён адмаўляецца ад парад Сталіна, які «нічога не меў бы супраць пастаноўкі «Бег», калі б Булгакаў дапісаў да сваіх васьмі сноў яшчэ адзін ці два (гэта недзе тры староначкі! — А. Ф.), дзе паказаў бы ўнутраны прычыны грамадзянскай вайны ў СССР».

Адказ, відаць, толькі адзін. Ва ўсіх умовах — ці насоўвання, ці адсоўвання рынку — сапраўдны пісьменнік, які ве-

рыць у сілу Слова, будзе абавязана на чырзасасць, будзе аддзяляць хлусню ад праўды, прыме за арыенцір не чарговы надзённы заказ — хай то будзе самыя камуністычныя ці тройчы рыначныя, — а законы, пісанья Тым, дзякуючы Каму існуем і мы самі, і наша літаратура, і ўсё на свеце.

У звязку з гэтым яшчэ цікава, на маю думку, пытанні (адказу на іх я не ведаю): чаму сапраўднае, моцнае літаратура ствараецца, як правіла, пры дэспатычнай уладзе і моцнай цензурі? Увогуле, цензура для літаратуры што? Толькі душывець? Ці чым мацней душыць, тым прымушае і больш актыўна, па-расейску кажучы, «ізошчэрна», супраціўляцца, прыдумваць новыя стылі, вобразы, формы? Альбо такое — Беларусь будзе дзяржаваю, так? З войскам, з усімі інстытутамі ўлады — адпаведна, і з дзяржаўнай літа-

ратураю, цензураю? На якія прычыны будзе абавязана гэтая цензура?..

2. У часопісе «Беларусь» 1991 г. № 3, быў надрукаваны артыкул С. Кавалёва «Пачвара ў рэліктавым лесе» — якраз на тэму беларускай маскультуры. Гэты артыкул настолькі сугучны маім думкам, што я баюся спакусы пераказаць яго ўвесь, толькі сваімі словамі. Таму коротка: беларускі, я б лепш сказаў — беларускамоўнай, маскультуры ў бліжэйшым будучым не прадбачыцца. Яна нерэнтабельная і паглынецца расейскай у імгненне вока. Што цяпер паспяхова і робіцца. А ўвогуле, дытуючы таго ж Кавалёва, «...маскультура ніводнага чалавека ніколі яшчэ да сапраўднае культуры не далучыла: ні да сусветнай, ні да нацыянальнай».

Жадаць спадабацца чытачу можна, нават і «любой цаной», ды жаданне гэтае — бясплоднае: усім дагадаць проста немагчыма. Тут мне імпаўне Бунін з яго: «Я не чырвоны, каб усім падабацца».

3. Цвёрда перакананы, што сілком у літаратуры нічога людскага зрабіць немагчыма. І самая залатая форма не дапаможа. Помню, калі яшчэ збіраліся «Тутэйшыя», быў кінуты кліч: «Пісаць усім дэтэктыў!» Што з гэтага атрымалася, вядома — ніводнага больш-

«І КРЫЎДЫ ЎСЕ ПЯШЧОТАЙ ЗАГАЦЬ...»

Жыццё — гэта бяссонная палоня за тым, што мінула, міне, гэта плач памяці, якую нічым нельга сусцэшыць, нават хлуснёю самой сабе, гэта сугучча двух сэрцаў, што «слухаюць» музыку неба». Калі ж сугучча парушана, абарвана, то пачынае здавацца, што не толькі маладоўца — жыццё прамінула. Ну, не прамінула, дык заняпала, невылічна захварэла, адно і застаецца, што «доўга і ўпарта» жыць. Ды лірычная гераіня Т. Бондар не скільна пакорліва несці свой цяжкі крыж: падчас яна зрываецца на крык, на праклён у адрас ненавіснай жаночай долі. Зрэшты, тут клянці — не клянці, а боль даводзіцца «зглынуць»... А думкі ўсё чарней і беспрасветней («сцюдзёны вецер адпяе мяне»), усё мацней адчуванне віны і незваротнасці страты.

У болю мноства адценняў, ствараецца нават уражанне, што паэтка трохі дэманструе яго. «Якая слодыч у пакуце!» — прызнаецца яна. Ды і ці толькі яна? Я сама, помніцца, пісала (даруйце за самацятату): «Прачніся, боль, салодкі, як кананне бязгрэшнага...» Калі ўжо просіць, каб прыйшоў, то як не ўсцешыцца, калі прыйдзе? Адсюль — насуперак журбе — і разуменне:

Жыву табой. І цэлы свет
Маім слязам цяпер
зайздросціць.

У самазабыцці, у апафеозе свайго балючага спеву паэтка амаль не заўважае акаляючага свету, яна засяроджана на сабе і калі і ўспрымае што навокал, дык толькі як арэол, аздобу яе пачуццям. Птахі (часцей галубы)... Нябёсы... Лета... Сцежкі... Зоры... Дождж... Вецер... Цішыня... Возера... Свята... Гэтыя нешматлікія канкрэтныя назоўнікі ў першым раздзеле кнігі я адшукала з

цяжкасцю. Асноўны лексічны запас Таісы Бондар спрэс абстрактны, адцягнены, адно і прыдатны для выяўлення зменлівых станаў душы і разваг пра жыццё і час. І нельга сказаць, што яе слоўнік бедны. Пры эканоміі выяўленчых сродкаў дасягаецца вялікая ступень экспрэсіўнасці. Аднак верш перацякае ў верх някалькіх ж лёгка. З іх пры жаданні можна складаць цэлыя лірычныя пазмы, як гэта робіць, напрыклад, В. Аколава. У чым жа справа?

Уражанне аднастайнасці ўнікае, на маю думку, не ад абмежаванасці слоўнага запаса, а ад празмернай засяроджанасці на ўласным (прыгнечаным у пэўны момант) стане, ад абсалютызаванай гэтага стану і нежаданні (ці няўменні) заўважаць іншыя аспекты быцця. Вобразна кажучы, аўтарка так высока ўзлятае над грэшнай зямлёй, над паўсядзённасцю, над побытавымі праблемамі, такімі ж вечнымі, як і пачуцці, што ёй перастае хапаць кіслароду. У разрэджаным паветры — холадна. Там ні галубы, ні жаўрукі не лятаюць.

Клялася лёсу і клялася лёсам,
Што дажыву сваё, хоць

на крыжы,
Адно каб даназаць: жыццё

збылося...

Яно ж збылося, што там

ні казны!

Кахала, не пытаючы каханя,
Канала — не ад болю, ад тугі,
Тугі нечалавечай, без

адхлання,
Калі адкрытым долям —

небасхіл.

Хтосьці пісаў, што для яго свет — як акенца, у якое ён час ад часу зазірае. Т. Бондар зусім не мае патрэбы ні ў якім акенцы. Мо таму, што там адзін і той жа бязрадасны пейзаж? Мне, аднак жа, не хапае ў яе кнізе дэталю і фарбаў, не хапае прыкмет матэрыяль-

насці існавання, не хапае людзей і сацыяльнага фону. Гэтак ступень засяроджанасці на ўнутраным космасе можа быць следствам чалавечай, глыбока перажытай адзіноты, а можа проста з'яўляцца своеасаблівым мастацкім прыёмам — неарамантызмам, ці што?

Так ці інакш — у свеце Т. Бондар толькі двое: Яна і Ён. Няма там ні ідыліі, ні нават раўнавагі, ёсць каханне, якому не суджана збыцца. Пачуццё ў асобных вершах дасягае такога напалу, што, чытаючы, міжволі хочацца аддыхацца, перавесці дух. Перад намі, відавочна, паззія высокага, «першага» галасы.

І пра такую паззію можна сказаць, што яна не адрозніваецца ад мужчынскай?! Прынціпамі, С. Дубавец у лімаўскім артыкуле (30.03.1990), абачліва не прыводзячы ні прозвішчаў, ні прыкладаў (бо стройным гмахам на пяску канкрэтыка шкодзіць), менавіта гэты папрок кідае ў адрас «лепшай паловы» нашага пакалення. Сапраўдная паззія ўяўляецца крытыку стыхій, «непрадказальнай і спантаннай». Іначай, як пазычны троп, «стыхію» ўспрымаць нельга. Хіба творчасць (любая) — не ўтаймаваная, не гарманізаваная стыхія? Ці ён лічыць, што стыхія — гэта манерна-прэтанцыённае «О, Савелій»?

У паззіі Т. Бондар ёсць і своеадметны характар, якога не зблытаеш з іншымі, і пэўна свабода яго выяўлення. Паэтка ў апошняй гады прыкметна сцішыла, утаймавала напор эмоцый, чым пазбавілася ад многіх уласцівых ёй раней недахопаў. Радок стаў празрыстым, вывераным, досыць стрыманым — у межах выбранага стылістыкі. Сустрэкаюцца ўзоры добрай філасофскай лірыкі.

Нас вабіць час — нас забівае час...
Мы ж цешымся спадзеўнамі на вечнасць
У свеце, дзе любяць недарэчнасць,
Разросшыся, засведчыць супраць нас.

Белетрыстычны вопыт апошніх гадоў дазволіў Т. Бондар звярнуцца і да такога жанру, як эпістэлярыя. Празаічныя «Лісты наўздагон» удала разбіваюць крыху манатонную вершаваную плынь (рытмічна манатонную, у тым ліку) і надаюць кнізе пэўную завершанасць.

У лістах аўтапартрэт гераіні дапаўняецца новымі штрыхамі: «Ведаеш, у мяне надароўца хвіліны, калі я адчуваю, што магу — усё. Усё, чаго б ні захачела. Усё, за што б ні ўзялася. Гардыня гэта ці залішня самаўпэўненасць, але адчуванне вельмі моцнае. Хоць і саступае ўрэшце чарговым сумненнем, і — зноў я растурзана, разадрана, падзелена на некалькіх (нярэдка — на вялікае мноства) жанчын, у кожнай з якіх свой выраз твару, свая ўсмешка, свае думкі, свой клопат».

Цікавае назіранне, ці не так? Тым больш, што ў паззіі перад намі ўнікае вельмі цярны вобраз, без усялякай дваякісці.

Гэтыя лісты — дыялог і маналог адначасна, спроба да-стукання, дакрычацца да чужой зачыненай душы. Тут, хоць і не часта, ёсць выходы на сацыяльную, літаратурную рэальнасць, ёсць роздум пра наша саракагадовае пакаленне, якое і збылося, і нікога ў літаратуры локцамі не піхала. Тут ёсць боль не толькі за сябе, але і за тых людзей (жанок), што працуюць у невыносных умовах, не маючы ні часу, ні

ахвоты зазіраць у сваю душу — каб убачыць «і яе жабрачкавае становішча, і яе незапатрабаваныя дасюль, пажухлыя ад пылу скарбы: дабріню, пясчоту, міласэрнасць».

Аўтарка шмат разважае аб прыродзе і сутнасці духоўнасці, аб тым, як няпроста сумяшчаць каханне і абавязак. З бясконцых балесных зваротаў да каханнага вымалёўваецца і ягоны вобраз — у значнай меры ідэалізаваны, нават прядуманы, вобраз чалавека, якога жыццё нясе іншым руслам і ў іншых водах. Каханне на адлегласці — увогуле цікавы прадмет для творчага даследавання. У ім шмат экзальтаванасці, ды не менш і сапраўднага драматызму. «О, тыя, хто любіў, заўсёды караліся больш жорстка, чымся распусніцы, — як жа, замаха на боскае!»

Горыч, самаіронія, дакор, надзея, мальба... Адценняў пачуцця ў лістах значна больш, чым у вершах. І як лагічны працяг — заключная вершаваная частка, дзе страсць як бы прытушана, прысыпана попелью перажытага, дзе зрок ужо адрознівае і начны калодзеж, і блакітныя званіцы, і гульню аблокаў, і сонныя гарадскія вуліцы... Так звычайна глядзіш на свет, калі ачуняеш ад доўгага, пакутлівага хваробы.

...І няма наму перадаверыць
Сцежкі, неба, гнёзды
галубоў...
Мы з табой адно цяпер,
любоў:
Хто вышынкі нашы будзе
мераць?

На заканчэнне зазначу, што кампазіцыя кнігі «Хачу назваць цябе каханым» прадуманая і дасканалая. Годнасць сталасці пазначана большасцю змешчаных тут вершаў. І як бы ні здавалася лірычнай гераіні, што яна «ўсё можа», а найбольш прываблівае ў ёй іншае: «Людзі, я — ваша. Я гэтка ж кволая...».

Галіна КАРЖАНЕУСКАЯ.

ЧАСОПІСЫ: КАСТРЫЧНІЦКІЯ НУМАРЫ

ПАМЯЦЬ І ПРАЎДА — АДНО

дасць і спакой (хаця вам гэта нецікава ў вашай лютасці сляпой).

І па-ранейшаму Г. Бураўкін застаецца адным з самых праніклівых і шчырых лірыкаў. Дзеля падмацавання гэтай думкі спашлюся на адзін прыклад, надзвычай, мне здаецца, красамоўны: «Ноч над лугамі, расою намоклімі, хмаркі расоўвае. Зноў і на сэрцы маім, і за вокнамі — ціша бяссонная. Нейкая птушка ніяк не ўгамоніцца, пярхае, ціўкае. Можна, і ў птушкі старая бяссонніца, распачнасць ціхая». Таленавіта напісана: прасветлена, засяроджана, тужліва.

Не скажу, каб іншыя пазычныя падборкі не ўражвалі (В. Зуёнка — у «Беларусі», В. Макаравіча, К. Камейшы, В. Жуковіча — у «Маладосці», Я. Хвалю, Я. Малеца — у тым жа «Полымі»), але бураўкінская болей кладзецца да сэрца. Мо, як казаў ужо, па той прычыне, што не так часта, як таго хацелася б, выходзіць Г. Бураўкін на сустрэчу з чытачом. Магчыма, у такім разе гэта толькі на карысць і паэту, і нам, ягоным чытачам.

Высока ацэньваючы пазычныя старонкі кастрычніка, асмелюся ўсё ж сказаць, што месяц найбольш багаты на празаічныя набыткі. У «Полымі» — пачатак публікацый рамана А. Асіпенкі «Лабірынты страху». Апошнім часам пісьменнік пільна прыглядаецца да інтэлігенцыі, імкнучыся пастаць глыбока асэнсаваць гэты месяц жыцці грамадства. Не адыходзіць ад гэтага А. Асіпенка і ў новым творы. Перад намі (а гэта відаць і з першых раздзелаў) па сутнасці біяграфія пакалення, да якога належыць пісьменнік. Нечаканасць жа рамана ў тым, што галоўны

герой яго — славуці літаратар, вядомы грамадскі дзеяч Серафім Недасейка. Магчыма, сямю-там у гэтым вобразе пасобныя штрышкі пададуцца знаёмымі. Толькі, — ці трэба шукаць прататыпаў, займацца падобным «квівуджаннем»? Не забудзем жа — напісаны мастацкі твор.

Некалькі слоў пра сюжэт рамана. Акрамя Недасейкі, у ім прываблівае вобраз вучолага-атамшчыка Алега Максімава, які трапіў у няміласць улад. І Недасейка, і Максімаў аднымі з першых даведваюцца пра чарнобыльскую катастрофу. Кідае А. Асіпенка позірк і ў мінулае, калі дакладнай — у трыцятых гады. Каларытным мае быць вобраз айчыма Недасейкі энквэдзіста Марка Удоева — чалавека недалёкага, абмежаванага, жорсткага. Як заўсёды, пісьменнік умее будаваць сюжэт. Раман чытаецца з неаслабнай цікавасцю, з нечарпеннем сочыш за далейшым лёсам герояў.

Тэма сучаснасці — цэнтральная ў творчасці У. Рубанова. Маленькая аповесць «Распусная» ў «Маладосці» — гэта лёс дваццацігадовай дзяўчыны, так сказаць, лёгкіх паводзін. Аксана з тых, каму ўжо «абрыдлі мужчыны і абрыдла гэтае жыццё, у якім пануе хлусня і двурэшніцтва». Герой аповесці Пятро Мяткевіч, які выпадкова пазнаёміўся з «распуснай» у аўтобусе, калі ёй стала блага, хоць неяк спрабуе «сагрэць Аксаніну душу». Турбуецца, каб уладкаваць яе на ананімнае лячэнне, падтрымлівае і словам, і... Аповесць чытаецца, яна з тых твораў, якія не пройдуць міма позірку чытача.

Не праміне чытач і аповесць

каваць. Я не пра заўвагі, выказаныя ў артыкуле, а пра тое, як мы адных празмерна ўзвышаем (хто нам даспадобы) і як іншых «ставім» на грэшную зямлю (таго, хто нечым нам не падабаецца).

«Беларусь» працягвае выпускаць тэматычныя нумары. Кастрычніцкі прысвечаны адукацыі і навуцы, якім, як сказана ў анонсе на вокладцы, «падуладны ўсе ўзросты — ад першакласніка да акадэміка». Публікацыі, а іх добры дзесятак, запрашаюць да роздому. У прыватнасці, аб тым, чаму так буксе выкананне Закона аб мовах у Беларусі. Тут жа — апавяданні «Сняжынка ў завею» і «У кандзеі» С. Грахоўскага. Нешта і знаёмае з «лагернай» літаратуры, і адначасна сваё — выпакутанае, перажытае.

І апошняе. Добра, што «Полымя» змясціла падборку Л. Шпакоўскага-Случаніна (дзесяць вершаў). Дзе чамусьці ні слова пра самога аўтара. А напісаць трэба было б, напісаць праўду. Аб'ектыўнасць дык аб'ектыўнасць. А то ўжо С. Адамовіч, прадстаўляючы ў «Спадчыне» (№ 5) А. Салаўя, недвухсэнсоўна згадае «бальшавіцкае партызанства», да якога, канечне ж, А. Салавей ніякага дачынення не меў. Думаць можна ўсяляк, а праўда ў тым, што без гэтага самага «бальшавіцкага партызанства» ці былі б мы з вамі сёння.


Азіраючыся на сваё мінулае, мы тым самым ўглядаем ся і ў будучыню. Якімі ўвойдзем у яе? З якім маральным багажом? Добра сказаў пра гэта ў згаданай нізцы Г. Бураўкін:

Сіратліва не стой ля
суседскай мяжы
І не дай сваю памяць
забіць.

Беларусь,
Свае таленты беражы,
Калі хочаш шчасліва быць!
Памяць і праўда — не антаганісты. Яны — узаемазвязаны!

А. М.

КНИГАПИС



Л. ДРАНЬКО-МАЙСЮК. Проза радасці. Вершы і пазмы. На рускай мове. М., «Советский писатель», 1991.

Паэзія Леаніда Дранько-Майсіюка — адна з самых цікавых старонак у сучаснай беларускай літаратуры. У кнізе «Проза радасці» — лепшыя творы аўтара, пазначаныя пільным позіркам на з'яві рацэіснасці. Пераклалі іх на рускую мову В. Тарас, М. Шалехаў, І. Катляроў, Ф. Яфімаў, В. Шчадрына, Ю. Кабанкоў, В. Казаневіч, Р. Лапушын і іншыя.



К. КАМЕИША. Гарцунок. Вершы, казкі, загадкі, Мінск, «Юнацтва», 1991.

Дасціпнай, захапляльнай атрымалася чарговая кніжка К. Камейшы для маленькіх. Есць у ёй гумар, ёсць тое, чым жывуць хлопчыкі і дзяўчынкі ва ўзросце, калі да ўсяго хочацца дайсці самому.



3 кнігі «Горн прымірэння»

Сцяны чатыры, шыбіна і столь — мой мікрасвет. Сучасная пячора — яна мне блізка й сёння, як учора. Спыніўся тут, мне кажа Бог, і стой. Навошта адракацца ад свайго. Ісці на плошчу і махаць рукамі. Адад па брук ты свой кішэнны камень у тым выпадку, калі меў яго. А гонар-злосць да ўзвышаных трыбун што валачыць! Стамлены пралетары абвішча, не зацвердзіць твой сцэнарый. Адно і зможаць — збіцца у табун. Тым скончацца памкненні ўсе твае: за нейкі фунт паабяцанай грэчкі ты прымеш статус маладой авечкі, што пугу любіць — тужыць без яе. Не, плошча ўсё ж табе не па плячы. Як не свае — святыя заповеды ты праз акенца ўбуджанаму свету з натхнёнай малітоўнасцю шапчы.

Я хутар помню свой пасля ўсіх дзён Пагрому... Ні бацькі, ні цяпла, ні нават дроў сухіх. Сяк-так я раздабў паленцаў каля дому — раздзьмухаваю я іх і праклінаю іх. Паленцы ж не гараць, шыпяць, нібы гадзюкі. Няма ні смалякоў запечных, ні папер. Бутэльку з газам бярэ нарэшце ў рукі, ліну — і затрашчаць, я ведаю, цяпер... Ах, лёс ты, лёс ліхі, нязменна-

адмысловы, ты любіш клопат мой балючы паўтараць. Спрабую распаліць, нібы паленцы, словы — кручу іх, варушу, а словы не гараць. Узятая з душы, прагрэтая дыханнем, айчынныя, свае, з бярэзнікаў, з бароў... вось не гараць — і ўсё... Не могуць стаць адхланнем для стомленых людзей і запаліць іх кроў. Выходзіць, што з агнём мне не шанцуе штосьці — не хоча палымнец наш край ад слоў маіх... Ну чым мне іх абліць — любоўю або злосцю, каб ім запалыхаць хоць на кароткі міг!

Хоць ты і ў нябёсы палез, пакуль што і кволы і ценкі. Чаму ж ты, айчынны мой лёс, усюды такі маладзенькі! З бакоў травяных да вачэй падлеткам бяжыш неспакойным...

Чым сталася лясная, хутчэй прыходзілі з піламі войны. Калі ж разгарнуцца ты мог! [Хоць неба пакратаць павінен]. Чарговы ўзварушаю мох і бачу адно пілавіне. Ды будзеш да зорак бліжэць — не возьме ніякае трасца. Удасца табе падужэць — і нам стаць на ногі удасца.

БІЗНЕСМЕН

Заўважылі: яму пашанцавала. З галечы выбраўся, нібы з патоку... Паглядам слізгаціць паверх натоўпу, патрэба ў вочы зазірнуць адпала. Прыкмецілі, як ён ідзе па-панску, іграючы нагамі — шпацыруе. Не вопратка, а залатая зброя. Яму ўсе навокал — як падпаскі. Ён што — у ранг мо выбіўся асобны! Парушыў мо статут рэвалюцыйны! Скрыпіць сабе ў пантофлях

камерцыйных, як камерсант музейна-дапагоны. Скуль браўся ён з закваскай еўрапейскай!

Што ж ён заносіць утрапенне ў масы! Жыць не жадае, сімулянт, па Марксу, трымаецца зусім не па-біблейску. Пяршыць пытанне сцішанае ў горле: яму цяпер мы не браты і сёстры! Ну што ж, давайце кіпцюры паўстрым ад злосці, што ў чарзе бакі нацёрлі. А мо вачмі палыпаем здалёку, зацінем гонар свой самаахвярна. Нашто чапаць... Ён надта папулярны. Натоўп за ім... нібы кароль ён року.

Растуць два дрэўцы кволага памеру. Абсурд — адно з іх. А другое — Вера. Маладзікі змяняюцца на поўні — стаяць два дрэўцы на адным узроўні. А пойдзе Вера ўверх на сонцавей — Абсурд адразу чэзне, мізарнее. Хай Вера шугане на метраў сто — Абсурд ператвараецца ў нішто. Не дай жа Бог падзяняджаць Веры — Абсурд залупыцца ў атмасферы. Ён замест сонца будзе млосна цьмець. І застанецца — толькі звар'яецца.

Не надта цешымся мы маем, не садзім свой уласны кветнік. А ўсё памылкі папраўляем, што нам падкінуў папярэднік. Мы гэта робім апантана. Ды столькі крыўды, столькі здзеку, дрэў столькі ўсюды наламана, каб расцягаць — не хопіць веку. Мы праўду клічам галасамі асіплымі і веру моцім. Ці асцярожна ходзім самі — як проста паваліць нам штосьці. Ці будуць на шляху абломкі ад нашых ветразяў і лодкі! Не абцяжарвайце патомкаў — вы пашкадуйце іх усё-ткі.

Зажураны спакой паслаўшы на шчаку, два сэрцы родны кліч у свеце не згубілі.

Вядзе дарослы сын матулю пад руку, чый век ужо гарыць зарой на небасхіле. Ідзе дарослы сын, а за яго спіной шматлікія гады брыдуць, як невідзімкі. Шлях доўгі раз'яднаў і з летам і з вясной, пайшлі на галаве асеннія зазімкі. Віруе маладосць і скача навакол, праменячы па ўсіх усмешкі і лагоду. Матуля й сын ідуць. Над імі арэол, нябачны арэол — любоў і смутак роду.

24 СНЕЖНЯ

Змрокам цягучым напоўнены лес. Горнуцца прыцемякі смоллю да вокан. Воблакі, воблакі снежныя спрэс — ўсе мы жыўцом заматаныя ў кокан. Дзівам было б, каб прабіўся прамень — хоць бы адзін прыляцеў на пацеху. Да немагчымага сплюсчаны дзень, нібы прыціснуты прэсам ён зверху. Усё ж такі скіне здранцвенне з плячэй, з раніцы доўгачакана ўсміхнецца, будзе вылузвацца з доўгіх начэй — заўтра ўжо, заўтра ён з месца кранецца. Ветліва пырсне святлом па акне, верне вачам даягляды і зоры. Нібы расліна, да сонца памкне — ясна і звонка пацягнецца ўгору.

А людзі ўсё люляюць немаўля, ваююць і гавораць пра надвор'е. Не знаюць нават, што ляціць Зямля да нейкага нябачнага сузор'я. Набожна людзі звонаць у званы, ды іх душа каля стала пасецца. Зусім не хочучь зразумець яны, што шар зямны над безданню нясецца. Астуджаныя, лезуць у вагон і ціснюцца да печкі, як да раю. Ім холадна. Ды гэта не цыклон. Касмічны вецер да касцей праймае. Яшчэ не ўсё. Ляцець далей, далей з вялізным грузам болю і дурноты. Стуліцеся — і зробіцца цяплей на чорным фоне вечнай адзіноты.

І не бывае дня, каб не адведаць смагі. Навокал таўкатня, адны благія звягі. Усё яшчэ пакуль, расі сцяжынку потам. Пакуль ты круглы нуль, калі й што будзе — потым. Праз дзень, праз два, праз тры, праз тыдзень, год ці болей. Як мак, турботы тры з малым дамешкам болю. Не румзай з-за жылля, удзячны будзь прастудзе. Усё тваё — пасля, галоўнае — што будзе. А што яно і дзе — не здужыць сэнс глыбокі... Твой яблык — упадзе, вялікі, рудабокі. Ён існуе — і досць, і ён — вянец знямогі. Не сумнявайся: ёсць! Інакш — знямеюць ногі. Кроў гоняць салаўі. Жывём ці паміраем, на самым на краі мы трызім, трызім раем.

НА УСКРАІНЕ горада стаяў змрочны чатырохпавярховы будынак, абнесены бетоннай агароджай. Некалі па верху агароджы на ўмураваных у яе металічных шытах быў напаяты калючы дрот, ля варот тупаў салдат з аўтаматам. Цяпер вароты зніклі, агароджа ў некалькіх месцах абвалілася, а замест салдата з будынка зрадку вывальваўся Яўхімыч, драбнатвары, зарослы сівой шчацінай вартаўнік. Яўхімыч крактаў, скрбся, ляў надвор'е, махру і ўласны лёс. Затым зноў завальваўся спаць — у былой турме, дзе цяпер размясціўся склад рознага барахла, вартаўніку надта салодка спалася.

Але Яўхімыч мусіў яшчэ зарабляць на гарэлку. Ён здаваў куток на вышках мастаку Пяцеліну, які ўначы перацягаў сюды ўсе свае карціны. Нават ад сяброў Пяцелін таіўся, я даведаўся пра гэта яго новую майстэрню ў паддшак толькі таму, што падахваюцца паклапаціцца аб карцінах, калі з Пяцеліным здарыцца што-небудзь — благое. Такое жыццё... Улады робяць выгляд, што дазваляюць навуку і мастацтва, затое актыўна дзейнічаюць атрады па барацьбе з гніллю. Вось яны лёгка маглі расправіцца і з такім мастаком, як Віцька Пяцелін, і з такім літаратарам, як я.

Ніхто не павінен быў прыходзіць у майстэрню на вышках былой турмы. Але калі я прасіў Пяцеліна расказаць пра расстрэл мітыngu на ўрадавай плошчы, ён абмовіўся, што нядаўна намалюваў некалькі сцэн з таго, што адбылося на мітыngu і пасля расстрэлу. Я пачаў напрошвацца ў госці і пераканаў мастака, што трэба хоць памяць пра карціны захаваць, калі атрад па барацьбе з гніллю нападзе не на яго, а на яго майстэрню.

На вышках збірала пыл і абрастала павуціннем турэмная маёмасць: металічныя ложка і табурэткі, брудныя шафы з негабляваных дошак. У вялікіх смярдзючых цюках ляжала рабочае адзенне былых зняволеных. Яшчэ ваяліся ваяленкі, алюмініевыя міскі і лыжкі.

— Вось куды цяпер загнана мастацтва, — сказаў мне Пяцелін, разжурана паскубаючы сваю невялікую мастакоўскую бародку.

Мы размаўлялі з ім пра цяжкія часы, і я разглядаў яго паддашак, адгароджаны тымі самымі негабляванымі дошкамі з разламаных шафаў, круціўся на табурэтцы, уяўляючы сябе ў становішчы зняволенага. Страхоце. Пачварнае месца, пачварныя пахі, пачварныя думкі. Я зразумеў, чаму Пяцелін не развешваў, не расстаўляў тут свае палотны, а проста складаў іх адно на адно. Нават на мальберце нічога не было. А зрэшты, я пачаў думаць толькі пра адно: як запісаць Віцін распавяд. Ён гаварыў, я страчыў ручкай у блакноце.

— Стрэлалі чорнарубашанікі, — упэўнена сцвярджаў ён. — Я ведаю, хто загадаў. Генерал-маёр... Прозвішча яго мне невядома, а твар яго я запамінаў. Пяцелін выцягнуў аднекуль кавалак загрузаванага кардону, на якім тушшу быў намалюваны мужчына гадоў на пяцьдзесят з колкімі, зняважліва паглядаючымі на свет вачыма і цяжкім тупым падбародам.

— Не спяшайся, — сказаў я. — Апісваю партрэт генерал-маёра, які загадаў страляць... Пяцелін сам бачыў гэтага чалавека. Нізкі лоб, нос кручкаваты, тонкія губы складзены так, нібыта чалавек бяззубы, позірк вачэй калючы і зняважлівы, цяжкі тупы падбародак... Цяпер, Віця, скажы мне дакладна, што адбывалася на плошчы за імгненне да расстрэлу.

— Нічога асаблівага. Усе стаялі... Шмат хто трымаў лозунгі. За бяз'ядзерную Беларусь, за яе суверэнітэт... Нехта казаў прамову...

— Не помніш хто? — Не. А вось пра што прамова... Так, малады такі хлопец... Твар не запамінаў, але малады. Гаварыў хлопец якраз пра адказнасць інтэлігенцыі. Маўляў, зноў на інтэлігенцыю ганенні, але яна павіна мець цяпенне і не крыўдаваць на народ... Не ўвесь народ супраць яе, гэта толькі цёмныя людзі думваюць, што можна пражыць без навукі, мастацтва...

— І ў гэты момант засвіталі кулі? — І ў гэты момант засвіталі кулі. — Адкаж выдатны...

Зноў Пяцелін паперакладваў свае карціны і паставіў перада мной сярэдніх памераў палатно, якое ён яшчэ не зняў з падрамніка.

Адразу ўгадаўся час: толькі пачало развіднівацца. На плошчы ляжалі людзі, дзесяткі людзей. Нехта яшчэ курчыўся, нехта ўжо назаўжды энэрэхомеў. Знявечаны юначы твар, распоратыя кулямі грудзі дзяўчыны... Мне сталася вусцішна, я паспрабаваў глядзець на ўсё, акрамя нябожчыкаў. Бранявыя машыны



Фота В. МАКСЮКА.

з кулямётамі на вежах, грузаўкі... Выхлапны газы клубіліся нібыта перадсвятальны туман. Але такі ядавіты, які задушвае чалавека. У прагалах паміж пасмамі туману блішчэў асфальт, блішчэлі плямы крыві з колкімі зорнымі водбліскамі. Трыма ручкамі з плошчы расцякаліся спалох і тэпат, пстрыканне стрэлаў... Мне здалося, што я нават чуў іх. Бранявыя машыны скіравалі на праспект, а па вуліцы, якая вяла да вакзала, раз'юшаныя чорнарубашачнікі мітусіліся, шукаючы новыя ахвяры. У зацэні каля міністэрства замежных спраў і на дарозе да маста стаялі разгубленыя ад усяго, што адбылося, салдаты-чырвопагоннікі.

— І вось яшчэ, — дастаў Пяцелін новае палатно.



Анатоль Давыдаў

Зямлі страціў свой натуральны рух і што Зямля патанула дзесьці ў адвечнай цемры. Увесну будзе аднакі, а потым вялікія перамены, звяржэнне царстваў і моцныя землетрусы. Гэта будзе адбыцца адначасова са стварэннем новага Вавілона, нікчэмнай дачкі, якая ўзбагацілася брыдотай першай трагедыі. Ён будзе існаваць не больш, як 73 гады і 7 месяцаў».

Я здзіўся:

— Ну і памяць у цябе, Пяцелін! Слова ў слова?

— Зараз — так, на плошчы — не. Але чаму гэта ўблыталася ў мае думкі там? Я ж чытаў прадказанні Настрадамуса аднойчы ў жыцці, вельмі даўно. Але як толькі разлілося ззянне...

— Наколькі я ведаю, астралаг апісвае

бачыў яго крыху чырвоны нос, карыя вочы, якія пасля расстрэлу на плошчы страцілі рэшткі маладога бляску. Нават блізкая магчымасць добрага заробку майго сябра не дужа радавала. Таму што галодная, сквапная да грошай маладосць ужо, на жаль, не вернецца, таму што цяперашняе жыццё наогул было супраць нас.

— Эх, як у маладосці не хапала грошай! І якія цудоўныя дні, якую слодыч абяцалі яны...

— А што грошы, — уздыхнуў Пяцелін, нібыта чытаючы мае думкі. — Можна, канечне, зарабіць. Пакідаюць людзі краіну, купляюць, вязуць з сабой карціны.

— Ім на запас замест валюты і табе карысць, — з'едліва заўважыў я.

Мікалаі Сердзюкаў

ЗЗЯННЕ СМЕРЦІ

Адно чорнарубашачнікі насілі трупы да грузаўкі, іншыя, адпачываючы ад «бою», проста стаялі і глядзелі. У гэтым натоўпе цікаўных забойцаў мастак заўважыў і ідыёта, і цынічнага садыста... Да дрыжання душэўнага ўдалым атрымаўся твар хлопца, які смяяўся, глядзячы на забітых. Так, яркія губы расцягнуліся ва ўсмешцы, погляд з непадробнай цікавасцю скіроўваўся туды, дзе ягоныя таварышы па службе неслі труп дзяўчыны. На яе нагах не было калготак, сукенка задралася, і хлопец пажыраў вачамі белае, яшчэ не дарэшт астылае цела.

— Ты гэта не выдумаў? — спытаўся я.

— Не, я бачыў яго. І апошняе палатно паказваю... Або хопіць?

— Паказвай... Але як, як мы здолеем паказаць твае карціны людзям?

— Пакуль што не здолеем. Магчыма, наогул ніхто іх не ўбачыць... Раней чорнарубашачнікі ўсіх нас вынішчаць. Іхнія папярэднікі хоць падзялялі навуку і мастацтва на карысныя і варажыя ім, а гэтыя нас зусім не прызнаюць.

— І атрады па барацьбе з гніллю пра тое самае крычаць. Прафесар, мастак, журналіст — усе гніль. Ну, паказвай трэцяе палатно...

Трэцяе палатно імгненна прымусіла мяне замойкнуць. Зноў твары чорнарубашачнікаў. Не буду апісваць іх, як не буду апісваць і твары зданяў, якія луналі над чорнарубашачнікамі. Здані не былі падобныя на іхнія ахвяры, хутчэй — на іхніх бацькоў, сясцёр і братоў, дзяцей... Нібыта нармальнае чалавечае жыццё выпарвалася з чорнарубашачнікаў, паўтараючы вобразы іхніх родных. Паміж забойцамі і шматаблічным, але прывідным нармальным жыццём успінула асляпляльнае ззянне. Як белая бездань, як магма, якая астылае і ператвараецца ў смяротнае серабро.

— Ззянне, зла, — міжволі перайшоў я на шэпат.

— Ззянне смерці, — сказаў Пяцелін.

— Няўжо і гэта ты бачыў?

— Бачыў. Спачатку, калі далі па галаве, я страціў прытомнасць. Ачуняў — паўз мяне бег узвод чорнарубашачнікаў. У небе з'явіліся здані іхніх мацярок...

Думаеш, гэта я ўбачыў таму, што страціў прытомнасць? Я не хачу спрачацца. Але менавіта так было: здані, ззянне смерці. І ведаеш, што мне ў той момант у думкі заляцела? Слова Настрадамуса, прыдворнага астралага Кацярыны Медзічы. Мабыць, я не ўсё помніў, а вось цяпер знайшоў... «Затым узнікне агромністая імперыя Анціхрыста там, адкуль калісьці прыйшоў Аціла, і новы Керск сыдзе са шматлікім войскам, так што павяванне св. Духа, якое сыходзе з 48-й паралелі, выклікае перанем, выгнаўшы брыдоту запущення, спароджаную Анціхрыстам, які аб'явіў вайну Рымскаму папе і хрысціянскай царкве, чыё (Анціхрыста) царства будзе на час і на захадзе часу. Гэта будзе папярэджана сонечным зацьменнем, больш цёмным і змрочным, які калі, за выключэннем таго, што мела месца ў час смерці і пакут Ісуса Хрыста. І нейкая перамена адбудзецца ў кастрычніку, і будзе такой, што людзі падумаюць, што цяжар

тут тое, што было з намі раней, 73 гады і 7 месяцаў таму, у рэвалюцыю.

— А што цяпер, калі прайшоў гэты тэрмін? Няўжо выхад з царства Анціхрыста будзе менш страшны. Няўжо тое, што адбываецца цяпер...

— Кхе-кхе... — раптам донеслася з-за нашых плячэй.

Мы адразу, нібыта на стрэлы, павярнуліся. Ззаду стаяў Яўхімыч, бруднымі пальцамі скроб твар, увесь пакрыты зморшчынамі.

— Гэта... Чужым, значыцца, у складскіх памяшканнях ніяк нельга. Гэта, дэмовы такой не было, значыцца... А пра карціну я так скажу: калі мы пры Сталіне-бачоўне розных там мастакоў вартавалі, то былі надта ўжо разумныя сярод іх, ох, былі. Але не на дабро той розум, не. Ён, для прыкладу, іншаму і наогул непатрэбны... Нават канвой разумных не паважалі... Так што чужыя — нядобра!

— Не сярдуі, Яўхімыч! — кінуўся да яго Пяцелін, намацаваючы ў кішэні рубель або трыяк.

У рэшце рэшт ён улагодзіў і выпхнуў вартуніка, але надалей надрывацца яму не варта было. Да таго ж, Пяцелін успомніў пра неадкладную справу:

— Мне трэба дзве карціны працаў Тэрмінова. Ты мяне загаварыў, даражынькі...

З далёкага кутка ён выцягнуў укручаную ў гэту рулон, надзеў на сваю сівелую галаву мастакоўскі берэт, дакрануўся да бародкі...

— Калі жадаеш, паехалі разам. У мяне ў цэнтры горада сустрача.

— А здзелцы мая прысутнасць не пашкодзіць?

— Нічога страшнага. Зрэшты, запішы, што я прадаю. Адна карціна называецца «Бэзавы луг», другая — «Лісце і сонца». Самае цнатлівае, каб не арыштавалі. Запішы: пейзажы Пяцеліна едуць у Амерыку.

— Больш дакладна не ведаеш?

— Не ведаю.

— Тады паедзем разам, я спытаюся ў твайго пакупніка.

І мы выбраліся на вуліцу. Раён быў рабочы, дымны, з заводаў пахла жалезнай акалінай і фармоначнай зямлёй, каля таных піўных — кіслым півам і ванітамі, а ўсё роўна гэтыя пахі здаваліся больш прыемнымі ў параўнанні з пахамі ад турэмных ватовак і валёнак. Да таго ж, мы амаль адразу ўскочылі ў тралейбус, зашыліся ў куток і замойклі на паўгадзіны. Пагрэліся, падрамалі, адпачылі ад аднаго і ад нашага вар'яцкага часу. Выйшлі з тралейбуса ўжо ў цэнтры горада.

Такім чынам... Мы ішлі па вуліцы, даволі пустэльнай у гэты восеньскі, напўнпразрысты ад імжы дзень. Здавалася, імжа нерухама вісіць у паветры... А ўчора прайшоў дождж, на маставой трымаліся лужыны, і машыны, стараючыся іх распырскваць, ніяк не маглі гэтага зрабіць. Слізгацела пад нагамі жоўтая лістота, шпурлялі на яе брудныя пырскі машыны... Мы прыціскаліся бліжэй да дэмоў, дзе і лістоты нападала менш і вееры пырскаў толькі пужалі, не дацягваючыся да ног.

Зрэдку я касіў вокам на Пяцеліна,

— Менавіта так. На Захадзе наш жывапіс карыстаецца пошпатам. Тут яшчэ адыгрывае ролю своеасабліва экзотыка: гэта намалевана ў той краіне, дзе шчаслівае жыццё заўсёды ўсталёўваецца рэвалюверам і лагерам. І дзе мастакоў толькі лайдакі не б'юць.

Так, «надта разумным», калі пакарыстацца вызначэннем Яўхімыча, у славянскіх землях ніколі салодка не было. Калі ўжо шчаслівае жыццё ўсталёўваецца ў нас рэвалюверам і лагерам, то інтэлігенцыя, якая здатна да крытычнага мыслення, або вынішчаецца, або ўтрымліваецца ў рабскім становішчы. Прычым, у адносінах да яе ўлады дзейнічаюць з асаблівай жорсткасцю.

— Глядзі, вунь усё наша мастацтва...

Мы ішлі міма выставы дасягненняў народнай рукаў і Пяцелін паказваў вольнай рукой у яе бок.

— Дзе? Якое мастацтва?

— Ды вунь! Калі не ўсё мастацтва, то большае яго частка.

Я не бачыў. Шэры бетонна-шкляны куб выставы, побач яшчэ экспанаты, якія не змясціліся пад дахам: жодзінскі монстр-грузавік, гомельскі сіласаўбарачны камбайн, мінскі трактар...

— Ты ў дзверы глядзі!

Нарэшце я разглядзеў, што вялізныя дзверы ў бетонна-шкляным кубе расчынены, што там корпаецца цэлы натоўп хлопцаў у спартыўных касцюках. Нібыта экскурсія спартсменаў з'явілася на выставу, налюбавала сабе самы вялікі экспанат і цяпер, не звяртаючы ўспуджанай жанчыны-наглядчыцы, цягнула яго на двор. Да монстра-грузавіка, які з нечай дурасці ледзь не сімвалам Беларусі называўся, да камбайна і трактара. Як ні дзіўна, з памяшкання на двор былі пракладзены рэжкі, хлопцы ў спартыўных касцюках цягнулі па іх цялежку з вялізнай ленынскай галавой, якая раней стаяла ў цэнтры куба на пастамеце.

— Хай выцягваюць, — сказаў я.

Усё роўна з яго тэорый нічога талковага не атрымалася. Трактары кепска аруць, камбайны кепска косяць, а грузаўкі псуецца. Гэта галава сімвалізуе міфічнае насільнае ішчасце, але ў рэшце рэшт на нас будзе ціснуць голад. Трэба адкінуць міфы і развіваць навуку, культуру.

— Ты нічога не разумеш, — запярэчыў Пяцелін. — Раней помнікі разбуралі таму, што ён выказваў адданасць насільным метадам, а цяпер па іншай прычыне. Ты адстаў. Галаву забіраюць якраз таму, што ён належаў да свету невукі і культуры.

Мы наблізіліся да выставы. Пяцелін усміхнуўся ўсім сваім фэйсам, які апошнім часам вельмі хутка драхлеў, усміхнуўся і крыкнуў:

— Эй, хлопцы, навошта вы яго?! Адзін хлопец з натоўпу павярнуўся да нас. У яго была стандартная маска спартсмена-жыццёлюбца або бравага сяржанта са спецслужбай, або, што амаль тое ж самае, заўсёды самавітага лаяльнага да ўлады грамадзяніна.

— Навошта? Спытайся лепш, за што. Ён займаўся журналістыкай — адно, выступаў супраць стабільнасці рэжыму — другое...

Мы згодна заківалі галавамі, але сябра спагадлівага спартсмена ўсё роўна павярнуўся ў наш бок, глядзелі, падазрона прыжмурваючы вочы.

— Тралейбус едзе, пабеглі на прыпынак! — прапанаваў я сябра.

Пяцелін пагадзіўся, праз некалькі імгненняў ляльчыны да ўлады грамадзяне рагаталі, назіраючы наш немалады ўжо альяр.

— Іронія лёсу, — зашптаў Пяцелін у тралейбусе. — Ленін столькі разоў насміхаўся над гнілой інтэлігенцыяй, а яны яго за інтэлігентнасць і звяргаюць... Нібыта не ён клеўмаваў індывідуалісцкія парыванні і стаяў за мерны поступ жалезных батальёнаў пралетарыята. Вось табе вынік мернага поступу: ім усё роўна, хто і як думае, сама здольнасць думаць лічыцца гніллю.

Я змаўчаў, сочачы ў вакно за тым, як выкацілася ў шэры дзень ленынскае галава... Пазней, калі Пяцелін упадзе на асфальт, а злосны лёс пырскае яму ў твар крапкакам, ленынскую галаву абаб'юць дошкамі. У гэтым своеасаблівым футарале яна будзе ляжаць каля выставы і пад дажджом, і пад снегам. Але гэта будзе потым. Пакуль што мы прыехалі два прыпынкі і выйшлі на праспекце, які яшчэ меў у назве імя Лёна.

Цэнтр горада. За плячыма ў нас знаходзіўся былы архірэйска дом, дзе цяпер кожны мог пашукаць вольных «дзяўчынак» і таннае віно, наперадзе — хлебная чарга, кіёск са стосамі газет, якія крычалі пра нашу галодную славянскую свабоду.

Пяцелін даводзіў сваё:

— Правадыры — дзевяноста працэнтаў нашага мастацтва. Цяпер іхнія скульптуры і партрэты нікому не патрэбныя, дык што ад нас застаецца? Займаліся ўдыганнем... Нават у архітэктуры, — выразна азірнуўся ён. — Зноў жа, так правадыры зажадалася. Сталінскі ампір. Якія манументальныя формы, які па-свойму вытанчаны дэкор! ...А вунь мяне кліент чакае! — узрадаваўся ён, прыкмятаючы знаёмы постаць каля мастацкага салона. — Бачыш, руку ў кішэні плашча трымае... У руцэ — тугі кашэль.

Кліент быў гарбаты даўгатвары габрэі. Я менавіта гэтага і чакаў. За мяжу найбольш часта ад'язджалі тыя, хто меў там а каго зацапіцца: габрэі, немцы...

— Барыс Навумавіч, — назваўся ён, пазіраючы на мяне.

— Спачатку грошы, — сказаў Пяцелін.

— Восемсот рублёў.

— Гэта зашмат!

— Не прыбядняйся! Вы ў Штатах не восемсот дэляраў возьмеце, а больш. А мне прапануецца неканверціруемыя рублі... Рабіце тады самі! Я навучу! Ільняное або джутавае палатно трэба напяць на падрамнік, потым прыгатуецца грунт — клей, алей, што-небудзь яшчэ... Калі клей стаяльны, то пакладзіце яго ў ваду на некалькі гадзін, хай набрыняе. Потым трэба заварыць... З напўняльнікаў бялілы або мел... Пластифікатар... Фарбы самастойна прыгатуецца або выкарыстаецца фабрычныя? У фабрычных якасць швах. З растваральнікаў бярыце уайт-спірыт, чысты шкіпінар з жывіцы, лінін... Ну, намалываць — гэта дробязь, пойдзем далей. Лак ужываецца, каб падвысіць гучнасць фарбай! Можна масцічным, акрыл-фістаквым...

— Ведаецца, грошы таксама складана вырабіць... Ды не пра тое гаворка, я заплачу вам...

Яны прыціснуліся да паліраванага гранітнага цокала — будынкі, узведзеныя ў стылі сталінскага ампіру, цясцяком менавіта з такога цокала пачыналіся. Крыху абапіраючыся на гэты граніт, яны лічылі і пералічвалі грошы.

— Мне ж яшчэ трэба і ў салоне заплаціць! — уздыхнуў кліент.

— Дык не плаціце! — зларадна заўсміхаўся Пяцелін. — Хай вас мытнікі без штампа за мяжу прапусцяць.

З далейшай размовы кожны чалавек зразумеў бы, у чым была іхняя камерцыя. Нягледзячы на разгул цемрашальства ў краіне, мытнікі не дэвалююць без дакументаў вывозіць мастацкія творы. А калі карціны праданыя ў мастацкім салоне (ёсць штамп), то яны не лічацца мастацкімі творами, вязі, куды хочаш. Але ў салоне трыццаць працэнтаў грошай агрбае дзяржава... Вось і ўся камерцыя: сапраўдную цану назваць тут, на вуліцы, а ў салоне — самую маленькую, дзеля штампа. І дзяржава ашуканая.

— Дзяржава ўсё жыццё шкодзіла мне, прымушаючы маляваць правадыроў, яна імкнецца мяне забіць, а я ёй грошы! — гучна выгукнуў Пяцелін, не звяртаючы ўвагі на прахожых. — Кукіш!

— Куды паедуць карціны? — наблізіўся я да пакупніка.

(Працяг на стар. 10—11).

НАДЗВЫЧАЙНАЯ падзея адбылася ў музычным жыцці Мінска: «твар у твар» сышліся мінулае і дзень сённяшні. Толькі завяршыўся фестываль «Адраджэнне беларускай капэлы» — а назавтра ж у канцэртнай зале філармоніі адкрыўся Першы міжнародны фестываль сучаснай камернай музыкі «Мінск-91». Значэнне гэтай падзеі як нельга лепш перадае сакрамэнтальнае: «без мінулага няма будучыні». Заірнуць жа ў будучыню нам дапамагае і дзень сённяшні. Якая музыка гучыць у гэтым «сённяшнім дні», якім стаўся наш Першы міжнародны?

Яшчэ пару гадоў таму мы і марыць не маглі пра форум такога рангу, ды ўсё часцей наракалі на тое, што беларуская музыка мае толькі эпизадныя выходы да замежнага слухача, варыцца на ўласным соку, адарваная ад агульных музычных працэсаў, якія ідуць у свеце. Жаданнем заваяваць новую ступень у развіцці беларускай кампазітарскай школы можна растлумачыць з'яўленне гэтага міжнароднага фестывалю. Ідэя яго выспела ў Саюзе кампазітараў Беларусі як натуральнае жаданне творцаў «выйсці ў свет» і атрымала выдатнае ажыццяўленне, дзякуючы намаганням сакратарыята і кансультантаў гэтай творчай арганізацыі. Яны зрабілі ўсё, каб фестываль прайшоў на добрым эстэтычным і арганізацыйным узроўні. А тое, што ўзровень быў дастаткова высокі, пацвердзілі госці форуму — вядомыя кампазітары з Германіі, ЗША, Балгарыі, Польшчы, Швецыі, выканаўцы з Літвы, Татарстана, прадстаўнікі Латвіі, Узбекістана.



Госця з Літвы Ю. ЛЕЙТАЙТЭ.
Фота Г. ЖУКОВА.

Думаю, не адна я вынесла з фестывалю перакананне, што не існуе так званай «элітарнай» музыкі, музыкі не для ўсіх, а ёсць проста розная музыка, такая ж розная, як і мы з вамі. І кожны ў гэтым бязмежным свеце гучавых спалучэнняў знаходзіць нешта блізкае сабе, тое, на што адгукаецца ягонае сэрца. З'явілася гэтае адчуванне дзякуючы, перш за ўсё, нашым выканаўцам. У значнай ступені «Мінск-91» — гэта фестываль выканаўцаў. Мы ўбачылі, што

рэспубліка наша багатая на цудоўных інтэрпрэтатараў няпростай сучаснай музыкі. Не маю магчымасці назваць прозвішчы ўсіх, але, упэўненая, бурныя апладысменты, якімі публіка ў перапоўненых залах узнагароджвала выканаўцаў, і ёсць лепшае пацверджанне іх майстэрства і натхнення.

І ўсё ж ёсць у гэтым сузор'і зорка першай велічыні: ансамбль салістаў «Класік-Авангард» пад кіраўніцтвам У. Байдава. Мы неяк не прывыклі да прыгожых слоў, пышных эпітэтаў у характарыстыцы творчасці майстроў сур'ёзных жанраў — «служэнне муз не терпит суеты», але мы зараз так настойліва імкнёмся адрадыць пачуццё ўласнай годнасці, гонару за сваю культуру, што часта ганарымся зусім таго не вартым, а штосьці сапраўднае, высокапрафесійнае застаецца на другім плане. Я шчыра радуся, і, думаю, не адна я, таму, што ў Мінску ёсць свае віртуозы, выканаўцы вышэйшага класа, кожны сам па сабе цікавы, самабытны саліст, а ўсе разам — таленавітая суполка «Класік-Авангард». І як павялося ў нашым жыцці, калектыву гэты, народжаны з энтузіязму, пэўны час на ім жа і трымаўся, даваў канцэрты пры поўных залах, а потым, не маючы сталай фінансавай падтрымкі, афіцыйнага статусу, пачаў развалявацца. Яшчэ ўлетку бачыла я разгубленага і засмучонага У. Байдава. Дзякуй жа ўсім, хто аказаўся неабыхавым да лёсу гэтага калектыву і захаваў яго для нас. Дзейнасць «Класік-Авангарда», безумоўна, інспіруе з'яўленне новай беларускай музыкі.

Сярод іншых выканаўцаў, якія вельмі плённа папрацавалі на карысць фестывалю, адзначу піяніста А. Крымера, трамбаніста В. Каўрэцкага, ансамбль кларнетыстаў пад кіраўніцтвам Г. Забары, ансамбль ударных пад кіраўніцтвам У. Судноўскага, чые яркія выступленні публіка прымала асабліва цёпла.

Асобны канцэрт падрыхтавалі музыканты з Літвы. У праграме яго былі творы беларускага кампазітара Г. Гарэлавай, венгерскіх аўтараў П. Арма і Д. Лігеці, літоўца Р. Бівейніса, аўстрыйца Х. Эдэра. Цудоўна, што ў нас усталёваліся добрыя сувязі з літоўскімі выканаўцамі. Нашы слухачы па заслугах ацанілі тонкую музыкальнасць і глыбокае пранікненне ў аўтарскую задуму скрыпача П. Кунцы, чуласць яго канцэртмайстра М. Азізбекавай, яркае, віртуознае выкананне эцюдаў Д. Лігеці піяністам С. Акрушчам.

У двух канцэртах удзельнічала і спявачка з Літвы

Ю. Лейтайтэ. Яна саліравала на адкрыцці фестывалю ў «Месе суперузброенага чалавека» П. Дэйвіса. Не ўпершыню выступала артыстка з ансамблем «Класік-Авангард», і праходзяць гэтыя выступленні з нязмэнным поспехам, якому спрыяюць і яе прыгожы голас, і выдатныя акцёрскія здольнасці, і ўменне свабодна арыентавацца ў складанасцях сучаснай партытуры. Таксама ўдала выступіла Ю. Лейтайтэ і ў творы балгарскага кампазітара Н. Крысцевай, дзе ў складаных перапляценнях меладыхчых ліній аргана, віяланчэ-

і шум ветру, і шлох лісця, і спеы птушак, і глыбокая засяроджанасць на пэўным эмацыянальным стане. Вакальная партыя вельмі складаная — ад выразнага вымаўлення асобных гукаў, пераймання галасоў прыроды, да проста высокамастацкай імітацыі спеваў птушак. Тут Ю. Каяма паказала сябе спявачкай, для якой няма нічога немажлівага.

А. Калагерас, акрамя паказу сваіх кларнетавых твораў, выступіў з лекцыяй «Абразкі амерыканскай музыкі», у якой пазнаёміў слухачоў з тым, што адбывалася ў гэтай музыцы

са. Наогул жа, паўтару, цікавыя творы былі ў кожным канцэрте, ніводны з іх не расчараваў, у тым ліку і дзённы канцэрт студэнтаў кафедры кампазіцыі Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі. У адноўленне ад многіх ранейшых канцэртаў кафедры, гэта не была нудотная справаздача студэнтаў розных курсаў пра авалодванне пэўнымі музычнымі формамі. Гэты канцэрт прыемна ўразіў паказам дэлёка не вучнёўскіх работ У. Каральчука, В. Воранава, Д. Лыбіна.

ШКАДА, што святы звычай-

СТАЎСЯ ЧАСЦІНКАЙ АГУЛЬНАЙ ПРАСТОРЫ

Першы міжнародны фестываль сучаснай камернай музыкі «Мінск-91»

раў — «служэнне муз не терпит суеты», але мы зараз так настойліва імкнёмся адрадыць пачуццё ўласнай годнасці, гонару за сваю культуру, што часта ганарымся зусім таго не вартым, а штосьці сапраўднае, высокапрафесійнае застаецца на другім плане. Я шчыра радуся, і, думаю, не адна я, таму, што ў Мінску ёсць свае віртуозы, выканаўцы вышэйшага класа, кожны сам па сабе цікавы, самабытны саліст, а ўсе разам — таленавітая суполка «Класік-Авангард». І як павялося ў нашым жыцці, калектыву гэты, народжаны з энтузіязму, пэўны час на ім жа і трымаўся, даваў канцэрты пры поўных залах, а потым, не маючы сталай фінансавай падтрымкі, афіцыйнага статусу, пачаў развалявацца. Яшчэ ўлетку бачыла я разгубленага і засмучонага У. Байдава. Дзякуй жа ўсім, хто аказаўся неабыхавым да лёсу гэтага калектыву і захаваў яго для нас. Дзейнасць «Класік-Авангарда», безумоўна, інспіруе з'яўленне новай беларускай музыкі.

Сярод іншых выканаўцаў, якія вельмі плённа папрацавалі на карысць фестывалю, адзначу піяніста А. Крымера, трамбаніста В. Каўрэцкага, ансамбль кларнетыстаў пад кіраўніцтвам Г. Забары, ансамбль ударных пад кіраўніцтвам У. Судноўскага, чые яркія выступленні публіка прымала асабліва цёпла.

Асобны канцэрт падрыхтавалі музыканты з Літвы. У праграме яго былі творы беларускага кампазітара Г. Гарэлавай, венгерскіх аўтараў П. Арма і Д. Лігеці, літоўца Р. Бівейніса, аўстрыйца Х. Эдэра. Цудоўна, што ў нас усталёваліся добрыя сувязі з літоўскімі выканаўцамі. Нашы слухачы па заслугах ацанілі тонкую музыкальнасць і глыбокае пранікненне ў аўтарскую задуму скрыпача П. Кунцы, чуласць яго канцэртмайстра М. Азізбекавай, яркае, віртуознае выкананне эцюдаў Д. Лігеці піяністам С. Акрушчам.

У двух канцэртах удзельнічала і спявачка з Літвы

лі, трубы голас спявачкі гучаў светла і пранікнёна.

ЗАСЛУГАЙ арганізатараў фестывалю лічу прадуманасць і збалансаванасць канцэртных праграм, у якіх разам з творамі замежных кампазітараў гучала і беларуская музыка, і музыка кампазітараў Літвы, Татарстана, Масквы. Першую ролю ў падборы твораў адыгралі, канечне, выканаўцы, і трэба сказаць, што на фестывалі гучала музыка сапраўды варта ўзроўню міжнароднага форуму. Беларуская музыка зусім не прайграла побач з сусветнай і вельмі натуральна ўвайшла ў агульную карціну сучаснай творчасці. Адзначыла для сябе нават агульныя праблемы, якія аднолькава хваляюць і беларускіх аўтараў, і кампазітараў з-за мяжы. Адна з іх — праблема захавання жыцця на Зямлі — сталася штуршком для напісання твора С. Бельцюкова «Стрончый-90» і твора шведскага кампазітара М. Эдлунда «Тры соль», прысвечанага ўсім, хто галасаваў супраць атамнай энергетыкі, а таксама ўсім, хто збіраўся зрабіць гэта.

«Мінск-91» запомніцца не толькі цікавымі канцэртамі, але і не менш цікавымі лекцыямі, з якімі выступілі нашы госці — Ф. Херферт, нямецкі кампазітар, піяніст, педагог, лектар знакамітых Дармштадскіх курсаў кампазіцыі, вучань выдатных майстроў сучаснай музыкі Л. Ноны, А. Месіяна, Я. Ксенакіса, і амерыканскі кампазітар, член групкі сучасных кампазітараў «Алеа-III» пры Бостанскім універсітэце, А. Калагерас.

Ф. Херферт пазнаёміў слухачоў з уласным падыходам да тэарэтычнага аналізу класічнай і сучаснай музыкі, а таксама паказаў свой твор «Наюка» на вершы японскага паэта М. Баша, які бліскуча выканала жонка кампазітара, спявачка Юма Каяма. Твор гэты — увасабленне ідэй Ф. Херферта, які асновай кампазіцыі лічыць не мелодыю, а разнастайнасць гукаў, якія ў сваю чаргу перадаюць розныя прыродныя правы і водгук чалавечай душы на іх. Тут ёсць

на працягу апошніх 100 гадоў, у запісу гучалі і некаторыя фрагменты твораў амерыканскіх кампазітараў.

ДУМАЮ, няма патрэбы апісваць творы, якія гучалі ў час фестывалю (было іх вельмі многа, розных, цікавых і не зусім), бо ўсе словы страчваюць сваё значэнне побач з Музыкай, якая сама па сабе ўжо ёсць мова душы. Разуменне і прыняцце сучаснай музыкі ідзе не «праз галаву», а перш за ўсё — праз сэрца. І калі твор па-сапраўднаму таленавіты, нават і не практыкаванаму слухачу давядзецца перажыць хвіліны радасці спасціжэння патаемных глыбін жыцця чалавечага духу. Ад свайго сэрца да сэрца слухача працягвае творца нябачную нітку, і тады няма патрэбы тлумачыць музыку словамі, а застаецца толькі слухаць і даваць працу ўласнай душы.

На кожным фестывалі заўсёды адбываюцца з'явы адметныя, якія робяцца адкрыццямі. І на нашым форуме пры агульным роўным высокім прафесійным узроўні паказнай музыкі былі «астраўкі геніяльных ідэй і знаходак», як трапіна сказаў госць са Швецыі С. Шонберг. У першую чаргу гэта вызначэнне датычыцца твора амерыканскага кампазітара Д. Крамба «Макракосмас III». Дзякуючы музыкантам ансамбля «Класік-Авангард», які ў поўным сэнсе стваралі гэтую музыку ў прысутнасці публікі, жылі ёю, слухачам адкрылася незвычайная яе прыгажосць. Гэтую музыку хацелася слухаць бясконца, і такімі далёкімі станавіліся нашы штодзённыя праблемы, мітусня. Ці не ў гэтым узнясенні чалавека над бытам — галоўная місія высокага мастацтва? Спэцыяльна калінебудзь у канцэртах «Класік-Авангарда» зноў пачуць гэты твор, і вы, паважаныя чытачы, калі ўбачыце адпаведную афішу (нагадаю прозвішча кампазітара: Крамб), пастарайцеся абавязкова трапіць на гэты канцэрт. Вам будзе цікава.

Сярод твораў, якія зрабілі, на маю думку, яркае ўражанне, назову і «Тры соль» шведскага кампазітара М. Эдлунда, і «Месу суперузброенага чалавека» англічаніна П. Дэйві-

на хутка заканчваюцца; застаюцца ўспаміны і спадзяванні на новыя радасці.

«Мінск-91» пакінуў добрыя ўспаміны. Прывяду выказванні гасцей нашага Першага міжнароднага.

А. КАЛАГЕРАС (ЗША): «Арганізацыя фестывалю была на вельмі высокім прафесійным узроўні. Хачу сказаць камплімент у адрас выдатных па ўзроўню падрыхтоўкі музыкантаў. У праграмах быў добры баланс паміж беларускімі і замежнымі кампазітарамі. У вас ёсць шанец прадоўжыць гэту традыцыю. У будучым можна было б пашырыць рамкі фестывалю: уключыць у праграмы электронную музыку, арганізаваць фестываль творчасці маладых кампазітараў...»

Ф. ЯНОУ-ЯНОУСКИ (Узбекістан): «Я зайдроўчу беларускім кампазітарам, бо ў вас ёсць такія выканаўцы, якія сваёй творчасцю стымулююць развіццё кампазітарскай думкі. Фестываль не проста ўдаўся, але ён павінен знайсці шырокае адлюстраванне ў тым, што я называю агульнай музычнай прасторай. Мы можам аддзяліцца граніцамі, мытнямі, але калі мы разарвем агульную музычную, духоўную прастору, якая была паміж намі, мы ўсе загінем. Бо не можа быць беларускай музыкі, якая ствараецца толькі для беларусаў, узбекскай — толькі для узбэкаў, Я шчаслівы, што знаходжуся ў Мінску. Віншую арганізатараў і спадзяюся на працяг».

С. ШОНБЕРГ (Швецыя): «Важна цяпер думаць пра будучы фестываль, знайсці яго профіль, таму. Я зразумеў, што гэты фестываль стаў для многіх кампазітараў і слухачоў надзеяй, якой нельга даць згаснуць».

З. ПЕНХЭРСКИ (Польшча): «Я бываў на розных фестывалях, але гэты для мяне асабліва каштоўны: я прысутнічаў пры нарадзінні чагося новага ў новай незалежнай краіне. Такі фестываль патрэбны не толькі кампазітарам, а ў першую чаргу публіцы. У вас цудоўная публіка; на першы погляд, быццам бы і не зусім падрыхтаваная, але яна жадае слухаць новую музыку. Хацелася б, каб змянілася прапарцыя ў суадносінах паміж традыцыйнай і авангарднай музыкай. Я, напрыклад, хацеў бы пачуць больш эксперыментальнай музыкі. Упэўнены, што ваша публіка зразумее авангард. Фестываль такі трэба праводзіць рэгулярна, гэта вельмі важна — даць слухачу магчымасць знаёмства з новай музыкай».

Першы міжнародны фестываль сучаснай камернай музыкі «Мінск-91» стаў гісторыяй. Няхай жа ў гэтай гісторыі будзе свой добры працяг.

Татьяна ПЕСНЯКЕВИЧ.

ЗЗЯННЕ СМЕРЦІ

(Пачатак на стар. 8—9).

Той раптам занатурыўся, але Пяцелін дапамог мне:

— Ён вядзе ўлік. Каб хоць прыблізна ведаць, дзе знаходзяцца творы, створаныя на Беларусь.

— Магчыма, Олтан, штат Іллінойс.
— А прозвішча? Хто вы?
— Вудман. Інжынер-харчавік.
— Інжынер-харчавік? І ад'язджаеце? Навошта? Няўжо вас таксама лічаць гніллю?
— Менавіта так.

Яны рушылі ў салон за штапам, а я прыхінуўся плячыма да цокала дома (у цэнтры горада нават у пахмурны вясеньскі дзень шмат прахожых), дастаў блакнот і запісаў усё, што пачуў. У блакноце набіралася ўжо шмат такіх запісаў. Вось, напрыклад.

Аркады Давыдавіч Палкінд. У Ізраілі. Пяць палотнаў мастака Арсена ў Глазго, які быў асуджаны за спекуляцыю карцінамі ў 1975 годзе. Спекуляцыяй быў прызнаны продаж уласных палотнаў. У 1979 годзе вызвалены, кончыў жыццё самагубствам.

Генрых Галінгер. У Нямецчыну, горад Кельн. Тры палотны Навума Берга, які знаходзіцца ў псіхічнай бальніцы, дзве мабількі Сяргея Лукашэвіча (п'е без просыпу), акварэлі Сігізмунда Акшэўскага.

Дарэчы, Сігізмунда Акшэўскага забілі. Атрады па барацьбе з гніллю тады яшчэ не распрацавалі сённяшняй тактыкі забойстваў, дзейнічалі больш прымітыўна. Сігізмунда Акшэўскага разам з двума фізікамі завезлі ў лес і павесілі.

Варта мне было ўспомніць пра гэта, як адразу (ці не здалосся?) з боку плошчы стала чуваць гукі марша, які звычайна спяваюць атрады па барацьбе з гніллю:

Ай-лу, ай-лу,

Ай-лу-ла-ла-ла!

У скронях у мяне застукала. А як жа, мне ўжо прысылалі папярэджанне, якое пачыналася такімі словамі: «Ты, аматар вавывага мадэрнісцкага гнілля...» Я люблю не толькі мадэрн, але так было напісана. І ў далейшым тэксце логікі было мала: «Авантурысты і дэмагогі заняволілі народ, прафесары і пісакі, мазілы і прастытуткі-танцоўшчыцы абіраюць нас. Беражыцеся! Мы не дазволім, каб шкодныя бугаі і кволыя імпатэнты лезлі ў атам або дурылі нам галовы розным абстракцыянізмам...»

Папярэджанне яшчэ не прысуд. Але ж папярэджанне нехта напісаў без памылак, а ў атрадах па барацьбе з гніллю

НЕ АЛЬТЭРНАТЫВА, але ЧЫРВОНЫ РАДОК...

Калі тэатральна-студыйны рух Беларусі класіфікаваць па рэчышчах, пльнях ды хвалях, дык тэатр-студыя «Абзац» — ці не апошні «ўсплёск»... Нягледзячы ні на што, студыйцы [дыпламаваныя акцёры і рэжысёры, а гэта карэнным чынам адрознівае іх ад бальшыні папярэднікаў] адважыліся выйсці ў людзі [чытайце — у падземны пераход на Ленінскім праспекце] з кніжачкамі білетаў ды са спадзяваннем спраўдзіцца, цвердзіцца, адбыцца. З кіраўнікамі тэатра-студыі «Абзац» Уладзімірам САВІЦКІМ і Аляксандрам МАРКЕВІЧАМ гутарыць наш карэспандэнт Жана ЛАШКЕВІЧ.

Ж. ЛАШКЕВІЧ. Хлопцы, вы працуеце разам, вы разам вучыліся, — яшчэ ў Мінскім інстытуце культуры (рэжысуры народнага тэатра), а потым — у Беларускім дзяржаўным тэатральна-мастацкім (папрацаваўшы акцёрамі ў Бабруйску і Брэсце). А каму, цікава, належала думка наладзіць сваю тэатральную справу? Як яна ўзнікла? Ведаю, што трапіць у датацыйны дзяржаўны тэатр вам было не так цяжка...

У. САВІЦКІ. Наш першы педагог, легендарны Барыс Эрын, заўсёды вучыў быць асобой, — у жыцці, у мастацтве, — уласным прыкладам. У тэатральна-мастацкі мы прыйшлі... дарослымі ўжо. Нас не трэба было школіць, выхоўваць. Пэўна, прагматычнае стаўленне да жыцця вызначала і наш падыход да мастацтва: пайсці ў пачаткоўцы? Насіць за рэжысёрам-мэтрам партфель? Мо за мэтрам Эрыным і варта было б пацягаць гэты славуны партфель, але ён, бачыце, прызвычаіўся неяк абыходзіцца.

А. МАРКЕВІЧ. Варта згадаць толькі, якую процьму нерваў і высілак адбірае авалоданне таямніцамі прафесіі, колькі задумак рэалізавана было са студэнтамі акцёрскага курсу... Гэтыя работы шкада было пакідаць вучэбнымі, студэнцкімі, яны вымагалі працягу. Да ўся-

го, арганізацыя ўласнае справы давала магчымасць не толькі замацаваць набытае, нажытае, напрацаванае, але і даць работу людзям.

У. САВІЦКІ. Пад час вучобы мы папрацавалі шмат у якіх студыях; тэатральныя прапановы не сыпаліся на нас, але і не абміналі. Мы параўноўвалі. Першаю высноваю з чужой студыйнай самастойнасці стала наступная: не трэба дзяліць уладу. Функцыі дырэктара і мастацкага кіраўніка ў нас падзелены, так бы мовіць, для подпісу на паперах (заўсёды ж трэба спаслацца на канкрэтнага чалавека). Так што кіраўніцтва «Абзац» ажыццяўляе нібыта рэжысёрская калегія. Нас хвалявала іншае: чаму так хутка збіраліся, але яшчэ хутчэй разбягаліся шмат якія студыйныя новаўтварэнні? Першая сціплая хваля не паспела суцішыцца, як ледзь не ў кожным тэатры, ледзь не кожны самастойна мыслячы акцёр ці рэжысёр распачынаў «сваю тэатральную справу»; пры гэтым хлопцам не бракавала ні таленту, ні густу... Здавалася, Беларусь напаткае тэатральна-студыйны бум, здавалася...

А. МАРКЕВІЧ. А вось мы прааналізавалі сёе-тое ды высветлілі: шмат хто не здолеў адра-

зу арганізаваць матэрыяльную частку справы. Мы, дзякуй Богу, натрапілі на чалавека, чыё захапленне тэатрам вельмі дапамагло нам перавесці дых пасля дыпломнага марафону. Ён, дырэктар Дома культуры ўпраўлення бытавога абслугоўвання Генадзь Іванавіч Латушкін, паспрыяў нам ператварыць адно нягэглае памяшканне свайго ДК ва ўтульную залу са сцэнай... Ёсць людзі, якія абавязаны дапамагачь пачаткоўцам нахшталт нас (іх для гэтага ўтрымліваюць на пасадах за дзяржаўныя грошы), ды яны, на жаль, не дужа цікавіліся намі; ёсць тыя, хто проста (проста!) любіць тэатр, напрыклад, нашы спонсары з маладзёжнага вытворчага аб'яднання «Акадэмія» ці з камерцыйнага банка «Дукат». Яны не патрабуюць планаў нашай «дзейнасці», тактоўна ўнікаюць дробнага апекавання, яны, нарэшце, рызыкуюць уласнымі грошамі...

У. САВІЦКІ. Як бы тут не збіцца на патэтыку... Ад пачатку мы настроіваліся на чорную, няўдзячную, цяжкую працу. Не хачу прыніжацца, збіваючыся штораз на гаспадарчыя праблемы, але...

А. МАРКЕВІЧ. Але пакуль, што тут хаваць, у нашым падыходзе да мастацтва сцэны пераважае прагматызм: навучыцца рамяству, засвоіць начаткі прафесіі, бо інстытут, мне здаецца, рыхтуе акцёраў для... студэнцкай, навучальнай сцэны... Крый Божа прынізіць значэнне інстытута, але сённяшні тэатр дыктуе: патрабуюцца спрактыкаваныя прафесійнікі (адразу!) на жорсткія ўмовы цяперашняга існавання. Вядома, можна па першым часе сабраць гледача абяцанкамі незвычайнага тэатральнага кірунку ці да т.п., але чым хутчэй з'явіцца гледач, тым хутчэй знікне. І, як правіла, назаўсёды.

Ж. ЛАШКЕВІЧ. Усе, так бы мовіць, параметры вашых спектакляў пралічаны: дыктуе сваё тып вашай сцэны, а тансама сённяшні кошт дэкарацый, які ў вашым становішчы жажа-

дана зводзіць да нуля; зірнуўшы на афішу, можна зразумець і тып драматургіі, якому вы аддаеце перавагу (з малой колькасцю дзеючых асоб, з эфектнай інтрыгай і да т.п.). Ці не занадта жорстка гэтая «форма» ўплывае на змест вашага тэатра?

У. САВІЦКІ. Напраўду, мы свядома бяром у работу гэтак званую «зорную» літаратуру (драматургію); верым, што і акцёрам яна паспрыяе дацягнуцца да добрага ўзроўню.

А. МАРКЕВІЧ. Згодны, што нават маляўнічыя афішы ў пяць колераў мы не зможам мець. А вось пачаць з эстэтыкі беднага тэатра, на сцэне якога не схаваешся за крэслы ці дрэвы, навучыць акцёраў абжываць пастору прастору (амаль як у Брука), выхаваць акцёрскую фантазію такім чынам, каб яна не чакала цвялення, катурханя, прынады, рэжысёрскага вокрыку, каб яна спрацоўвала толькі ад выгляду пустой сцэны... Мы схільныя распрацоўваць канфлікт не паміж асобамі, а ўнутры іх, нас цікавіць далікатнасць і грубасць псіхалагічнага тэатра, размаітасць матывовак учынкаў герояў, адценні іх пачуццяў, карункавы малюнак роляў... Тое, што вымагае ювелірнай работы акцёра ды геркулесавай загартванасці яго псіхафізічнага апарата. Гледач зробіўся больш складаным, — не толькі за акцёраў, але і за шмат каго з герояў, якіх тузінамі прапануюць сучасныя (не адно беларускія) драматургі.

Ж. ЛАШКЕВІЧ. Ваш педагог па тэатральна-мастацкім інстытуце У. Забела заўважыў неяк, што вы навучыліся не навязваць спектакль акцёрам, але гадаваць яго натуральна...

А. МАРКЕВІЧ. Мы вольныя ў сваім стаўленні да літаратуры, бо аддаём перавагу сачыненню спектакляў, аўтарству рэжысёра. У нашым рэпертуары цяпер тры спектаклі «паводле»: «Гульні са зданямі» паводле С. Мрожака, «Паляванне на пацую» паводле П. Турыні і «Ты таксама вінаваты» паводле Коба Абэ. Ёсць яшчэ колькі спектакляў у рабоце, але мы не спяшаемся з прэм'ерамі.

Ж. ЛАШКЕВІЧ. Вашы акцёры працуюць толькі ў тэатры-студыі «Абзац», ці прантыкуюцца кантакты з самымі рознымі тэатральнымі ўстановамі?

У. САВІЦКІ. На прамілы Бог, няхай толькі запрашаюць...

А. МАРКЕВІЧ. Мы паважаем правы асобы. Ды калі гэта асоба спраўджае свае правы, скажам, на тэлебачанні, дык лепей не рабіць тэатру-студый антырэкламы.

Ж. ЛАШКЕВІЧ. Дарэчы, а што ў вашым мастакоўскім уяўленні значыць назва студыі — «Абзац»?

У. САВІЦКІ. Не альтэрнатыву існуючым тэатральным прапановам — хутчэй імкненне не патрапіць у афіцыйна-звычайнае рэчышча; хутчэй пачатак з чырвонага радка, з абзаца, гэты паўтор добра забытага старога на свой лад... Урэшце, кожны пачатак, — заўсёды ў чымсьці паўтор.



«Ты таксама вінаваты» паводле Коба Абэ. А. Маркевіч (Мяркуян), А. Бучацкая (Яна).

збіраюцца людзі малакультурныя. Калі хто-небудзь з іх пазнае мяне, то можа і не ўспомніць, чым адрозніваецца папярэджанне ад прысуду.

Мабыць, малакультурнымі людзьмі кіруюць адступнікі-інтэлігенты, гатовыя з'есці сваіх былых калег. Не першы раз Рэвалюцыянеры, якія пераконваюць свет у гуманізме рэвалюцыі, не хочуць прызнаць, што гуманізм несумяшчальны са стаўкай на малакультурныя, цёмныя сілы. Як гаворыцца, добрымі намерамі забрукаваны шлях у пекла. А новыя адступнікі да былых ніколі літасці не мелі.

Новыя цяперашнія адступнікі дзейнічаюць вельмі жорстка, тактыка, якую яны выпрацавалі для атрадаў па барацьбе з гнілю, і жорсткая, і каварная. З яе дапамогай атрады апошнім часам рас-

праўляюцца са сваімі ахвярамі проста ў цэнтры горада. Тут у іх назіральнікі... Высочваюць патрэбную гнілую асобу... Непрыкметна члены атрада збіраюцца заду ахвяры... Сто чалавек або больш... Моўчкі... А хто і як іх адрозніць ад іншых прахожых? Формы на іх няма, знешне гэта звычайныя мужчыны і жанчыны. У цэнтры горада людзі рухаюцца бесперапынным патокам. Як быццам бы ўсё нармальна... І раптам гучыць загал! Часцяком гэта гартанны крык. Для куражу. Сотня людзей зрываецца з месца. Як статак раз'юшаных буйвалаў! Бегма... Хутчэй... Хто збіў ахвяру з ног, хто заптаў яе? А ніхто, аднаго вінаватага няма, ёсць прахожыя, натоўп... Да адказнасці ўлады яшчэ нікога не прыцягнулі. Як і пасля расстрэлу мітыngu. Нарэшце яны з'явіліся! Пакупнік са

скруткам пад пахай нават не зірнуў на мяне, адразу скіраваў у супроцьлеглы бок, затое Пяцелін пайшоў на мяне з раскінутымі для абдымкаў рукамі.

— Жывём, даражэнькі!

У руцэ ён трымаў пачак грошай, размахваў імі. Я хацеў быў выказаць свае падзэрэнні, але ў гэта імгненне нехта недалёка ад нас крыкнуў. Той самы крык: «Ай-лу!» і адразу — тупат соцень ног.

Дзіва, але я паспеў прыкмеціць ззяненне над галавамі атрадаўцаў. Як белая бездань, як магіма, якая астывае і ператвараецца ў смяротнае серабро. Напэўна, Пяцеліну ў час расстрэлу не здалося... У майб памяці таксама ўсплылі словы Настрадамуса: «...Новы Ксеркс сыдзе са шматлікім войскам... Царства будзе на

ВЕЧАРЫ, СУСТРЭЧЫ

«Прыгледзьцеся да Адзінцовай...»

Заўсёды ніякавею перад паўпустою залаю. Панутуе прафесійная годнасць. А мо не магу забыцца на паўночкія, бітма набітыя моладдзю (!) тэатральныя залы Аўстрыі, дзе нядаўна выпускаў спектакль? Моладзь ідзе «на драму», — на мой погляд яшчэ і таму, што білеты ў оперу каштуюць дарагавата. Дзверы оперных залаў, каля якіх я калі-нікалі прахаджваўся (ахоўці мне, тутэйшаму рэжысёру!), адчыняла публіка заможная, веку сталага ды завельмі сталага...

Дома, у Мінску, прыемная неспадзяванка: канцэрт адной з маіх самых улюбённых оперных спявачак. Прыемна: кабаты бальзакаўскага ўзросту поруч з маладымі людзьмі і паненкамі!..

Канцэрт — свайго роду ўгодкі ўзнёслай і зямной працы опернай артысткі Інэсы Адзінцовай, шанаванне яе дваццаціп'яцігадовага шчыравання на пядмоствах, наталенне вытанчанага густу любога опернага гурмана пад назвай «Мае любімыя ары». Яе (і мае) улюбёныя ары адразу дадуць уяўленне пра майстэрства выканаўцы: Арміды з «Рынальда» і Рамільды з «Ксеркса» Ф. Гендэля, Дзэдэмон з «Атэла» і Леаноры з «Трубадура» Д. Вердзі, Маргарыты з «Мефістофеля» А. Бойта, Манон з «Манон Леско» Д. Пучыні!..

Скажу шчыра: слухаць гэтыя ары мне даводзілася ўсё больш на дысках Джульеты Сіміянаты ды Элізабет Шварцкопф!..

Я, на жаль, не маю права ацэньваць узровень вакальнага майстэрства спявачкі, але як рэжысёр не магу не захапіцца яе незвычайным пачуццём сцэны, адчуваннем сцэнічнай прасторы і атмасферы, рэдкай якасцю нібыта «збіраць», арганізоўваць вакол сябе прастору і ствараць атмасферу (на невялікай сцэне касцёла святога Рохы Інэса Адзінцова напару з піяністам Мікалаем Сярдобавым яшчэ раз бліскуча прадэманстравала гэта); не магу не ўхваліць яе цудоўную артыстычную форму, густ, сцэнічныя манеры... Пра манеры я б хацеў сказаць наступнае: усе, мабыць, бачылі, як спевакі закатваюць, апускаюць долу ці акругляюць вочы, сціскаюць далоні, заломваюць і працягваюць у залу рукі, рэзка паварочваюцца, сціскаючы кулак і г.д., але ўсё гэта — без аніякай унутранай патрэбы, па-за роляй, не ствараючы вобраза. Мо без гэтых звыкласцяў сёй-той проста не ведае, што рабіць з рукамі на сцэне? Прыгледзьцеся да Адзінцовай. Оперныя рухі-штампы яна ператварае ў свайго роду канон, перадусім спавядаючы арганічнасць і адпаведнасць задуманаму вобразу. А гэта — высокі артыстызм!

Рыд ТАЛІПАУ,
кіраўнік тэатра-студыі,
рэжысёр.

час і на захадзе часу...»

У наступнае імгненне Пяцелін усунуў мне ў руку грошы і моцна адштурхнуў мяне. Я адляцеў у бок, балюча ўдарыўся каленямі аб бардэюрны камень і выкаціўся на маставую. Вадзіцель аўтобуса, які ехаў на мяне, ледзь паспеў затармазіць.

Усё, канец. Пяцелін, запырсканы крапалам, ляжаў на тратуары нерухома. Я схаваў грошы ў кішэню, думаючы пра тое, што Пяцеліну ўжо не паможаш, а Яўхімыч за грошы можа аддаць яго карціны. Ззяненне як бы разыходзілася ў падхмар'і, знікала... Напэўна, яно нараджаецца толькі пры вялікіх энергіях зла, напэўна, яно хутка згасае, чаго не скажаш пра само зло.

Як дзве струны дутара...

Споўнілася 550 гадоў з дня нараджэння Алішэра Наваі, славанага ўзбекскага паэта, які стаў нацыянальнаю святлыню ўсіх цюркскіх народаў. За сваё непрацяглае жыццё — ім пражыта 60 гадоў — Алішэр Наваі ўзгадаваў шчырым сэрцам і шчодрым талентам цэлы сад літаратурных жанраў, прыгожы і раскошны. Асноўнае месца ў гэтай мастацкай спадчыне займае слаўная «Пяцерыца» з яе пяці ёмістымі паэмамі, створанымі за два гады, — можна ўявіць тытанічную працаздольнасць паэта.

У паэме «Збянтэжанае праведнае» Алішэр Наваі сказаў сваім сучаснікам і нашчадкам пра жаданне і рашучасць праславіць цюркскую мову. У той час традыцыйнаю, агульнапрынятаю на Усходзе была персідска-таджыцкая мова, якую дасканала валодаў

і Наваі. Валодаў і спакойна мога да скону карыстацца ёю. Ды яму накіравана было зруйнаваць непарушную догму — паэт першы падняў прэстыж роднай яму старажытнаўзбекскае мовы, без віны вінаватае мовы продкаў. Гэта быў вялікі духоўны пераварот, роўны подзвігу. Так у лёсе паэта збылося аўтарскае прароцтва. Ён праславіў мову продкаў на ўвесь свет.

Калі я чытаў у адной з паэм Алішэра Наваі пра чатыры стыхіі — агонь, паветра, ваду і зямлю, — я міжволі падумаў, што гэтак жа, як кожная з чатырох стыхій ці, дакладней, як усе чатыры стыхіі, людзям неабходна і паэзія (назавём я

юмоўна — пятая стыхія), а неабходна таму, што яна — носьбітка духоўнасці. Для Наваі духоўнасць была заўсёды першаснаю. Ён пакутаваў ад недасканаласці свету; мроіліся яму, мецэнату, шчырыя ўзаемаадносінны між людзьмі, справядлівы правіцель, шчаслівая краіна. У сэрцы нёс глыбокую драму, адчуваючы немагчымасць ажыццяўлення сваіх ідэалаў. Але страсна прапедаваў філасофію духоўнага самаудасканалення, абагаўляў характэрна і сапраўднае каханне, пачуццё, якое ўзвышае чалавеча, робіць высякароднай душу. У Алішэра Наваі ёсць «Снарбіца думан», збор твораў, у якім даміруе газель. Слоўнікавы аз-

начэнні гэтага традыцыйнага на Усходзе і незвычайнага нам верша, нават самыя дасканалыя, не дадуць ключа да газелі Наваі: там можна знайсці трантоўку жанру з боку формы. Маўляў, гэта від верша, у якім монарыфмай (часта з рэдыфам) спалучаецца ад трох да дваццаці бейтаў (двахрадоўя). Першыя два радкі рыфмуюцца між сабой, а пасля та якая самая рыфма паўтараецца ў кожным цотным радку (аа, ба, ва). У апошнім бейце ўпамінаецца імя ці псеўданім аўтара.

Між тым газелі Наваі — а іх больш за 2600 — адметныя, вельмі розныя па месце і тэматычнасці. Не заўсёды

слова творцы адназначнае, яго слову і вобразу ўласціва «мігальнасць», а, можа, лепш будзе сказаць — «мігальнасць». Снажам, аўтар часта ўжывае слова віно. Але яно не заўсёды павінна ўспрымацца толькі як п'янкі напітак — у паэзіі магчымы і віны іншыя: каханьня, захаплення, даверлівасці... Яны, як і адны натуральныя, у адных выпадках прыносяць радасць, у другіх — боль і беды.

Нашаму чытачу павінны быць блізкія ідэалы Наваі-гуманіста, які праслаўляе дабро, змагаецца за волю, вернасць, шчырасць, прыгажосць. Як найвялікшае зло асуджае жорсткасць і крывадушнасць. Дакранаючыся с-

рцам да спадчыны Наваі, адчуваеш, які ён сучасны. У свеце, дзе чара жыцця так доўга хілялася ў бок зла, людзі павінны ўсвядоміць: з крызісу дагэтуль не могуць выбрацца палітыка і эканоміка, бо ў загане апынуліся культура і мараль. І ці трэба дзівіцца, што паэзіі, народжанай любоўю да чалавеча, лепшых яго якасцяў, не існуе ні рэгіянальных межаў, ні старасці. Больш чым за пяць тысяч вёрстаў з паўтысячагадовай даўніны ідзе да нас паэт Наваі, каб узрушаць сваёй духоўнасцю. Як два словы прывітання «Салам алейкум!», як дзве струны дутара, гуць саўладна бейты Алішэра Наваі.

Прапаную некалькі твораў з маёй перакладнай кніжкі «Алішэр Наваі. Лірыка», падрыхтаванай у «Мастацкай літаратуры» да выдання. Васіль ЖУКОВІЧ.

Алішэр НАВАІ

ГАЗЭЛІ

З кім гаманіў бы я, не хоча той, — яго са мной няма. Хто ж хоча аднасці са мной, таго ў душы маёй няма.

Ці радасць я знайду ў таго, хто мае выгаду з мяне! У таго ж, хто ўцеку даў бы мне, цікавасці такой няма.

Што ж гурый, пэры баль, калі на смерць ці на жыццё маё там яд і чары іх вачэй, — тут, побач, дарагой няма.

Не рады дню і ночы я: даўно заняты быць хачу Красой касы, касой красы, — са мной красы зямной няма.

Хачу, каб верхніца мая век гарцавала на гнядым Адно па сэрцы па маім, — надзеі нат малой няма.

Ратуй жа сэрца ад маны, дарункаў лёсу не чакай — Падкіне смертхны сіло, — патлі ў яго другой няма.

Зазяе поўняй мілы твар — хутчэй замовіць Наваі Каханне ад ліхіх вачэй, бо справы звыш святой няма.

Божа, мне без санцатварай хоць бярэ ды памірай, — Ты маланкай скрухі-хмары больш нікога не карай.

Хай бадзям нават стану, хай пляткараць пра мяне, Называць імя каханай анікому не рай.

Божа, мукі, што яна мне прычыніла, памнажай, Ды, каб стала нейчым лёсам, ёй варункаў не стварай.

Я загинуў ад каханья, толькі ты, сапернік мой, Па мне плачучы ў жалобе, ці дарую, не пытай,

У маёй душы парадай, сябар, храму не ўзімай, Бо каханая душа мне зруйнавала ўжо, бадай.

Ах, какетка-кетка бавіць ночы з кувлем у руках. Ранні ветрык, ёй — цярожай! — прывітанне перадай.

Будаваў я шчасце стрэчы, занябаны ж ёю стаў. Хто хваліцца будзе доляй, Наваі, паспагадай.

Ноч расстання — ноч пытанняў, боль з тугой. Без любімае бязмежны смутак мой.

Асвятлі мне цемру ночы, віначэрп, На імгненне ты мне сэрца супакой.

Абяры ў маланку чары абадок, Вісне над душою хмараў чорны рой.

Ноччу скрушнай свечку золаку хутчэй. Запалі ты стогну іскраю жывой.

Захад сонца; рана неба ад журбы Усё крывавіць вечароваю зарой.

Гэты свет не дасць збавення ад пакут, Ты змірыся, сэрца, з распачку такой.

Дні ў разлуцы пачарнелі, Наваі, Ноч разлукі — ноч дакукі, боль з журбой.

Радуйся, сэрца: я н а — як зара спадзвання — прыйшла!

Платай за мукі каханья, пакуты чакання прыйшла!

Новай душой з вандравання ўвайшла ў маё цела яна, З вечнасці раннем, з тугою маёй развітнем прыйшла!

Розум, ты сілу збяры, ты, цярпенне, нарэцце, замры: Пэры каханья хваляю звышхвалявання прыйшла!

Не, я не страціў, о, сэрца — знайшоў яе, — вось навіна!

Неміласэрная любая выратаваннем прыйшла! Неспадзвана, знянацку прыйшла, аж не веру вачам, —

Фея ці дзіва-царэўна ка мне на спатканне прыйшла!

Неба пачула рыданні — і смерць не забіла душу... Райская ружа, якая ніколі не вяне, — прыйшла!

Музыку, слаўны музыка, давай пакажы Наваі, Стаў, віначэрп, дзевяць чараў — царэўна каханья прыйшла!

Кветнік твой і сад сустрачаў — о, якое харавство! Як мяне тваё хвалюе трапяткое харавство!

Ад віна любві ласкавы і пшчотна-свежы твар, Ну, не твар — жывы пясцістак, — маладое харавство.

Ледзь адно спыталі вусны, як жыву — і я ўваскрэс. Што за сіла ў вуснах мілых, — о, п'яное харавство!

Гурый ці поўня тая — хто больш вабны, не пытай, На зямлі абагаўляю я зямное харавство.

Нават яркая на небе меней гожа я зара, Як любімая ў накідцы — гаваркое харавство.

Маладосці час на вецер не пускаяй. Я зразумеў: Што юнацтва — час каханья, там — жывое харавство.

Хай выгодаў нехта прагне, а якраз для Наваі Самаадрачэнне, шчырасць — найсвятое харавство.

Не цюльпанавае поле ўсё квітнее з краю ў край — Ад маіх гарачых стогнаў загарэўся небакрай.

Агнём твару людзей сутнасць, чуў, прапальвае яна, Чуў, ды й сам я загарэўся, што рабіць цяпер, парай.

Войска ўсё майго цярпення паліць мілы твар да тла, Караван згарае гэты цалкам, як ні наракай.

Мне ў душу ўпіліся стрэлы, любая, — і з той пары Тлеюць вочы, тлее цела, — ўвесь я — што сухі курай.

Можа, ёсць тут здрада неба, — як віхор, ляціць пажар.

Кіпарысу маёй мрой ты, пажар, не забірай.

О, няўжо адкрыла твар ты, каб народ свой спапяліць І мяне з усімі разам! Ты адказ на гэта дай.

Наваі, хай нехта кажа: загарэліся лясы, Ты не вер, бо я згараю, гэта я ў пакутах, знай.

Ты не служыў людзям старым з юнацкае пары, Дык, стаўшы старцам, галавы юнам хоць не дуры.

Мець хочаш старасць добрую — старых сам паважай, Пры маладых на старасці ты глупства не твары.

Пачырванее ад віна стары — падобны ён На ведзьму, чый румянамі старэчы твар гарыць.

Убранне пышнае стары нацягне на сябе — Дык лепш ужо кіек сухі ты ў кветкі прыбары.

Хто ачарняе сівізу, каб лепей выглядаць, З таго ўсе колеры смяюцца, што тварэц стварыў.

Старому памяркоўна жыць — вось правіла, дэвіз, Раўненне старца на хлапца — прыстойнасці падрыў.

Калі ў юнацкія гады быў паслухмяны ты, То прыклад добры заўсягды з сябе — таго! — бярэ.

Да грамады шчаслівае прылучан той юнак, Што ў сажу не замурзаўся, ніколі не хітрыў.

Ты ж да распусніцы, стары, падобны хоць не будзь, Няхай крыўляецца яна, ты ў шале не гары.

Бярэ духоўныя дары, дарогу ў храм вядзі, Юнак ты, дружа, ці стары — дабро людзям дары.

Шкада, пражыў сваё жыццё ў заганах Наваі, Хоць дабрадзеям між людзей праславіўся стары.

Ганарар за публікацыю прашу пералічыць у фонд Караткевіча на рахунак Беллітфонду 700112. Перакладчы.

З КІМ ВЫ, СПАДАРЫ ІНТЭЛІГЕНТЫ?

У дыялогу Васіля Быкава і народнага дэпутата Рэспублікі Беларусь Яўгена Новікава, які пад загалоўкам «На што мы здольны?» быў надрукаваны ў адным з апошніх нумароў «ЛіМа», наш славны пісьменнік (ужо не першы раз) падкрэслівае, што ў нас няма нацыянальнай інтэлігенцыі «ў класічным разуменні, нахштат рускай інтэлігенцыі канца мінулага стагоддзя, або нашай народнай інтэлігенцыі 20-х гадоў». Вельмі правільная заўвага.

Нехта спытае — чаго гэта старшыня Сялянскай партыі Беларусь загаварыў пра інтэлігенцыю, што — у яго іншых клопатаў няма? Есць і іншыя, вядома, але і гэты не апошні. Справа ў тым, што наша партыя, а яна ставіць перад сабой мэту адраджэння беларускага сялянства, амаль не адчувае падтрымкі з боку беларускай інтэлігенцыі — нават пісьменнікаў, якія прысвяцілі сваю творчасць вясковай тэме, не кажучы ўжо пра іншых прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі. Ці мо ёй цяжка адмовіцца ад звычных планаў і турбот, якія вельмі часта знаходзіліся раней у рэчышчы афіцыйнай ідэалогіі, накіраванай, у тым ліку, і на ўмацаванне сацыялістычнага ладу на вёсцы?

Надаўна мне давялося пачуць з вуснаў аднаго досыць вядомага пісьменніка такую фразу: «Я прынцыпова не ўсту-

паю ні ў якую партыю». Як гэта зразумець? Нейтралітэт? Гэта ў наш час, калі сілы прагрэсу вымушаны весці цяжкую, бескампрамісную барацьбу за дэмакратычнае пераўтварэнне грамадства?

Я амаль не ведаю выпадкаў, калі б наша інтэлігенцыя, у тым ліку і тая, што працуе ў вёсцы, дзейна падтрымала прынятыя Вярхоўным Саветам Рэспублікі Закон аб прыватнай уласнасці на зямлю. І гэта адна з прычын таго, што закон як след «не працуе». Паранейшаму аграрны сектар эканомікі застаецца ў камандна-адміністрацыйнай сістэме, якая і не думае здаваць свае пазіцыі. Кіраўнікі яе, на словах пагаджаючыся з прынцыпам шматукладнасці сельскай гаспадаркі, на справе паранейшаму робяць стаўку на калгасна-саўгасны лад.

Колькі разоў (ужо ў перабудовачныя гады) вялося ў верхніх эшалонах улады аб скарачэнні адміністрацыйнага складу кіравання. А што змянілася? Вось толькі адзін прыклад. Сёння ў сельскай гаспадарцы Беларусі працуе 150 тысяч механізатараў і 142 тысячы... работнікаў апарату кіравання. Нонсенс? Але ж гэта факты, а факты, як кажуць, упарта рэч. Што ўяўляе сабой сёння грамадскі-палітычны рух на сяле? Есць усе падставы лічыць, што з кожным месяцам тут умацоўвае свае пазіцыі Беларускае ся-

лянская партыя, утвораная 23 лютага 1991 года і маючая ў сваіх шэрагах сотні членаў. Наша асноўная задача — абарона палітычных правоў і эканамічных інтарэсаў сялянства. Я кажу — сялянства, хоць разумею — яго трэба яшчэ адрадыць, г. зн. пазбавіць фактычна прыгонніцкай псіхалогіі, якую насаджаў у людзях калгасна-саўгасны лад. Галоўная ўмова гэтага — даць сялянству прыватную ўласнасць зямлі, сельскагаспадарчую тэхніку, усё неабходнае для цывілізаванага вядзення сельскай гаспадаркі.

Нас папракаюць, што мы, маўляў, за неадкладную ліквідацыю калгасаў і саўгасаў. Гэта няпраўда. Нельга разбураць старое, не стварыўшы новага. Іншая справа, што гэтыя дзяржаўныя формы гаспадарання на зямлі мэтазгодна было б пераўтварыць у асацыяцыі фермерскіх і кааператывных гаспадарак.

У рэспубліцы дзейнічае і Сялянскі саюз рэспублікі, які аб'ядноўвае фермераў і кааператараў, якія ўжо прыйбалі зямлю, дапамагае ім набыць тэхніку, узяць крэдыты ў банку і г. д. Па сваёй некіраванасці гэтая арганізацыя блізкая да нашай Сялянскай партыі.

Нельга не нагадаць яшчэ адну грамадска-палітычную арганізацыю, якая імкнецца верхаводзіць у сельскай гаспадар-

цы Беларусі — гэта Саюз аграрнікаў, створаны па ініцыятыве былога ЦК КПБ. Яго асноўная мэта — захаваць на вёсцы калгасы і саўгасы. Кіраўніцтва саюза выношае зараз ідэю аб пераўтварэнні яго ў палітычную партыю, маючы пры гэтым намер у будучым абраць ад яе дэпутатаў парламента, якія б там абаранялі інтарэсы старшынь калгасаў і дырэктараў саўгасаў. Усё гэта стварае пагрозу дэмакратычнаму руху на Беларусі, адраджэнню беларускага сялянства на рэйках прыватызацыі зямлі.

Трэба адзначыць, што Саюз аграрнікаў валодае немалымі магчымаасцямі для ўмацавання свайго ўплыву на сяле. Яго падтрымлівае мясцовая партыйна-саветская наменклатура, ён мае, фактычна, свой друкаваны орган — газету «Беларуская нива», не абдзелены саюз і грашовымі сродкамі. Сваю дзейнасць Саюз аграрнікаў будзе на папулісцкіх лозунгах абароны інтарэсаў працоўных, сялянства. Хочацца спытаць, дзе тыя наменклатурныя «аграрнікі» былі раней, чаму нічога не зрабілі, каб не прыйшла наша вёска да поўнага разарэння?

Закончу я тым, з чаго пачаў, — просім вас, спадары пісьменнікі, мастакі, кампазітары, павярніцеся тварам да вёскі, да гаротнага жыцця сялян, падтрымайце нашу Сялянскую партыю, дапамажыце сваім аўтарытэтам адрадыць беларускае сялянства.

Яўген ЛУГІН, старшыня Беларускай сялянскай партыі.

МУЗЫКА

Тэлеграма ад Бураўкіна

«Сан-Францыска, А. М. Анісімаву. Дарагі Аляксандр Міхайлавіч, шчыра віншую Вас з прэм'ерай. Спадзяюся, што пройдзе яна з вялікім поспехам і дасць Вам магчымасць яшчэ раз ва ўсім бляску паказаць свой талент і майстэрства. Шкаду, што не змагу падысці з Вамі радасць сустрэчы з «Вайной і мірам» вялікага Пракоф'ева. Абдымаю. Зычу ўсяго добрага. Сардэчны лаклон усім удзельнікам спектакля. Пастаянны прадстаўнік Рэспублікі Беларусь пры ААН Г. М. Бураўкін».

Такую тэлеграму атры-

маў галоўны дырыжор ДАВТА Беларусі А. Анісімаў напярэдадні прэм'еры оперы «Вайна і мір» С. Пракоф'ева ў Сан-Францыска, дзе ён быў музычным кіраўніком пастаноўкі. (Копію тэксту нам перадалі з ДАВТА). Між іншым, пад час знаходжання ў Сан-Францыска А. Анісімаў удзельнічаў у дабрачынным канцэрце для дзяцей Чарнобыля разам з зоркамі Санкт-Пецярбургскай (Кіраўскай) оперы ды оперы Сан-Францыска. На гэты раз наш дырыжор выступіў у якасці піяніста-канцэртмайстра.

«Таямніца фартэпіяна»

У канцэртнай зале Полацкага Сафійскага сабора прайшоў канцэрт з абанемента для дзяцей. Называўся ён «Таямніца фартэпіяна». Перад юнымі палачанамі выступілі выпускнікі сярэдняй спецыяльнай музычнай школы пры Санкт-Пецярбургскай кансерваторыі — вучні Ніны Сярогінай. Маладыя музыканты пазнаёмілі слухачоў з каласальнымі магчымасцямі фартэпіяна на прыкладах музыкі І. С. Баха, Л. Бетховена, Ф. Шапэна, А. Сірабіна, К. Дэбюсі і інш. Шчырасць, адухоўленасць вылучалі выкананне Марыяй Сапаргаліевай «Інтэрмецца» І. Брамса. Яркая незвычайнае гучанне раяла, яго неабмежаваныя магчымасці паказала, выканаўшы тры п'есы з 1-га сшытка «Вобразы» К. Дэбюсі, Маргарыта Шаблонская. З асаблівым поспехам прайшоў выступленне дыпламанта конкурсу імя С. Дзягілева Дзяніса Лосева. Гэта досыць сфарміраваны малады музыкант-віртуоз, які цудоўна валодае інструментам, глыбока адчувае музыку розных кампазітараў і стыляў. У ягоным выкананні прагучала адна з позніх санат Л. Бетховена № 26, вальс А. Сірабіна, Апафеозам гэтага канцэрта стала «Кампанела» Паганіні — Ліста. Юным аматарам музыкі шкада было развітвацца з таленавітым выканаўцам.

К. ПАГАРЭЛАЯ,
салістка канцэртнай залы
«Сафійскі сабор».

г. Полацк.

Між намі — 70 км...

У Гродзенскай вобласці з поспехам прайшлі Дні культуры Беластоцчыны. Жыхары Гродзеншчыны з задавальненнем знаёміліся з мастацтвам сваіх суседзяў. Праграма была насычаная і разнастайная. Гэта і ўспляхныя вытывы, і паказ фільмаў ды спентаклляў, сустрэчы з пісьменнікамі, канцэрты джазавай спявачкі Хелены Мешкунец, дзіцячага калектыву «Снаўронкі» і ансамбля «Курпэзелен», парад старых аўто па вуліцах горада і многае іншае.

Святочнае адкрыццё адбылося ў памяшканні абласнога драмтэатра. Пасля афіцыйных прамоў — выступленне сімфанічнага аркестра Беластоцкай філармоніі пад кіраўніцтвам дырыжора Міраслава Блашчыка. Творы, выкананыя музыкантамі, на маю думку, былі даволі прывабнымі для слухачоў. Па-першае, гэта «Казка» С. Манюшкі, кампазітара, якога аднолькава можна лічыць як польскім, так і беларускім, пра што, дарэчы, казаў і сам М. Блашчык перад тым, як зайграе на «біс» фрагмент твора. Па-другое, арыгінальна «Маленькая сюіта» В. Лютаслаўскага, аднаго з «мэтраў» музыкі XX стагоддзя, які нячаста трапляе ў праграмы выканаўцаў і, нарэшце, Чацвёртая сімфонія

П. Чайкоўскага. Яна дык вельмі папулярная, займае пачэснае месца ў рэпертуары славытых аркестраў, і таму, безумоўна, цікава было паслухаць яе інтэрпрэтацыю беластоцкіх музыкантаў. Уражанні былі розныя, хаця ў цэлым канцэрт спадабаўся. І варта падкрэсліць, што аркестр гэты існуе пры абласной (па-нашаму) філармоніі. Горка ўспамінаць, як пры нашай абласной — Гродзенскай — філармоніі аказаліся фактычна без працы многія выканаўцы класічнага кірунку, як артыстам камернага аркестра, якія б з задавальненнем пашырылі свой склад, застаецца толькі марыць пра такую духавую групу, якую маюць калегі з Беластока. А падзяляе нас усяго нейкіх 70 кіламетраў... Дык жа нашы музыканты не горшыя, а бывае і лепшыя, і, напэўна, у час сваіх Дзён культуры на Беластоцчыне нам было б што паказаць польскім сябрам, але...

І апошняе. Такія сустрэчы вельмі карысныя і неабходныя, яны даюць людзям магчымасць пазнаць адно аднаго, спрыяюць добрым адносінам, сяброўству і добрасуседству, што ў наш складаны час немалаважна.

А. САЛАДУХІН,
г. Гродна.

ЛІТКУР'ЕР

Праўда, нічога апроч праўды

У мінулы чацвер у Доме літаратара адразу адбыліся дзве прэм'еры. Адначасова праходзіў вечар новай кнігі Святланы Алексіевіч «Цынкавыя хлопчыкі» і дэманстрацыя новага дакументальнага поўнаметражнага фільма «Я з-пад паслушэнства выйшаў», створанага рэжысёрам Сяргеем Лук'ячыкам і аператарам Феліксам Кучарам па сцэнарыю пісьменніцы. Два гэтыя творы тэматычна блізкія — у абодвух расказваецца

аб тым, што доўгі час замоўчалася.

Уражаннімі аб творах С. Алексіевіч падзяліліся Анатоль Сульянаў, Анакаль Жыльяўскі, ветэран вайны Фёдар Паўлавіч Звераў, мэці афганца Іна Сяргееўна Галаўнёва і іншыя. Часам сутыкаліся зупрацьлеглыя думкі. Што ж, гэта толькі гаворыць на карысць таго, што С. Алексіевіч у сваіх творах не згладжвае жыццё.

У вянок пабрацімства



Нядаўна ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» ў серыі «Скарбы сусветнай літаратуры» выйшаў раман вядомага балгарскага пісьменніка Івана Вазова «У ярме». На беларускую мову пераклаў яго Уладзімір Анісімавіч, у перакладным багажы якога гэта далёка не першы твор.

З нагоды выхаду кнігі ў Доме літаратара адбылася прэзентацыя. На вечары прысутнічалі не толькі беларускія пісьменнікі і чытачы, але і балгарскія госці: Генеральны консул Рэспублікі Балгарыя ў Мінску Стоіл Фердаў, балгарскі пісьменнік і грамадскі дзеяч Найдан Вылчаў і іншыя.

Пасля дэманстрацыі балгарскага дакументальнага фільма слова ўзяў Ніл Гілевіч, аўтар прадмовы да рамана «У ярме». Ён расказаў пра жыццё і творчую дзейнасць Івана Вазова, адзначыў, у прыватнасці, што творчасць яго — трывалы падмурак новай балгарскай літаратуры, цэлы гістарычны этап у развіцці балгарскай літаратурнай мовы. Стварыўшы раманы «У ярме», «Новая зямля», «Казаларская царыца», «Святаслаў Тэрцэр», шматлікія апавяданні, п'есы і пастычныя творы, І. Вазоў заняў выключнае месца ў гісторыі балгарскай нацыянальнай літаратуры. Раман жа «У ярме», прысвечаны слаўным і трагічным дням Крававіцкага паўстання 1876 года супраць турэцкага прыгнёту, стаў буйнейшым помнікам балгарскай рэалістычнай прозы. У. Анісімавіч спыніўся на літаратурных сувязях паміж Балгарыяй і Рэспублікай Беларусь, расказаў аб працы над перакладам рамана.

Генеральны консул Балгарыі ў Мінску С. Фердаў выказаў шчырую ўдзячнасць беларусаму перакладчыку за яго значны ўклад у падтрыманне беларуска-балгарскіх культурных сувязей, пажадаў, каб яны мацаваліся і надалей.

Пра выхад рамана І. Вазова «У ярме», як пра значную падзею ў літаратурным жыцці нашай рэспублікі і Балгарыі, гаварыў Н. Вылчаў. Дарэчы, гаварыў ён па-беларуску.

Гучалі на вечары ўрыўкі з рамана «У ярме» ў выкананні артыстаў Г. Дзягілева і В. Галузы, балгарскай і беларускай музыкі ў выкананні трыа балістаў.

На здымку: выступае Н. ВЫЛЧАЎ.
Фота Ул. КРУКА.

«Пралеска» — Адраджэнню

Усе, каму адрасаваны часопіс «Пралеска» — выхавачелі дзіцячых дашкольных устаноў, бацькі, дзядулі і бабулі, — спяшайцеся набыць яго другі нумар. Магчыма, вам і пашчасціць. Тыраж лакуль што невялікі, а тыя, хто не так даўно прачытаў першы нумар, адразу па вяртасяч ацанілі новае выданне. На гэты раз таксама, што ні матэрыял — добрая паслуга ў справе выхавання нашых дзетак, каб з іх выраслі сапраўдныя грамадзяне Рэспублікі Беларусь.

Назавём толькі публікацыі, якія найбольш працуюць у імя Адраджэння. А. Клышка распачынае свайго роду ўрокі

беларускай мовы. Першая падборка «Бачу, чую — гавару» дазваляе зразумець значэнне асобных слоў. Пад рубрыкай «З гісторыі Бацькаўшчыны» расказ пра гербы некаторых гарадоў. Метадыст Рэспубліканскага цэнтра эстэтычнага выхавання дзяцей Т. Арлова знаёміць з народнымі гульнямі. Л. Забалоцкая і мастак А. Карповіч працягваюць падарожжы з дзяўчынкай Элінкай, знаёмай дзеткам па першаму нумару часопіса...

Застаецца толькі знайсці часопіс у кіёску. А мо лепей парупіцца, каб падпісацца на яго? Няхай не са студзеня, дык з лютага...

Усе сягі ў Пекіне

Па запрашэнні Генеральнага сакратара Кітайскай нацыянальнай секцыі Міжнароднага Савета па дзіцячай і юнацкай літаратуры (ІББУ) Шу Ханглі КНР наведвала група савецкіх пісьменнікаў і выдаўцоў — прадстаўнікоў шэрагу суверэнных дзяржаў. У яе складзе былі члены прэзідыума савецкай нацыянальнай секцыі ІББУ Алег Філімонаў — галоўны рэдактар савецкага цэнтра дзіцячай кнігі, Ірына Такманова (паз-тэса), Валяцін Лушка — паэт, дырэктар выдавецтва «Юнацтва», а таксама дырэктар выдавецтва «Цырытас» Андрэас Яксаа (Эстонія) і галоўны рэдактар украінскага выдавецтва «Молодь» Уладзімір Гацуленка.

Як сказаў нашаму нарэспандэнту В. Лушка, члены дэлегацыі сустрэліся з дзіцячымі пісьменнікамі і выдаўцамі Пекіна і Шанхая, падпісалі дагаворы аб дугаўтарнімовым творчым і вытворчым супрацоўніцтве.

КІНО

Пастаянства з прэм'ерамі

Купалаўскаму тэатру, а менавіта ягонай актрысе Стэфані Станоце была прысвечана стужка Аляксандра Карпава-малодшага «Зімовая прэм'ера»; у Рускім тэатры Беларусі ён здымаў стужку «Грэх ліцадзейства», прэм'ера якой адбылася 18 лістапада ў Мінскім Доме афіцэраў. Аўтар сцэнарыя, адзін з прадзюсераў і рэжысёр, А. Карпаў зняў фільм паводле ўласнага спектакля «Метэор» Ф. Дзюранмата ў суправаджэнні «Аркестра» Ж. Ануя, чыя прэм'ера колькі часу таму адкрывала малую сцэну Русна-

га тэатра. «Мы здымалі не фільм-спектакль, а фільм пра спектакль», — тлумачыў А. Карпаў-малодшы публіцы, з тэатральнай непасрэднасцю адлюстравышы на стужцы «кінематаграфічныя» асабліваці спектакля пры дапамозе аператара Ю. Плюшчава. Яны прапануюць дзве паралельныя плыні дзеяння — спектакля на сцэне і, так бы мовіць, спектакля ўнутрытэатральных дачыненняў; галоўная роля і там і тут належыць народнаму артысту СССР Расціславу Янкоўскаму.

ФЕСТЫВАЛІ

Сёння — і ўвесь тыдзень

Менавіта сёння, 29-га, пачынаецца ў Віцебску трэці ўжо фестываль мастацтваў імя І. Салярцінскага, і прадоўжыцца ён аж да наступнай пятніцы. Яго афішу немагчыма ўявіць без канцэртаў ансамбля «Класік-Авангард», бо гэта ж па ініцыятыве ягонага кіраўніка У. Байдава маюць відэафільм фестываль з кінематным абліччам. «Класік-Авангард» выступіць з некалькімі праграмамі, у тым ліку — з «Віленскім сшыткам», упадабаным наведнікамі фестывалю «Адраджэнне беларускай капылі». Удзельнічаюць у канцэртах і такія вядомыя беларускія музыканты, як гітарыст В. Жывалеўскі, спявак В. Скоробагатаў, а таксама госці: літоўская вакалістка Ю. Лейтайтэ, раіскай бас А. Вядзернікаў. Чкавецца прыезд камерных аркестраў з Масквы і Франкфурта-на-Одэры. Фестываль — гэта яшчэ і вернісаж віцебскіх мастакоў, спектаклі коласаўскага тэатра, літаратурна-музычныя вечары і гутаркі ў фестывальнай гасцёўні. Маладыя традыцыі ў культурным жыцці Віцебска дае свой плён: сёлетні фестываль будзе азнаменаваны адкрыццём музея музычнай культуры горада, для экспазіцыі якога ўжо сабраны цікавыя дакументы пра 20-ыя гады, а таксама — наданнем імя І. Салярцінскага Віцебскаму музычнаму вучылішчу.

ТЭАТР


Быць асацыяцыі актэраў

Камісія актэрскай творчасці СТД Беларусі мае намер правесці канферэнцыю па ўтварэнні асацыяцыі прафесійных актэраў рэспублікі. 2 снежня а дзесятай гадзіне

раніцы ў залу Дома мастацтваў запрашаюцца ўсе зацікаўленыя і цікавыя, неабякавыя і энергічныя: гаворка пойдзе пра актэрскае правы і спосабы іх адстаяць.

ВЫСТАВЫ

Без «маладой гварды»



Габелен А. КІШЧАНКІ.

У Палацы мастацтваў — Рэспубліканская выстава габелена. Імёны ўсё болей знаёмыя: А. Кішчанка, Г. Гаркуноў, В. Марнавец-Бартлава ды іншыя. Добра, што «старая гвардыя» і тыя, хто хутка прыйдзе ў гэты разрад, не спыняюцца ў творчым пошуку, маюць чым парадаваць глядача.

Але засмучае адсутнасць «маладой гвардыі», пераемнасці пакаленняў. Большасці ўдзельнікаў выставы — пад сорак (здаецца, ёсць толькі адзін маладзейшы — 1970 год нараджэння) — гэта значыць, тыя, хто скончыў Беларускі тэатральна-мастацкі ўніверсітэт у гадоў. Потым, згодна не вельмі разумнаму рашэнню, кафедра, што рыхтавала спецыялістаў па тэатравы, была пераведзена з Мінска ў Віцебск, бліжэй да вытворчасці, але... далей ад мастацтва. Бо ў Мінску мастака выходзіла яшчэ і пэўнае асяроддзе, якога ў Віцебску, на жаль, няма. Вынік — больш за дзесяць гадоў не з'явілася ў беларускім габелене новых імёнаў. Трэба нешта рабіць...

П. ВАСІЛЕУСКІ.

АНОНС

Спяшайцеся паслухаць маладых

І сапраўды, спяшайцеся, бо другой такой магчымасці ў вас можа і не быць. У адным канцэрте — ужо славыты тэнор Марат Грыгор'чык і чароўная сапрапа Леся Лют, віртуозны ансамбль «Класік-Авангард» на чале з У. Байдавым і нашы новыя надзеі — юныя ўдзельнікі камернага ар-

кестра Музычнага ліцэя пры БДК пад кіраўніцтвам У. Перліна, яркія імёны маладой літаратуры — Леанід Дранько-Майсюк ды Галіна Булыка. Хто яшчэ?... Прыходзьце на канцэрт маладых талентаў Беларусі 30 лістапада, у Акадэмічным тэатры оперы і балета!

«Каляды» напярэдадні калядаў

Фестываль тэатра-студый «Студыйныя каляды» адбудзецца ў Мінску з 5 па 11 снежня, — фестываль, які ўзяліся праводзіць раз на два гады, сёлета зрабіўся міжнародным. Германія ў асобах Зігфрыда Крайнера і Альфрэда Мешніна прадставіць спектаклі «Мінероны» і «Кантрабас», тэатр горада Крайні са Славеніі прывязе спектакль «Драпежнік» Г. Пінтэра, актэры з Прагі — спектакль «Зіральнік» Ух Дз. Прыбудуць таксама госці з Італіі, Польшчы, Расіі (гільдыя актэраў кіно з Санкт-Пецярбурга і маскоўскі «Тэатр на Пяроўскай» са знакамітай «Фрэнкен Жулі» А. Стрындберга); клайпедскі тэатр-студыя пад кіраўніцтвам А. Візірды прадставіць спектакль «Хлусіш, прэ», кіёўскія студыі «Кола» і «Будзьма» — авангардную ўкраінскую драматургію, муніцыпальны тэатр з Геленджыка — відовішча паводле Г. Лоркі... Беларускі студыйны рух будзе прадстаўлены сваімі лепшымі сіламі, а менавіта тэатра-студый «Дзе-Я» М. Трухана, «Жэстам» А. Шышко і В. Іназемцава, Тэатра-студыйнікінаактэра, Альтэрнатыўным тэатрам пад кіраўніцтвам В. Грыгалюнаса, «Абзацам» У. Савіцкага і А. Марнавецка. У «Студыйных калядках» таксама возьмуць удзел студый «Вясёлыя жабракі», «Акт» ды «Арт». Дваццаць пяць спектакляў абяцалі прадставіць за сем дзён арганізатары фестывалю (яны адбудуцца на пляцоўках Тэатра-студыйнікінаактэра, Тэатра юнага глядача і Альтэрнатыўнага тэатра) і прасілі па ўсе даведні звяртацца па тэлефоне 36-66-77.

Зноў на «галерэі»...

2 снежня ў Дзяржаўным мастацкім музеі Беларусі адкрываецца выстава пад назвай «На галерэі-91». Выстава танога плана ладзіцца ў музей другі раз. У мінулым годзе ў ёй прымалі ўдзел 8 жывапісцаў і графік, сёлета — 4 графікі і 4 скульптары. Гэта творцы,

якія, на думку арганізатараў, найбольш ярка адлюстравваюць у сваёй творчасці тэндэнцыі сучаснага беларускага мастацтва. Сёлета «На галерэі-91» — У. Вішнеўскі, У. Лукашын, В. Паўлавец, Р. Сітніца, Ю. Анушка, А. Дранец, П. Лун, В. Янушкевіч.

4. У гісторыі шукаць будучае

Не з'яўлялася для М. Багдановіча сакрэтам, як значна ўзрасце нацыянальнае самасвядомасць, актыўнасць у дзедзе беларускай у духоўна-культурным адраджэнні, калі яны будуць добра ведаць гісторыю сваёй Бацькаўшчыны. Таму і сам пазт не мог не выказацца па найбольш важных пытаннях мінулага беларускага народа, галоўным чынам па тых, што ўзвышалі нацыянальны гонар. Іх жа пазт-публіцыст багата знаходзіў у самым аддаленым часе, заўсёды імкнуўся правільна разабрацца ў сівай і не прастай даўніне. Асабліва цікавіў яго перыяд Вялікага княства Літоўскага. У гэтай дзяржаве, пісаў М. Багдановіч, беларускі народ «развіваўся, як і раней, на старым корані, вытвараючы такім парадкам культуру, незалежную ад культуры велікарускай і з самага ж пачатку адраджаюцца ад яе. Адным з бакоў гэтага развіцця быў узрост беларускай пісьменнасці, каторая з таго часу патроху становіцца на пэўны грунт».

Як бачым, гэтымі словамі пазт імкнуўся паказаць свайму народу, што ён мае багатую і шматвяковую гісторыю, бо ўжо ў час знаходжання з літоўцамі ў адной агульнай дзяржаве ў яго былі не кволья, а старыя, дужыя карані. У процівагу пашыраным у працах рускіх вучоных поглядам на беларускую культуру і мову як на нейкія рускія адгалінаванні, пазтам прама заяўляецца аб іх адметнасці. Гонар за сваю гісторыю ў беларускай выхоўваўся і неаднаразовым напамінкам Багдановіча ім, што нашыя землі апынуліся ў складзе Вялікага княства Літоўскага не ў выніку захопу, што так часта сустракалася ў працах польскіх і рускіх гісторыкаў, а на прынцыпах добраахвотнасці.

Каб узняць гістарычную самасвядомасць беларускага народа да той адзнакі, з якой магчымы яго нацыянальнае ажыўленне, рух да палітычнай незалежнасці, патрэбна было яшчэ дзвесці масы да правільнага разумення, што практычна дало нам далучэнне да Расійскай імперыі ў канцы XVIII стагоддзя. Беларускаму народу афіцыйная руская гістарычная навука падавала гэтую падзею як найвялікшае для яго шчасце. І так сапраўды пачыналі думаць маладыя пакаленні беларусаў, асабліва тыя з іх, хто атрымаў хоць нязначны аб'ём ведаў па гісторыі ў якім-небудзь тыпу пачатковых рускамоўных школ. Паводле ж Максіма Багдановіча «ў падданстве ў Расіі беларускаму народу не стала лягчэй; памешчыкі былі тыя ж, уціск той жа, а абароны, як і раней, чакаць было не ад каго». З 40-х гадоў XIX стагоддзя ўрад Расійскай імперыі адкрыта ўзяўся «за нівеліраванне беларускага народа, за масавую фабрыкацыю з беларусаў вялікарускай», пачалі канфіскаваць і паліць беларускія кнігі, «зусім забаранілі друкаванне новых, забаранілі прапаведзь на беларускай мове, знішчылі суд па беларускаму праву, ліквідавалі унію». Яшчэ больш узмацнілася «беларушванне» беларускага народа пасля задушэння паўстання 1863 года.

Каб людзі лепш разумеці задачы беларускага нацыянальна-культурнага Адраджэння, каб як мага больш беларусаў авалодавалі гэтай высакароднай ідэяй, Багдановіч неаднаразова звяртаў іх увагу на гістарычны вопыт іншых народаў, асабліва тых, хто і пры цяжкіх варунках не загінуў,

Працяг. Пачатак у папярэднім нумары.

пераадолеў нацыянальны прыгнёт і стаў на шлях самастойнага развіцця. Шмат цікавага і карыснага даў ён чытачам аб вызваленчай барацьбе ўкраінцаў (русінаў) Галіцкай Русі, Угорскай Русі і Букавіны, якія спаўна зведалі культурна-моўную асіміляцыю з боку палякаў, немцаў і венграў. Калі гэтыя тэрыторыі ў час першага падзелу Рэчы Паспалітай (1772 г.) адышлі да Аўстрыі, вышэйшыя станы іх насельніцтва, а таксама мяшчане амаль цалкам апалачыліся, украінскіх духоўных традыцый і мовы прытрымліваліся толькі

най. Аднак не будзем забывацца, што ва ўсіх народаў, якія ў свой час вырашалі праблему выхад з духоўнага заняпаду, ратаваліся ад культурна-моўнай асіміляцыі, гэтая запаветная мэта дасягалася праз неверагодна вялікія намаганні калі не ўсяго, дык абсалютнай большасці народа і не на працягу пяці — дзесяці гадоў. Галоўнае — не таптацца на месцы, а рабіць хоць нязначныя крокі наперад, тады будуць бачнымі і пазітыўныя зрухі, і што немалаважна, паменшыцца лік пемістаў. І вельмі добра было б, каб не толькі на пра-

Леанід Лыч

ДОЙЛІД БЕЛАРУСКАГА АДРАДЖЭННЯ



100

сяняне і уніяцкае духавенства. Гэтыя дзве апошнія катэгорыі людзей і ў дадатак яшчэ вясковыя настаўнікі не паддаліся і культурна-моўнай асіміляцыі з боку аўстрыйскай і венгерскай нацый. Дададзім, што ўвесь гэты час не спыняліся і спробы паланізацыі ўкраінцаў Аўстрыі. Аднак напярэдадні першай сусветнай вайны тут дух украінскага нацыянальна-культурнага адраджэння ніколі не ўступаў таму, што рабілася ў гэтым напрамку на асноўнай тэрыторыі пражывання ўкраінцаў — у Расійскай імперыі. Ці ж мала чаго з гэтага можна было запазычыць і беларусам?

У брашуры Багдановіча «Братыя-чехи» (М., 1914 г.) прыводзяцца факты амаль поўнага анямечання чэхай, у прыватнасці адзначалася, што ўсе адукаваныя людзі гаварылі толькі па-нямецку, зніклі чэшскія кнігі, у дзяржаўных установах, навучанні дзяцей, грамадскім жыцці ўжывалася толькі нямецкая мова. І ўсё ж немцам не ўдалося канчаткова адолець чэхай. «Многія адукаваныя людзі ўспомнілі і ўсвядомілі, што яны — славяне, але толькі анямечаныя; яны зразумелі, што роднай мовай для іх павінна быць мова чэшская... Гэтыя людзі пачалі вучыцца чэшскай мове, вучыць ёй сваіх дзяцей, пісаць на ёй кнігі, друкаваць газеты, дабівацца для яе правоў ў дзяржаве і інш.». З чэшскай мовы свядома выкідалі нямецкія словы і звароты. Урад Аўстрыі згадзіўся задаволіць патрабаванні чэхай аб ураўненні іх мовы з нямецкай мовай. Там, дзе ўрад упарціўся адкрываць чэшскія школы, гэтак пытанне вырашалася чэшскім школьным саюзам. Прачытаўшы такое, апантанна ідэяй беларускага Адраджэння людзі не толькі яшчэ больш пераканаліся ў яе рэальнасці, але маглі і штосьці карыснае пачэрпнуць для сябе з чэшскага вопыту. Не страціў свайго значэння ён і ў нашыя дні. Даводзілася ж ужо не раз чуць і чытаць аб бесперспектыўнасці сучаснага беларускага нацыянальна-культурнага Адраджэння. Тлумачаць такое галоўным чынам тым, што вельмі далёка зайшла за апошні час руская культурна-моўная асіміляцыя беларусаў. Згодзен — далёка, але ж не да такой ступені, як анямечанне чэхай. А яны ж выжылі! Чаму ж мы такія гаротныя, што немінуца павінны загінуць як самабытны этнас?

У кагосьці з беларусаў і сапраўды ўжо паспелі апусціцца рукі з прычыны няўдач, слабай эфектыўнасці ажыццяўляемых мерапрыемстваў па выратаванні нацыянальнай культуры, набыцці беларускай мовай рэальнага статусу дзяржаў-

цягу аднаго — двух гадоў, але і значна меншага тэрміну заўважаліся ў нашым краі адчувальныя перамены ў суадносінах паміж беларускай культурай і мовай і рускай культурай і мовай на карысць дзвюх першых, бо і сапраўды ў сябе дома яны трывала займаюць падпарадкаванае месца ў дачыненні да дзвюх апошніх.

5. Заўтра народа ў нацыянальнай школе

Нацыянальна-культурнае адраджэнне любога этнасу немагчыма без стварэння і функцыянавання нацыянальнай школы. Найбольш трагедыя беларускага народа менавіта і заключалася ў тым, што калі на ўкраінах Расіі на рубяжы XIX—XX стагоддзяў шырока разгарнулася нацыянальна-вызваленчая барацьба, у яго не было нацыянальнай школы. І не было вельмі доўгі час, так што не адно пакаленне беларусаў вырасла, сфармавалася на зусім чужым для іх педагогічным грунце, у адрыве ад гістарычных каранёў і духоўных традыцый Бацькаўшчыны. Існавала нават сур'ёзная небяспека, а ці падтрымае з даволі расхістанай этнічнай самасвядомасцю беларускі народ ідэю самай прагрэсіўнай часткі інтэлігенцыі аб стварэнні нацыянальнай школы? Ці не будзе ён імкнуцца навучаць і выхоўваць сваіх дзетак паводле традыцый рускай альбо польскай школ?

Што такая небяспека магла існаваць, у гэтым не сумняваюся і Максім Багдановіч. Таму, нават не будучы педагогам, ён там, дзе гэта было дарэчы, імкнуўся і сам выказаць свае погляды адносна беларускай нацыянальнай школы. Яго ўвага да апошняй асабліва ўзрасла пасля таго, як у адпаведнасці з прынятым у чэрвені 1914 года ў Расійскай імперыі законам сярод усіх нярускіх народаў імкліва пачаў шырыцца рух за стварэнне і развіццё нацыянальных школ. Варта сказаць, што ў некаторых раёнах з перавагай нярускага насельніцтва такая школа ўжо даўно сталі рэальнасцю, так што Беларусь было з каго браць прыклад.

Каб такой рэальнасцю нацыянальнай школы хутчэй стала і на Беларусі, Багдановіч у сваіх публіцыстычных творах неаднаразова напамінаў яе народу, што ў далейшым мінулым тут навучанне і выхаванне маладога пакалення ажыццяўлялася на матчынай мове і пры самым шырокім выкарыстанні мясцовага матэрыялу. Той, хто прайшоў такую школу, усё сваё жыццё любіў родны край, не шкадаваў сілы для яго росквіту. Ва ўяўленнях перадавых станаў беларускага народа ідэя нацыянальнай школы не памярала нават у самых змрочных

гады рэакцыі, якую насаджалі ў нашым краі свецкія і духоўныя ўлады Польшчы ці Расійскай імперыі. У якасці прыкладу Багдановіч прыводзіць выдзены ў 1862 годзе ў Варшаве лацінскім алфавітам на беларускай мове «Лемонтар для добрых дзетак матолінаў» і ў Вільні, па распараджэнні Віленскай навучнай акругі, «Расказы на беларускамоўнай мове».

Ідэя беларускай школы заняла прыстойнае месца ва ўсіх формах нацыянальна-вызваленчага руху ў канцы XIX — пачатку XX стагоддзя. Пачварджэнне гэтаму Багдановіч бачыў у дзейнасці ўмеранага паводле сваёй накіраванасці

«Таварыства беларускай народнай асветы», якое выдавала часопісы-аднадзёнкі «Калядная чытанка» і «Велікодная чытанка». Нібы прадбачачы няўпэненасць некаторай часткі беларусаў у магчымасць стварэння ўласнай нацыянальнай школы, Багдановіч пераканаўча даводзіў ім, што і ў многіх іншых народаў не ўсё было лёгка на гэтым шляху, у прыватнасці, ва ўкраінцаў Галіцыі. Нават і пасля таго, як апошняя ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай адышла да Аўстрыі, усе тыпы навучных устаноў, уключаючы і народныя школы, ажыццяўлялі навучанне ўкраінскіх дзяцей толькі на польскай мове. Нялёгка было і чэхам стварыць нацыянальную школу пасля такога працяглага і жорсткага панавання ў іх краі нямецкай культуры і мовы. І ўсё ж такія школы запрацавалі, дапамагаючы ўкраінцам Галіцыі і чэхам канчаткова выравацца з пад небяспечнай асіміляцыі, будаваць сваё жыццё на трывалым нацыянальным падмурку.

Усякія, нават малапрыкметныя зрухі ў справе адраджэння нацыянальнай школы шчыра радалі Багдановіча, нараджалі жаданне зрабіць іх праз друк здабыткам шырокага кола людзей. Не абмінуў пазт сваёй увагай і створаны непадалёк ад Мінска, у Ратамцы, беларускі прытулак для дзяцей бежанцаў першай сусветнай вайны. Ужо самім пачаткам артыкула, напэўна ж, удалося зацікавіць чытачоў, каб яны дачыталі яго да канца. А пачынаўся той артыкул такімі словамі: «Нядаўна мне давялося пабываць у адным з нямногіх бежанскіх прытулкаў, дзе навучанне вядзецца па-беларуску (яшчэ нядаўна пра магчымасць такога навучання даводзілася толькі марыць). Гэта — зусім яшчэ новая справа. Пачынаючы з указа цара Аляксея Міхайлавіча, які прадпісаў паліць кнігі «літоўскага друку» (тут патрэбна разумець кнігі на старабеларускай мове. — Л. Л.), на працягу двух з лішкам стагоддзяў робяцца захады, накіраваныя на задушэнне беларускай культуры».

Да канца ажыццявіць гэтую пачварную задуму не ўдалося сілам рэакцыі. Чаго нельга было зрабіць па выпуску беларускіх кніжак на радзіме, тое выконвалі ў замежных друкарнях ці на падпольных вярштатах. Каб абысці закон, такую кніжковую прадукцыю даводзілася выдаваць за польскую, балгарскую, украінскую. У душах беларусаў так і не патух агонь нацыянальнага адраджэння, і таму нават ва ўмовах

развязанай імперыялістамі першай сусветнай вайны, прымушовай эвакуацыі ці масавых уцёкаў нашчасных людзей з зоны ваенных дзеянняў для іх дзетак адкрылі ў Ратамцы не абы-які, а нацыянальна-беларускі прытулак, на сценах якога віселі плакаты з буйнымі надпісамі: «Шануй родную мову». У прытулку дзеці не толькі размаўлялі па-беларуску, чыталі тэорыі беларускіх аўтараў, але і насілі нацыянальную вопратку. Наведаўшы прытулак, Багдановіч не мог не пацікавіцца і тым, як бацькі пачынаюць да навучання іх дзяцей па-беларуску, і быў вельмі рады, што дарослыя з вялікай прыхільнасцю прынялі ідэю нацыянальнай школы. Сюды нават і мясцовыя людзі, што жылі за некалькі кіламетраў ад прытулка, вадзілі сваіх дзяцей, бо хацелі, каб яны ўмелі чытаць і пісаць па-беларуску. Вывучалася і руская мова, але толькі пасля таго, як дзеці авалодаюць звычкамі беларускага чытання і пісьма. На мясцовым, беларускім мэтэрыяле ладзілася ў пазачурочны час і ўся выхаваўчая праца з дзецьмі.

Не застаўся па-за ўвагай Багдановіча і такі факт, як стварэнне ў 1916 годзе па ініцыятыве мінскага аддзела Беларускага таварыства дапамогі эхвярам вайны шасцідзённых курсаў па садоўніцтве, агародніцтве і пчалярстве, бо і тут навучанне таксама вялося па-беларуску.

Выкліканая рухам народных мас за стварэнне беларускай нацыянальнай школы зацікаўленасць Багдановіча да данай праблемы прымушвала глянуць на яе і з пазіцыі самой педагогічнай навукі, хаця гэтая галіна тэорыі не з'яўлялася яго стыхіяй. Разумеючы, пазта больш за ўсё мог зацікавіць моўны аспект педагогікі. І трэба сказаць, што па ім былі выказаны думкі, якія нельга не браць пад увагу і ў нашыя дні, калі мы хочам з маладога пакалення фармаваць нацыянальна-свядомых беларусаў, здольных у недалёкім будучым стаць сапраўдным ядром самабытнай беларускай нацыі. Багдановіч шчыра шкадаваў, што ў той час, як у шэрагу народаў Расіі хоць у агульным плане высветлена ў педагогічнай літаратуры значэнне выкладання ў розных навучальных установах на матчыных мовах, дык на Беларусі гэтая важная праблема зусім яшчэ не закраналася. Такая акалічнасць і прымушвала Багдановіча хоць з кароткай нататкай выступіць у 1916 годзе, каб «даць у распараджэнне чытача некаторыя фактычныя матэрыялы датычна тых мінусаў, якія нясе з сабой выкладанне ў беларускай школе на велікарускай мове». Такіх мінусаў ён знаходзіў нямала. Больш за ўсё хвалявала, што «пры навучанні па-велікаруску з абыходку беларускага дзіцяці выкасоўвалася маса своеасаблівых, чыста беларускіх слоў, вобразаў, зваротаў і, значыцца, усе звязаныя з імі жывыя, ясныя і прывычныя ўяўленні і перажыванні. Гэта — несумненна збядненне дзіцячай псіхікі».

У разглядаемым артыкуле даволі пераканаўча, з прывядзеннем канкрэтных прыкладаў выказвалася думка, што навучанне на рускай мове ў школах Беларусі выклікае ў дзяцей цяжкасці з прычыны няўпэненасці ў гэтых блізкіх паводле сваёй лексікі моў агульных, але зусім розных па значэнні слоў. Сустрэўшы ў рускай кнізе слова «плот», беларускае дзіця, напэўна ж, будзе лічыць, што гэта — «забор». адпаведна «качка» — «утка», «рок» — «год», «люльня» — «тубка» і г. д., а прачытаўшы «он мне отказал», зразумее, як «он мне ответил». Пасля прывядзення даволі значнай колькасці такіх яскравых прыкладаў Багдановіч заключыў: «...прапаўваюць беларускаму дзіцяці такую кнігу — значыць даваць яму замест хлеба камень і замест рыбы вулкан».

Вышэйпрыведзена цытата — гэта, так сказаць, усяго толькі публіцыстычнае афармленне аўтарам сваёй думкі. Але ў разглядаемых артыкулах ёсць і разважання, вартыя выказвання багатых на прафесійны вопыт асоб, салідных вучоных-педагогаў, прычым такіх, што не адарваліся ад каранёў свайго народа. Прыкладу як мага паўней гэтую слушную думку Багдановіча на хвалюючую нас і сёння праблему фармавання маладой змены беларускай нацыі: «...устараняючы беларускую мову са школы, мы вядзем да растраты вынікаў аграмаднай, шматвяковай духоўнай работы цэлага народа, збіваем думку дзіцяці са звыклых псіхалагічных сцяжынак і груба ўрэзваем яго душэўны свет; уводзячы ж мову велікарускую, мы ставім на яго шляху шэраг перашкод, засяляем яго псіхіку вобразамі змярцвелымі, няяснымі і ў многіх выпадках зусім недарэчнымі. Пры такіх варунках карыстацца велікарускай мовай замест беларускай можна толькі на шкоду дзіцяці, што асабліва можна сказаць пра першапачатковыя ступені навучання».

Не ведаю, якія асацыяцыі гэтыя словы беларускага песняра выклічуць у чытача, а ў мяне дык яны нараджаюць думку, а ці не ўдалося б нам азбегнуць фронтальнага разбурэння нашай нацыянальнай школы, каб вышэйпрыведзеная цытата ў якасці плаката, транспаранта ці ў іншай форме на працягу многіх гадоў пасляваеннага часу была змешчана ва ўтульных і прасторных кабінетах першага сакратара ЦК КПБ, Старшыні Прэзідыума Вархоўнага Савета Беларускай ССР, Старшыні Савета Міністраў БССР, міністра народнай адукацыі БССР? Напэўна, яны не лічылі б тады масавае пераўтварэнне беларускамоўных школ у рускія за вялікую перамогу на шляху збліжэння і зліцця нацыянальных культур і моў, затое, магчыма, адважыліся б на такі крок, як перавод значнай часткі тэхнікумаў і інстытутаў на беларускую мову, паколькі поўная адсутнасць у рэспубліцы такіх устаноў «падбівала» бацькоў школьнікаў узяць на сябе надзвычайную шкодную для лёсу беларускай нацыі ініцыятыву па пераводзе беларускай школы на рускую з тым, каб зрабіць сваіх дзяцей больш здольнымі да паступлення ў сярэднія спецыяльныя і вышэйшыя навучальныя ўстановы. Не, такой высокай наменклатуры дзяржаўныя і партыйныя дзеячы не чыталі твораў выдатнага беларускага песняра. Па іх віне ўся сістэма народнай адукацыі Беларусі амаль цалкам адышла ад нацыянальных традыцый і цяпер знаходзіцца ў такім цяжкім крызісе, што няма аніякіх важкіх падстаў спадзявацца паспяхова выйсці з яго ў бліжэйшы час, тым больш, што ажыццяўляемыя ў гэтай сферы захады не носяць кардынальнага характару, у большай частцы не закранаюць глабальных праблем стварэння нацыянальнай школы.

6. 3 родным словам да Бога

Дбаючы пра адраджэнне роднага краю, уступленне яго на шлях самабытнага нацыянальнага развіцця, Максім Багдановіч не мог не паспрабаваць вызначыць і ролі рэлігіі ў гэтых лёсаносных працэсах, тым больш, што тады яна мела доволі шырокае распаўсюджанне ў гушчых народах. Сімпацыі паэта былі на баку колішняй уніяцкай царквы за тое,

што ў цяжкія гады гісторыі беларускага народа яна падтрымоўвала яго культуру, «з'яўлялася ў краі нібыта нацыянальнай беларускай рэлігіяй». Пачынаючы з канца XVIII стагоддзя, уніяцкім духавенствам на беларускай мове прамаўляліся пропаведзі, выдаваліся рэлігійныя песнапенні і да т. п. Апошняя праява гэтай дзейнасці з'яўляецца выданнем у 1837 г. беларускі катэхізіс; праз два гады адбылося ўз'яднанне уніятаў, катэхізіс спалены, пропаведзь на беларускай мове забаронена. Такім скупым пералікам падзей і фактаў Багдановіч, напэўна, разлічваў абудзіць у чытача павагу да нацыянальнай рэлігіі продкаў, памяць пра якую, аднак, з году ў год слабела ў народзе.

Паэт востра крытыкаваў палітыку Расійскай імперыі і ў адносінах да каталіцкай царквы Беларусі. Вядома, што і гэтая канфесія дзе-нідзе ў даваечным богаслужэнні выкарыстоўвала беларускую мову, выдавала на ёй рэлігійныя кнігі, і таму, на яго думку, «для наймення каталіцызму польскай верай і нараджаемых адсюль вынікаў не было месца». І толькі пасля таго, «калі з боку ўраду пасыпаліся сістэматычныя ўдары, якія мелі мэтай знішчыць беларускую нацыянальнасць», забаранілі выдаваць па-беларуску кнігі, ужываць беларускую мову ў касцёлах, і апошні цалкам перайшоў на польскую мову, у выніку чаго касцёл на Беларусі стаў з'яўляць польскай, і не дзіва, што той з беларусаў, хто наведваў яго, называў сябе палякам. Таму мне здаецца зусім слушным пастаўленае Багдановічам пытанне: «Міжволі пытаеш сябе: хто ж больш зрабіў для апалячвання беларусаў—паланізатары ці «русіфікатары»?

Адказ Багдановіча на пастаўленае пытанне быў такі: улады Расійскай імперыі знішчылі рэшткі нацыянальных сіл беларускага народа, «змагання з «русіфікацыяй» ён не мог, але па той жа прычыне ён не мог змагацца і з паланізацыяй, і ўсе яе далейшыя поспехі павінны застацца на адказнасці «абрусіцеляў», якія паралізавалі нацыянальную самасвядомасць беларускага народа». Бадай больш справядліва нельга было ахарактарызаваць такую антыгуманную, шавіністычную палітыку ў адносінах да карэннага насельніцтва беларускага краю.

Будучы шчырым прыхільнікам самай шырокай талерантнасці ў пытаннях рэлігіі, Багдановіч, вядома ж, ніяк не мог згадзіцца з тым, каб дзейнасць якой-небудзь канфесіі была скіравана на размыццё беларусаў як адзінага этнасу. Калі паэту стала вядома, што ў час аднаго з пасаджэнняў Таварыства славянскай культуры (1914 г.) Курнатоўскі прапанаваў яго рускай секцыі ў якасці палюбоўнага падзелу беларусаў два мільёны з іх каталіцкага веравызнання «адлічыць да Польшчы ў мэтах іх паланізацыі, астатнюю ж частку русіфікаваць, каб беларускі народ, так сказаць, «рассасца» паміж дзвюма найбольш магутнымі суседнімі нацыямі», ён даказаў поўную беспадстаўнасць і антынавуковасць такога погляду, заяўляючы, што розніца ў веравызнанні не можа быць прычынай раскольнасці «беларускі народ на дзве непадобныя па культуры велічыні». Бо ў беларуса, няхай ён будзе католік альбо праваслаўны, адзін і той жа псіхічны тып, мова, бытавы ўклад. Шкада, што гэты справядлівы погляд яшчэ і сёння далёка не ўсімі правільна разумеюцца ці

1 У артыкуле «Беларусы» (надрукаваны ў час «Нацыянальна-нацыянальных праблем», 1915, № 2) гэтую рэлігію Багдановіч ужо называў нацыянальнай беларускай, нацыянальным элементам.

свядома ігнаруюцца, чым толькі ўскладняюцца працэсы адраджэння беларускай нацыі, узводзяцца штучныя бар'еры на шляху яе кансалідацыі ў больш маналітычную і жыццяздольную супольнасць людзей.

Глыбокія веды аб ролі рэлігіі ў нацыянальным жыцці беларусаў выявіў Багдановіч у сваёй палеміцы з графам Ігнацэвым, выкарыстаўшы для гэтага ў 1916 годзе магчымае выступіць у адным з часопісаў Украіны. Каб выратаваць два мільёны беларусаў-католікаў ад паланізацыі, Ігнацэў, на першы погляд, прапанаваў нібыта правільнае рашэнне: «...увесці ва ўсіх касцёлах, якія задавальняюць рэлігійныя патрэбы беларусаў-католікаў, замест польскай рускую мову (размова ідзе, вядома, пра гэтак называемае «дабавачнае» богаслужэнне)». Але такое прапанаванне правільнае толькі на першы погляд, бо ўвядзенне рускай мовы ў касцёл магло сустрэць моцнае супраціўленне яго пасты ў ліку беларусаў-католікаў, разумеюцца імі як замена каталіцызму праваслаўем. Прымуховае ўкараненне рускай мовы ў гэтую канфесію, слухна пярэчыў Багдановіч Ігнацэву, прывядае да таго, што «беларускае каталіцкае асяроддзе, якое і без таго знаходзіцца «ў сферы прыцягнення» польскай культуры, акружыць польскую мову арэолам, вяртанне яе ў касцёл зробіць прадметам сваіх надзей і пажэнняў і ўжо, адпаведна з гэтым, у сваім прыватным жыцці адвадзіць ёй пачэснае месца, пасадзіць на покуць, пад абразы. Перад намі будуць ужо не аб'екты паланізацыі, а празеліты!» яе. Створыцца масавы стыхійны зрух у бок Польшчы як натуральная рэакцыя на высунуты гр. Ігнацэвым праект, і, можа быць, безваротна вырашыць далейшы нацыянальны лёс гэтага народа».

З такой высновай Багдановіча нельга не пагадзіцца, бо ўжо і раней — у 70—80-я гг. — у выніку насаджэння рускай мовы ў касцёл даводзілася сустракацца з масавай пераарыентацыяй беларусаў-католікаў на польскую культуру і мову. Да такіх жа вынікаў прывяло і неўважанне дзяцей чыста беларускіх мясцовасцей у школах закону божаму замест польскай на рускай мове. Спатрэбілася шмат часу, каб перакананца ў бесперспектыўнасці, вялікай шкодзе адміністрацыйных метадаў у барацьбе з паланізацыяй, якую праводзіла каталіцкая царква на Беларусі, ад замены ў касцёлах польскай мовы на рускую. Але і з гэтай няўдачы былі атрыманы не тыя, што трэба, урокі. «Справа дайшла да таго, — пісаў Багдановіч, — што ў 1909 г. на кіеўскім чорнасоценным з'ездзе «патрыёт» п. Кулакоўскі прапанаваў аддаць беларусаў-католікаў у ахвяру паланізацыі, каб з тым большай энергіяй узяцца за фабрыкацыю велікарусаў з беларусаў-праваслаўных».

Падобнае мог сказаць толькі чалавек, які меў памылковыя ўяўленні пра нацыянальную самасвядомасць беларусаў таго часу. Пад уплывам тых пазітывных перамен, якія адбываліся ў жыцці іх краю, ужо як у асноўнай сваёй масе беларусы-католікі не хацелі быць палякамі, так і беларусы-праваслаўныя не хацелі быць рускімі. Нездарма такімі частымі сталі выпадкі звароту беларусаў-католікаў да Рымскага папы з просьбай аб увядзенні беларускай мовы ў касцёлы. І Ватыкан, як правіла, заўжды даваў згоду на тое, каб у касцёлах Беларусі дабавачнае богаслужэнне вялося не на польскай, а беларускай мове. Такое рашэнне папы знаходзіла шырокую падтрымку не толькі ў

1 Даслоўна: прышэлец. Навасцілены ў якую-небудзь веру, вучэнне.

многіх ксяндзоў, але і ў больш высокіх духоўных асоб. На цвёрды грунт стала выданне на беларускай мове каталіцкіх брашураў, каталіцкага штотыднёвіка «Віслагус». «Што датычыць увядзення беларускай мовы ў касцёле, — засведчана ў працах Багдановіча, — дык яна ўсюды сустракалася з радасцю, і не раз даводзілася чытаць, што людзі ў час малення плакалі, пануўшы ў храме родную мову».

Думаецца, што аналігічную рэакцыю выклікаў бы і сёння ўвод беларускай мовы ў каталіцкія храмы з чым мы так марудзім, стрымліваючы гэтым самым размах сучаснага беларускага нацыянальна-культурнага адраджэння. Нашу пасіўнасць у гэтай немалаважнай справе нельга вытлумачыць ні адсутнасцю беларускамоўных ксяндзоў, ні цяжкасцямі выдання на беларускай мове патрэбнай рэлігійнай літаратуры. Ва ўсім гэтым у нас цяпер не горшыя магчымасці, чым на пачатку бягучага стагоддзя.

Паўсюднае прабуджэнне нацыянальнай самасвядомасці беларусаў у пярэдадзень і першае дзесяцігоддзе пасля рэвалюцыі 1905 года і з'явілася для Багдановіча галоўнай падставай, каб не згадзіцца з меркаваннем Ігнацэва, што змагання з паланізацыяй беларусаў трэба толькі праз увядзенне рускай мовы ў каталіцкае богаслужэнне. Выратаваць іх ад паланізацыі, паэт лічыў, можна толькі шляхам пераводу богаслужэння ў касцёле на беларускую мову. На думку паэта, яна павінна была б заняць такое ж месца і ў праваслаўных храмах.

Не выклікае сумненняў, што Багдановіч на працягу ўсяго свайго жыцця быў вялікім прыхільнікам беларускай нацыянальнай царквы, якая ў адраджэнне ад рускага праваслаўя і польскага каталіцызму не размывала, а, наадварот, умацоўвала б этнічныя асновы беларускай нацыі, дапамагала б кожнаму з іх правільна вызначыць сваю нацыянальную прыналежнасць, садзейнічала б захаванню і прымнажэнню духоўнай спадчыны роднай бацькаўшчыны. Пры любой нагодзе паэт імкнуўся нагадаць сваім сучайнікам, што і ў далёкім мінулым на іх мове вернікі звярталіся да Бога. У няспынным змаганні беларусаў за пачэснае месца іх роднага слова ў богаслужэнні ён высока цаніў інструкцыю кансісторыі Магілёўскай архідзіяцэзіі ад 1794 года, у адпаведнасці з якой усім плябанам давалася ўказанне пасля заканчэння набажэнства гаварыць казанні з амбонаў касцёлаў на той мове, якую разумее народ.

Сімпацыі Багдановіча былі і на баку магілёўскага біскупа Сымона, які вызначаўся высокім узроўнем нацыянальнай самасвядомасці, заўжды клапаціўся пра захаванне беларускай духоўнай спадчыны. Не падзяляючы пазіцыі царкоўных і свецкіх уладаў Расійскай імперыі па пераводзе богаслужэння ў касцёлах Беларусі з польскай мовы на рускую, ён увесь час, і асабліва ў апошнім дзесяцігоддзі XIX стагоддзя, заяўляў, што мяняць польскую мову патрэбна толькі на беларускую. Яму ўдалося перакананца ў гэтым нават мінскага губернатара князя Трубяцкага, які ў сваю чаргу пастараўся ў даным накірунку паўплываць на рускі ўрад. У выніку перамоў апошняга з Рымам быў атрыманы ў меі 1897 года ад яго дазвол ужываць беларускую мову ў касцёльным богаслужэнні тых мясцовасцяў, «дзе беларускі дыялект зразумелы народу».

(Заканчэнне будзе).

Беларускае мастацтва ў Баварыі

У настрычніку ў нямецкіх гарадах Ульм і Лаунген адбыліся дабрачынныя выставы-аукцыны мастакоў групы «Галіна» і майстроў дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва Беларусі. Гэту акцыю наладзіў Беларускі фонд культуры па ініцыятыве маладзёжнай арганізацыі «Наступны прыпынак — новае жыццё», якая мае трывалыя кантакты з моладдзю розных краін. Мэтай акцыі было: з аднаго боку здабыць валюту, якая потым пойдзе на лячэнне чарнобыльскіх дзяцей — ахвяр Чарнобыля, з другога — пазнаць нямецкіх аматараў мастацтва з сучаснымі станам беларускага выяўленчага мастацтва розных плыняў і напрамкаў.

Можна лічыць, што акцыя прайшла паспяхова, было рэалізавана звыш 80% выстаўленых твораў, у асноўным жывапіс. Да гэтага мерапрыемства былі прымеркаваны таксама семінары, дыскусіі па мастацтве, эканоміцы, палітычным жыцці Беларусі. Гучалі запісы «Песняроў», Данчына, «Мроі», госці частаваліся стравай беларускай кухні.

Вялікую маральную і матэрыяльную падтрымку гэтай акцыі аказалі тамтэйшыя беларусы Л. Урбан, В. Штанкевіч і іх калегі па радыё «Свабода» і асабліва мастакі бацька і сын Чайкоўскія, Анатоль Чайкоўскі разам з мастакамі «Галіны» таксама выставіў свае творы. Заробленая валюта пойдзе на арганізацыю лячэння чарнобыльскіх дзяцей на возеры Байкал у Цэнтры ўсходняй медыцыны.

Алесь ГАРАНОВІЧ.

АБ'ЯВЫ

БЕЛАРУСКАЯ ОРДЭНА ДРУЖБЫ НАРОДАУ ДЗЯРЖАВНАЯ КАНСЕРВАТОРЫЯ АБ'ЯВЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне вакантных пасада прафесарска-выкладчыцкага складу [для тых, хто мае мінскую прапіску]:
— кафедра камернага ансамбля
дацэнт — 1 адзінка
ст. выкладчык — 1 адзінка.
— кафедра опернай падрыхтоўкі
дацэнт на 0,5 стаўні — 1 адзінка.
Тэрмін падачы заяў — 1 месяц з дня апублікавання.

Заявы і дакументы, згодна Палажэнню аб конкурсах накіроўваць на імя рэктара на адрас: 220600, г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 30. Даведкі па тэл.: 27-49-42, 26-06-70.

БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ МАСТАЦТВАУ

аб'яўляе конкурс

на замяшчэнне пасада прафесарска-выкладчыцкага складу:
— загадчына кафедры гісторыі і тэорыі мастацтваў 1
— дацэнта кафедры жывапісу 1
— дацэнта кафедры гісторыі і тэорыі мастацтваў 1
— дацэнта кафедры дызяйну 1
— дацэнта кафедры скульптуры 1
— старшага выкладчыка кафедры малюнка 2
— старшага выкладчыка кафедры скульптуры 1
— старшага выкладчыка курса фізыхавання 1
— выкладчыка кафедры малюнка 1
— выкладчыка кафедры графікі 1

Тэрмін конкурсу — месяц з дня апублікавання аб'явы.

Заявы падаваць на імя рэктара акадэміі па адрасу: 220012, Мінск, Ленінскі праспект, 81, аддзел кадраў, тэл. 32-77-34.

У сувязі з публікацыяй у мінулым нумары «ЛіМа» праекта эталона дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь радыкальна лічыць неабходным яшчэ раз падкрэсліць, што гэтая выява «Пагоні» з'яўляецца толькі праектам, работа над якім працягваецца.

«Хай багоў там не будзе ніколі...»

Не надта юбілейныя нататкі ў сувязі з 95-годдзем з дня нараджэння Міхася ЧАРОТА



Імя яго на слыху ў кожнага са школьных гадоў. Пясняр рэвалюцыйнага раня, адзін з самых актыўных удзельнікаў «сонечнага паходу» ў будучыню, ініцыятар стварэння і кіраўнік першай у рэспубліцы літаратурнай арганізацыі «Маладзнік». І канечне ж, аўтар шырокавядомай паэмы «Босыя на вогнішчы» і крыху менш вядомай, але такой важнай у станаўленні беларускай Ленініяны паэмы «Ленін».

Імя гэтае — Міхась Чарот. Пры вымаўленні яго душа напаўнялася чымсьці рэвалюцыйна-ўзнёслым, рамантычна акрыленым, прагнула дзеяння, прастору; хацелася сляць у завоблачныя вышыні і далечыні, туды, дзе, вядома ж, будзе лепшае жыццё:

Плывём к прыгожа-светлай далі
На хвалях вогненнага мора...
А полымя ўсё плавіць, плавіць
Палёў абшары, лес і горы...
Плывём к прыгожа-светлай далі.

І няўцям было як след разважыць над самім радком. Задумаца: а што ад яго застанеца, калі адкінуць максімалізм? Што будзе пасля таго, які полымя «спларніць» і «абшары, лес і горы»? Зрэшты, думаць не было патрэбы, бо такі быў «размах» душы лрычнага героя, бо ён жа не абы-хто, а ператваральнік жыцця, бунтар, змаганец за дзень заўтрашні.

Карацей кажучы, мы прымалі М. Чарота такім, якім падавала яго нам афіцыйнае літаратуразнаўства. Чыталі ў паэта тое, што было прадстаўлена ў пазнейшых, пасляваенных выданнях, у тым ліку і ў Зборы твораў у трох тамах, што выйшаў у «адліжным» 1958 годзе.

А які ён «іншы», не хрэстаматычны М. Чарот? Дзеля гэтага зазірнем хоць бы ў другое выданне яго першай кнігі «Завіруха», пазначанае 1929 годам. І тут ён спяваў песні рэвалюцыі і, няма сумнення, рабіў гэта ўсвядомлена. Але, вітаючы будні абнаўлення, ён не толькі не адмаўляўся ад старога, але і задумаўся, а ці неабходна перакрэсліваць мінулае канчаткова і беспаваротна?

На жаль, ніхто не рабіў хоць маленькай спробы зразумець: што было на душы ў рэвалюцыйнага паэта, які бачыў, як падрываўся народныя карані, як вынішчалася, быццам пустазелле, людская вера, што фарміравалася стагоддзямі. Ці не пра гэта верш «Над крыжам»?

Ля вёскі ўбогай і богам забытай
Крыж згінуўшы, схліўшыся стаіць
І вострымі знізу увесь абатвы,
Чуць вецер павее—дрыжыць...

Толькі што пракацілася вайна, апусцелі вёскі, «застаўся... адзін... убогі, сляпы і старэнькі, чуць жыў» дзядуля. Ён для паэта — увасабленне самой знявечанай, нямоглай Беларусі. Ягоная малітва — адначасова і сыноўняя споведзь у любові да Бацькаўшчыны:

О, краю мой родны, усмі забыты!
Я, сын твой, цябе не забуду,
Хай буду я куляй варожай забыты,
Не кіну таго, хто паў і карміў...

Спакваля споведзь станавілася і споведзь самога паэта: «Не кіну ніколі цябе, мая вёска! Пад крыжам лепш лягу ў зямліцы сваёй!»

Стары селянін застаўся ляжаць пад крыжам. Але нялёгка і няпроста давалася адмаўленне ранейшага і паэту. З аднаго боку, М. Чарот разумее: сёе-тое мусіць знікнуць назаўсёды. З другога, — бачыў, што многае, зробленае пад знакам вялікай і святой ідэі, не адпавядала рэвалюцыйным ідэалам. Ды гаварыць пра гэта адкрыта не мог. Гаварыў іншасказальна. Як у вершы «На шляху Адраджэння», дзе відочна раздвоенасць душы лрычнага героя (чытай М. Чарота). Навідавоку тое, што перажываў вядомы герой з «Дзвюх душ» М. Гарэцкага — «душа дваілася»:

І блукаю цяпер між небам і зямлёю,
Нібы жабрак сляпы, хаджу я каля плоту
І вобмацкам шукаю долі...
Ужо даўно
Праз чорны дым паўдзённага туману
Гляджу я ў потнае ванно
Вялікай будучыні...

Нараджалася пачуццё роспачы: «Мне хочацца разбіць яго... разбіць і глянуць, — якія колеры фарбуюць новы свет!». Роспач і — о, божухна! — ці не здатнасць зазірнуць на шмат гадоў наперад:

Вы чуеце: я — паэт,
Але мяцеліцы снігавых нуль
Я не баюся...
Схаваныя ў магілах гурбы цел
Намнога вырастуць, калі там лягу я...

Прадчуваў, што такое многім не спадабаецца: «Я ведаю, што вас пужаюць крыкі маёй душы». Прадчуваў, але не мог не пісаць пра набалелае. Верш «З сучасных настрояў» таксама з шэрагу «невядомых» твораў М. Чарота. Зноў «дваенне душы»:

Хачу я пець на новы лад,
Каб гук ляцеў вясёлай песні...
Спяваю сумна, рад не рад,
Хоць сонца і свеціць на прадвесні...

Як жа спяваць аптымістычна, калі ў памяці малюнкi, пабачаныя пад час бандровак па роднай зямлі: «чорнае поле ад магілаў», «мільёны дзетак-небарака там між магіл шукаюць долю». Цяжка было паэту. Цяжка, бо ён належаў да тых, хто гэтае «новае жыццё» сам набліжаў. Адбывалася, карыстаючыся выразам другога знакамітага песняра рэвалюцыі, наступленне на горла ўласнай песні. Паэт славіў будні і паэт жа пакутаваў ад гэтых будняў:

Я нейкім чорным туманом
Усё жыццё сваё спавіты...
Я бачу шчасце толькі сном...
Мой човен хвалямі разбіты.

Міхась Чарот вымушаны быў пастаянна як бы змагацца з самім сабою: «І я хачу развезць сум, каб песні радасці пець краю... Але ўвесь рой вясёлых дум

жыццё без жалю разганяе...» Іншага выйсця для яго не было, бо ён свядома стаў актыўным удзельнікам падзей, пра якія трапіла сказаць у вершы «Вечная бура»:

І бураломныя гады,
Як хмары чорныя нясуцца над зямлёю...
Усё ломяць на шляху...
І кволых усіх людзей мяняе новы род...

У гэтым вершы ёсць і іншыя радкі, што самым непасрэдным чынам тычацца гэтай «вечнай буры»: «Ты нішчыш няволью, знявагу, пануру, ты слабаму — радасць, а моцнаму — страх!». Аднак уся справа ў тым, што сам М. Чарот да слабых ніколі не належаў, і ў гэтым лёгка пераканацца, калі прыгадаць асобныя старонкі з яго падпольнай дзейнасці ў час акупацыі Беларусі буржуазнай Польшчай. Як сведчыў М. Хведаровіч, спасылаючыся на шматлікія факты, мужнасці і гераізму яму было не займаць. Значыць, страх моцных, што фігуруе ў вершы, — гэта і страх самога М. Чарота.

У шэраг «нехрэстаматычных» твораў упісваецца і верш «Буралом», у якім, на маю думку, асабліва значны падтэкст:

Гады мінуць... А можа і сталецці,
Як тыя гарады Гамора і Садом,
Загіне гэты край ад буры ліхалецця
І ўнукі нашыя пабачаць буралом.

Буралом і... светлы дзень? Адказ, бадай, у заключнай страфе:

І вось, калі цяпер вихор жыцця нясецца,
Руйнуе, ломіць ён мінулага ўвесь лад,
Мо гэта творчы час, не буры ліхалецця,
Бо гэты буралом для будучыні клад.

Ці настаў творчы час, ці не — М. Чарот канкрэтна не адказваў, апошняю кропку тым самым не ставіў.

Сумненні і ваганні прысутнічаюць і ў наэме «Карчма», якая асобным выданнем выйшла ў 1926 годзе і прысвячалася Янку Купалу. Зноў паэт асэнсоўваў няпросты шлях чалавека да праўды, перы. Неабходна было мець грамадзянскую смеласць, каб не пабаяцца сказаць: «Карчма — то мінулага помнік... У карчме мне лягчэй было плакаць».

У паэме паўстала сама супярэчлівасць эпохі, відаць, да чаго можа прывесці (і да чаго прывяло) узвядзенне рэвалюцыйнай ідэі ў абсалют. Сумленны карчмар Шлёма, правілаў жыцця якога было: «У цябе калі кіне хто камень — падымі і вазьмі ў кішэнь», стаў па сутнасці нікому не патрэбным. Мянсяліся ўлады, але гатовыя былі яго караць і тыя, і другія. Адны патрабавалі закрыць карчму, другія «хацелі павесіць, — усё за тое, што сын камісар».

Верш жа «Новы Алімп» наўрад ці асмеліўся хто апублікаваць і гадоў шэсць назад: «Чуць заціхлі гулянкi і спевы алімпійскіх бясстыжных багоў, як мінулае бачым мы зноў... І зноў чуюм старыя напевы... Але бачым Алімп ужо новы, на ім гульні багоў і багінь». Рэвалюцыйных багоў і жанкоў меў на ўвазе М. Чарот. І свой голас паэта ўзнімаў супраць ідалапаклонства, супраць вялікіх і малых культаў:

Не багі нас, а мы багоў творым,
Прыпадаем к іх гразнікам нагам...
«Кара і смерці... Усім новым багам»,
Хай усё, як адзі, загаворым...

Да голасу М. Чарота, як і трэба было чакаць, ніхто не прыслухаўся. Ды і скуль было прыслухацца, калі гэтыя бажкі ўжо пазаймалі пасады, сталі непагрэшнымі і «вялікімі»!

Пасля ж — пра гэта пісалася ўжо шмат — паэт перанёс доўгія катаванні і быў расстраляны 14 снежня 1938 года.

Нялёгкі, няпросты — жыццёвы і творчы — шлях аднаго з самых сьлыных песняроў рэвалюцыі ў беларускай паэзіі. Так і хочацца паўтарыць услед за ім:

Хай багоў там не будзе ніколі,
Дзе чырвоны сцяг працы гарыць...

Дадамо: пад любым сцягам. Ні ў жыцці, ні ў літаратуры.

Алесь МАРЦІНОВІЧ.

БЕЛАРУСКАЕ
ЗАМЕЖКА

3А
НУМАРАМ—
НУМАР

«ПЯЦАК»



№ 8 1991

Чарговы, восьмы нумар часопіса «Полацк» адкрываецца словам рэдактара С. Белай «Аб чым зямля спявае»: «3 16 верасня пайшоў 25 год, як Кастусь Калаша і Сяргей Карніловіч купілі зямлю, з якой пачалася гісторыя вядомага беларускага куточка ў Амерыцы пад назвай Полацк. Сёлета споўнілася 17 гадоў, як тут упершыню адзначалі беларусы Паўночнай Амерыкі сваю XI сустрэчу і роўна год з часу асвячэння новай залы Полацка і святкавання ў ёй 1-й сусветнай сустрэчы беларусаў. Гэтым і іншым памятным падзеям у жыцці Полацкай зямлі прысвячаем мы восьмы нумар часопіса «Полацк».

«Полацкія крывічы» — тэма роздому Ю. Штыхава. «Полацкае княства ў XI ст.» — досвед С. Тарасава «Аб іконе Багмацеры Эфескай у старажытным Полацку» разважае В. Пуцко. Са зместам вядомага музычнага «Полацкага сшытка» знаёміць Л. Касцюкавец.

«Эмблема на шыцце герба «Пагоня» — чарговая публікацыя М. Белямука. Ён жа працягвае знаёміць з лістамі М. Ермаловіча. Перапіска іх — яшчэ адно сведчанне, што на беларускай зямлі ва ўсе часы знаходзіліся рупліўцы нацыянальнага Адраджэння. «Полацк» адзначае 70-годдзе паэта Я. Юхнаўца, друкуецца слова пра яго і некалькі вершаў.

З іншых матэрыялаў у нумары назавём працяг успамінаў Я. Ціхановіча, дакументальнай аповесці С. Белай «Максімава Яраславія», артыкулы С. Менскай «Татары на зямлі Беларусі» і Л. Налівайкі «Адраджэнцы «Пагоні», інфармацыя з жыцця замежжа.

А. В.



Заснавальнікі:

САЮЗ ПІСЬМЕНнікаў БЕЛАРУСІ
І МІНІСТэрства КУЛЬТУРЫ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.
Друкарня «Беларускі Дом друку».

АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220600, ГСП, Мінск, вул. Захарова, 19.
Тэлефоны: прыёмная рэдакцыі — 33-24-61; намеснік галоўнага рэдактара — 33-25-25; адказны сакратар — 33-19-85; аддзел публіцыстыкі: Міхась ЗАМСКІ — 33-19-65; аддзел пісьмаў і грамадскай думкі: Людміла КРУШЫНСКАЯ, Марыя ГІЛЕВІЧ — 33-19-85; аддзел літаратурнага жыцця: Алесь МАРЦІНОВІЧ — 33-24-62; аддзел крытыкі і бібліяграфіі: Галіна КАРЖАНЕўСКАЯ — 33-22-04; аддзел літаратуры: Юрась СВІРКА — 33-22-04; аддзел музыкі: Святлана БЕРАСЦЕНЬ — 33-21-53; аддзел тэатра, кіно і тэлебачання: Жана ЛАШКЕВІЧ — 33-21-53; аддзел выяўленчага мастацтва і аховы помнікаў: Пётра ВАСІЛЕўСКІ — 33-24-62; аддзел народнай творчасці і культасветработы — 33-24-62; аддзел навін: Віталь ТАРАС — 33-19-65, Юрась ЗАЛОСКА — 33-22-04, аддзел мастацкага афармлення: Уладзімір ТАБУШАУ — 33-44-04; фотанарэспандэнт — 33-24-62; бухгалтэрыя — 26-86-40.

Пры перадакру прасяба спасылка на «ЛІМ». Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з думкамі і меркаваннямі аўтараў публікацый.

Галоўны рэдактар Мікола ГІЛЬ.

Рэдакцыйная калегія:

Заір АЗГУР, Алесь АСПЕНКА, Анатоль БУТЭВІЧ, Анатоль ВЯРЦІНСКІ, Андрэй ГАНЧАРОВ (нам. галоўнага рэдактара), Уладзімір ГНІЛАМЕДАУ, Лілія ДАВІДОВІЧ, Міхась ДРЫНЕўСКІ, Алесь ЖУК, Галіна КАРЖАНЕўСКАЯ, Ігар ЛУЧАНОК, Уладзімір НЯКЛЯЕУ, Нічмар ПАШКЕВІЧ, Барыс САЧАНКА, Юрась СВІРКА, Рычард СМОЛЬСКІ, Уладзімір СТАЛЬШАВОНАХ, Віктар ТУРАУ.

Адказны сакратар Барыс ПЯТРОВІЧ.

Індэкс 63856 М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12